

ПАД ХОЛДЫНГАВЫМ ДАХАМ

Якім бачыцца новае вытворча-творчае аб'яднанне адзінай холдынгавай назвай "Літаратура і мастацтва"? Ці паспрыяе яно вырашэнню многіх пытанняў, што на сённяшні дзень паўсталі перад літаратурна-мастацкімі выданнямі? На гэтыя пытанні адказваюць Іван ШАМЯКІН, Янка БРЫЛЬ, Рыгор БАРАДУЛІН, Таіса БОНДАР, Генадзь ПАШКОУ, Леанід ГАЛУБОВІЧ, Андрэй ФЕДАРЭНКА.

4

ЧАКАЮ СУРАЗМОЎНІКА

Эсэ
Алены ВАСІЛЕВІЧ

5, 12

НОВЫЯ ВЕРШЫ

Ніла ГІЛЕВІЧА, Сяргея ПАНІЗНІКА,
Янкі ЛАЙКОВА, Вікторыі БОХАН

8—9

ІНСКРЫПТЫ ЯКУБА КОЛАСА

Да 120-годдзя з дня нараджэння

13—15

БУДЗЬМА РАЗАМ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ 2002 ГОДА!

Шаноўныя чытачы!

Вы, відаць, звярнулі ўвагу на тое, што апошнім часам "ЛіМ" стаў выходзіць здвоенымі нумарамі. Гэта ўсё не ад добрага жыцця. Цяпер ствараецца холдынг "Літаратура і мастацтва", які, магчыма, дазволіць выправіць фінансавы стан літаратурна-мастацкіх выданняў і мы, пачынаючы з 1 ліпеня 2002 года, зноў станем выходзіць рэгулярна. Каб гэта адбылося, немалаважна для нас, шаноўныя чытачы, ваша падтрымка. А гэтая падтрымка не толькі "ЛіМа", а ўсёй беларускай літаратуры і культуры, без якой не будзе той Беларусі, пра якую марылі і не шкадавалі свайго жыцця лепшыя сыны нашай Бацькаўшчыны.

Падпіска на "ЛіМ" на другое паўгоддзе будзе цягнуцца да 20 чэрвеня. Пастарайцеся да гэтага часу схадзіць у любое паштовае аддзяленне, каб пасля не шкадаваць, што засталіся без "ЛіМа". Кошт індывідуальнай падпіскі на адзін месяц — 1 950 рублёў, на тры — 5 850 рублёў, на паўгоддзе — 11 700 рублёў.


Індывідуальны індэкс — 63856.

Кошт ведамаснай падпіскі на адзін месяц — 3 500 рублёў, на тры — 10 500 рублёў, на паўгоддзе — 21 000 рублёў.

Ведамасны індэкс — 63857.



На беразе вады,
На беразе святла...



Нарэшце мінулі ўсе вясновыя святы. І пачаліся працоўныя будні дні. Наперадзе лета. Якім яно будзе для нашай краіны і для кожнага з нас? Якім?

СУПРАЦОЎНІЦТВА ТЫДНЯ

З 17 мая ў Беларусі пачынаецца актыўная работа па дэмаркацыі дзяржаўнай мяжы з Літвой. На гэтую справу Еўрасаюз выдзеліў 1 мільён 155 тысяч еўра. Міжнародны тэндэр за права праводзіць дэмаркацыйныя работы выйграла беларуская арганізацыя — адкрытае акцыянернае таварыства "Мінскводбуд". Тэндэр праходзіў у Лондане. Якая гэта карпатлівая і дарагая работа — дэмаркацыя, сведчыць, напрыклад, тое, што наша краіна на працягу апошніх пяці гадоў упарадкавала адпаведным чынам усяго толькі 100 кіламетраў мяжы з Літвой. Паводле інфармацыі кіраўніка аддзялення прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Беларусі, ЕС ужо прыняў рашэнне выдзеліць нам яшчэ 2 мільёны 200 тысяч еўра на завяршэнне дэмаркацыі беларуска-літоўскай мяжы і дэмаркацыі ўчастка мяжы з Латвіяй працягласцю 165 кіламетраў. Праводзяцца перамовы аб выдзяленні Еўрасаюзам сродкаў на абсталяванне беларуска-польскай мяжы.

ДАЗВОЛ ТЫДНЯ

Генеральнае консульства Літоўскай Рэспублікі ў Гродне, на адкрыццё якога беларускія ўлады далі дазвол, пачне работу не раней чым у пачатку наступнага года. Цяпер супрацоўнікі літоўскага пасольства і консульства займаюцца пошукам памяшкання.

ПРАЕКТ ТЫДНЯ

15—20 чэрвеня нашу краіну наведаюць прадстаўнікі кіраўніцтва НАТА. Візіт будзе прымеркаваны да вучэнняў службаў па надзвычайных сітуацыях, якія пройдуць у гэты час на палігоне недалёка ад Барысава. Як вядома, Беларусь з сярэдзіны 90-х гадоў удзельнічае ў праграме НАТА "Партнёрства дзеля міру". У лютым у Бруселі была прынята новая індывідуальная двухгадовая праграма, якая датычыцца ўдзелу беларускага боку ў гэтым праекце. Адным з элементаў праграмы з'яўляецца супрацоўніцтва ў галіне пераадолення надзвычайных сітуацый.

ЛІЧБЫ ТЫДНЯ

Па звестках Міністэрства статыстыкі і аналізу скарачэнне колькасці жыхароў нашай краіны ў мінулым годзе адбылося за кошт вёскі. Так, калі гарадское насельніцтва Беларусі павялічылася з 7 млн. 13,6 тыс. да 7 млн. 31,1 тыс., то сельскае зменшылася з 2 млн. 976,8 тыс. да 2 млн. 919,8 тыс. чалавек. На сённяшні дзень у нас налічваецца 14 гарадоў-стотысячнікаў. У мінулым годзе гэты статус страціла Ліда, у якой цяпер жыве 99 тысяч чалавек. У Мінску налічваецца 1 мільён 713 тысяч жыхароў, у Гомелі — 492 тысячы, у Магілёве — 363 тысячы, у Віцебску — 350 тысяч, у Гродне — 310 тысяч, у Брэсце — 294 тысячы. Словам, не такія ў нас і малыя гарады. Еўропа...

РОСТ ТЫДНЯ

Пастановай Мінпрацы і сацабароны зацверджаны мінімальныя спажывецкія бюджэты на душу насельніцтва ў цэнах сакавіка 2002 года ў разліку на месяц. Для сям'і з чатырох чалавек гэты паказчык складае 119 354 рублі; для мужчыны працаздольнага ўзросту — 141 776 руб.; жанчыны працаздольнага ўзросту — 142 208 руб.; маладой сям'і з адным дзіцем — 129 600 руб.; сям'і пенсіянераў — 103 321 руб.; мужчыны-пенсіянера — 115 217 руб.; жанчыны-пенсіянеркі — 113 732 руб.; студэнта — 110 274.; студэнткі — 110 310 руб.; дзяўчынкі ва ўзросце да трох гадоў — 90 935 руб.; хлопчыка ва ўзросце да трох гадоў — 90 900 руб. і г.д. Гледзячы на гэтыя лічбы і аналізуючы іх, прыходзім да цікавых думак і пытанняў... І ўсё ж мінімальны спажывецкі бюджэт аднаго члена сям'і з 4 чалавек у цэнах снежня 2001 года складаў 103 464 рублі і цяпер ён павялічыўся на 15 працэнтаў.

АПЫТАННЕ ТЫДНЯ

Брытана-Амерыканскі інстытут па вывучэнні вольнага часу працоўных правёў апытанне сярод жыхароў Англіі і ЗША з мэтай выявіць, што з'яўляецца самым важным у іх жыцці. Атрымалася: 45 працэнтаў лічаць, што самае галоўнае для іх — гэта сям'я і хобі, 39 — сябры і вольны час, 29 — падарожжы, 21 — мастацтва, 18 — спорт і ўсяго 12 працэнтаў лічаць, што самае галоўнае ў іх жыцці — работа. А ў нас?

ДАЗВОЛ ТЫДНЯ

У мэтах пашырэння правоў абітуріянтаў у выбары навучальнай установы ў гэтым годзе ім дазволена паступаць у дзве ВНУ (па арыгіналах дакументаў, а таксама па натарыяльна завераных копіях ці ксеракопіях). Акрамя таго, прадугледжваецца таксама арганізацыя ўступных экзаменаў у два патакі. Пры гэтым залічэнне будзе праводзіцца толькі сярод асоб, якія прадставілі ў прыёмную камісію арыгіналы дакументаў аб адукацыі. На эканамічныя і юрыдычныя спецыяльнасці ў структуру ўступных экзаменаў уведзена і экзамен па замежнай мове. Акрамя таго, у Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка разам з пяцібальнай сістэмай ацэнкі ведаў будзе апрабоўвацца і дзесяцібальная сістэма па асобных спецыяльнасцях.

ПЕРСПЕКТЫВА ТЫДНЯ

У параўнанні з мінулым годам Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Беларусі мяркую павысіць паказчык пакрыцця грамадзянамі камунальных расходаў удвая. Паводле папярэдніх разлікаў, пасля апошняга павышэння платы за ацяпленне і чарговае водазабеспячэнне з мая жыхары краіны ў летні перыяд будуць плаціць за стандартную аднапакаёўку каля 13,6 тысяч, двухпакаёўку — 20 тысяч, трохпакаёўку — 26,5 тысяч рублёў. Зімой гэтыя лічбы будуць яшчэ большыя — 25,37 і 52 тысячы рублёў адпаведна. У наступным годзе доля аплаты насельніцтвам сабекошту камунальных паслуг складзе 60, а ў 2004 годзе — 80 працэнтаў.

ВЕСТКА ТЫДНЯ

Непрыемная вестка прыйшла з Польшчы. Там выяўлена хворая на шаленства карова. Што гэта азначае, думаецца, не трэба тлумачыць, бо яшчэ не выветрылася з памяці эпідэмія шаленства кароў, якая была ахапіла Англію. Паводле інфармацыі польскага тэлебачання, увесь статак, адкуль трапіла на бойню хворая карова, будзе забіты і спалены. Для выяўлення гэтай гаспадаркі спатрэбілася ажно пяць дзён, бо адпаведныя дакументы на жывёлу аказаліся фальшывымі. Праваахоўныя органы распачалі следства.

У Саюзе беларускіх пісьменнікаў

Агульнымі намаганнямі Саюза беларускіх пісьменнікаў, Беларускага таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі, літаратурнага музея Янкі Купалы і літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа, Беларускага фонду міру, а таксама іншых грамадскіх арганізацый і аб'яднанняў у Доме дружбы была наладжана творчая вечарына "Саюз паэзіі, жывалісу і музыкі", прысвечаная 120-годдзю з дня нараджэння народнага паэтаў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа, падчас якой экспанаваліся творы юных мастакоў, а таксама падводзілі вынікі міжнароднага конкурсу маладых твораў "Мая зямля".

Праблемам захавання духоўнай спадчыны народа была прысвечана арганізаваная Саюзам беларускіх пісьменнікаў сустрэча з грамадскасцю і чытачамі, якую ў бібліятэцы імя Цёткі вяла паэтэса Вера Страмкоўская. Падчас шчырай размовы думкамі наконт сённяшняга стану беларускай літаратуры і культуры, сучаснага кнігавядання абмяняліся Волга Іпатава, Аляксей Рыбак, Васіль Якавенка, Адам Мальдэ і іншыя. Перад прысутнымі выступілі таксама архітэктары, мастакі, прадстаўнікі нацыянальных дыяспар на Беларусі.

На штогадовым пасяджэнні Рэспубліканскай ваенна-шэфскай камісіі, у рабоце якога ўзялі ўдзел Анатоль Сулянаў, Волга Іпатава, Іван Курбека, прадстаўнікі Міністэрства культуры, творчых саюзаў Рэспублікі Беларусь, кіраўнікі і галоўныя рэжысёры славуцых тэатральных калектываў, вядучыя артысты нашай краіны абмяркоўваліся пытанні далейшага выхавання маладога пакалення ў духу патрыятызму, падводзілі вынікі мінулага года. За паспяховую і плённую працу старшыня ваенна-шэфскай камісіі Саюза беларускіх пісьменнікаў Яўген Каршукоў узнагароджаны памятным нагрудным знакам "За мужество и любовь к Отечеству" міжнароднага грамадскага фонду імя палкаводца Г. Жукава. У Вайскавай акадэміі Рэспублікі Беларусь была наладжана традыцыйная літаратурная сустрэча з майстрамі слова. Курсанты факультэта пагранвойск цэпла сустрэкалі Яўгена Каршукова, Раісу Баравікову, Браніслава Спрычанна, Уладзіміра Карызну.

М. Р.

У бібліятэцы СБП адбылося святкаванне 70-годдзя паэта Генадзя Кляўко, які напісаў пранікнёныя, лірычныя вершы пра родную зямлю. На вечарыне выступілі старшыня СБП В. Іпатава,

паэты Генадзь Пашкоў і Ніна Галіноўская. Шчырымі ўспамінамі пра Г. Кляўко падзяліліся яго родныя.

8 мая была адкрыта мемарыяльная дошка на доме па вул. Янкі Купалы, дзе жыў пісьменнік, журналіст Іван Новікаў, чые кнігі пра Мінскае падполле, асабліва "Руіны страляюць ва ўпор", сталі яркай старонкай беларускай літаратуры.

На ўрачыстасці выступілі намеснік старшыні гарвыканкама М. Пятрушын, народны пісьменнік Беларусі І. Шамякін, В. Іпатава, а таксама сын пісьменніка вядомы журналіст Р. Новікаў.

У СБП адбылася сустрэча пісьменнікаў з Генеральным сакратаром Інстытута планетарнага сінтэза Р. Шнайдрэам (Жэнева). Інстытут, які зарэгістраваны пры ААН, ставіць сваёй задачай аб'яднаць людзей незалежна ад іх веравызначэння і палітычных поглядаў, дзеля задачы ўратавання Зямлі ад глабальных катастроф. У абмеркаванні прынялі ўдзел пісьменнікі В. Якавенка, І. Качакова, прафесар А. Грыцкевіч, дырэктар Інстытута гуманітарных і экалагічных тэхналогій Я. Фядзюшын, навуковец М. Панчышын і інш.

Кіраўніцтва СБП і ПС дамовіліся пра супрацоўніцтва ў галіне культуры.

ІМПРЭЗЫ

Вясна з Гомеля

Сярод багатых музычных традыцый горада над Сожам — вясновы фестываль. Сёлета ён завітаў у сталіцу. Літаральна праз суткі пасля заключнага канцэрта "Мінскай вясны" на сцэне Беларускай дзяржаўнай філармоніі выступілі са справаздачным канцэртм творчыя калектывы Гомельшчыны.

"Гомельская вясна" прынесла мінчукам свежыя і ярскія ўражанні ад самабытнага музычна-паэтычнага, танцавальнага, дэкарацыйна-прыкладнага мастацтва палешукоў, ад майстэрства прафесійных выканаўцаў, што працуюць у абласной філармоніі, ад шчырай творчасці таленавітых дзяцей. Пры аншлагу прайшла малаўнічая, разнажанравая, дынамічная скампанаваная праграма.

На сцэне — лепшае з лепшага, і публіка трапляе ў палон святочнай стыхіі, ледзь паспяваючы засяроджваць увагу на "самым-самым": зычнасці паляшукіх спеваў, вынаходлівых танцавальных карунках, выбітнасці строяў у сюіце "Вясновы карагод"; суладнасці "залатых" інстру-

ментальных галасоў духавога аркестра Палаца культуры Беларускага металургічнага завода (кіраўнік А. Брэвус); чысціні ладу Камернага хору Гомельскай абласной філармоніі пад кіраўніцтвам А. Сакаловай; вышталёным вакале сапраўднай зоркі айчыннага акадэмічнага выканальніцтва Галіны Паўлянок... Рэдкая нагода сабрала разам музычныя і танцавальныя гурты, вакальна-харэаграфічны ансамблі "Радуніца" (мастацкі кіраўнік А. Туравец), "Надзея" (м.к. Т. Пятрэнка), "Сож" (м.к. М. Дубінін), "Гомій" (м.к. П. Святлоў), "Сваякі" ды "Сваячкі" (м.к. А. Зайцаў), "Апельсін плюс" (м.к. І. Ветрава). А яшчэ — квінтэт "Лірыца", дзявочую "Светліцу". І званы канцэртна-эстрадны аркестр абласной філармоніі пад кіраўніцтвам Ю. Васілеўскага з яркімі салістамі Кацярынай Бут, Максімам Сапацьковым...

Больш як 300 удзельнікаў канцэрта прадстаўлялі ўсю Гомельшчыну: Рэчыцу і Мазыр, Жлобін, Рагачоў і Светлагорск, Навагрудчы ды Брылёўскі сельскія дамы культуры. Пры канцы вечара



ў падарунак сталіцы прагучала прэм'ера арыгінальнай песні "Мінскі марш". Апафеозам жа стала выкананне ўжо класічнага песеннага твора І. Лучанка "Жураўлі на Палессе ляцяць". Саліраваў юны салюка Ягор Фараваў, падтрыманы ўсімі ўдзельнікамі праграмы.

І — замест пастскрыптума. "Гомельская вясна" ў Мінску адкрыла цыкл справаздачных канцэртаў, з якімі выступляць на галоўнай філарманічнай сцэне краіны майстры мастацтваў з усіх абласцей. Заўтра, 18-га мая, чакаецца імпрэза прадстаўнікоў Гродзеншчыны.

С. Б.

ВЫСТАВЫ

Польская школа плаката

Выстава польскага плаката 1956-1965гадоў адкрылася ў Музеі сучаснага мастацтва ў Мінску. Калекцыя плакатаў прадстаўлена Музеям плаката ў Вілянове (Варшава) і сабрана па заказе Польскага інстытута ў Мінску для прэзентацыі ў Беларусі.

Варта адзначыць, што за апошнія гады некалькі разоў прэзентаваліся ў Мінску выставы польскага плаката. Яны нязменна выклікалі вялікую цікавасць гледачоў і спецыялістаў. Польскі мастацкі плакат другой паловы XX стагоддзя адбыўся ў свеце як з'ява, новы пластычны стыль і школа. Гэта новае мысленне ў графічным праектаванні, асновай якога стала экспрэсія, чысціня формы, жывасць

колераў. Сцвярдженне новага польскага плаката распачалося яшчэ ў 1948г., калі ні Міжнароднай выставе кінаплакатаў у Вене Генрых Тамашэўскі атрымаў адразу пяць залатых медалёў. Перавага сацрэалістычнай манеры не перашкаджала свабоднаму развіццю польскага плаката, нават палітычнага, польскія плакатысты вучыліся ў кубістаў, экспрэсіяністаў, сюррэалістаў, абстрактнаністаў.

Выстава "Польская школа плаката" прадстаўляе гледачу сусор'е іменаў мастакоў, такіх як Генрых Тамашэўскі, Ян Леніца, Войцех Фангор, Раман Цяслевіч, Віктар Гурка, Юліан Палка і іншыя. Усе яны выдатна

валодаюць фактурай і колеравай плямай, спосабамі ўздзеяння на гледача эмоцыямі, гумарам, паэзіяй, іроніяй. Форма і кампазіцыя іх плакатаў здаецца няскончанай, эскізнай, але ў аснове мае дакладную прадуманасць. Развіццё плаката падтурхнула ў Польшчы развіццё і шрыфтовай графікі, дызайна. І пры гэтым плакат ствараўся не столькі як выставачны, ён жыў у гарадскім асяроддзі, фарміраваў погляды і густы людзей. А лепшыя адбіткі сёння ўжо класікаў польскага плаката майстэрства для нас з'яўляюцца не толькі дакументамі мінулага, але і пазачасовай школай майстэрства.

Н.ШАРАНГОВІЧ

Курс на пабудову моцнай і квітнеючай Беларусі застаецца нязменным

23 красавіка Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка выступіў перад дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў і членамі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь са штогадовым Пасланнем Парламенту Рэспублікі Беларусь. Цалкам выступленне Прэзідэнта грамадзяне нашай краіны маглі пачуць у прамым эфіры па радыё і тэлебачанні, а таксама прачытаць у выдучых рэспубліканскіх газетах. Прапануем увазе нашых чытачоў адзін з раздзелаў выступлення Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь "Аб развіцці навукі, адукацыі і культуры".

Важнейшы інструмент рашэння прыярытэтных задач, павышэння канкурэнтаздольнасці беларускай эканомікі — навука і адукацыя. Менавіта разуменнем высокай ролі навуковага патэнцыялу краіны прадывітанаваны рашэнні аб рэфарміраванні Нацыянальнай акадэміі навук.

Бюджэтнае фінансаванне навуковых даследаванняў (асабліва фундаментальных навук) будзе на належным узроўні. Але і навука (перш за ўсё прыкладная) павінна пачаць па-сапраўднаму зарабляць. Рэфарміраванне сферы навукі мае ясную і простую мэту — ператварэнне яе ў прадукцыйную сілу. Новаму кіраўніцтву акадэміі навук, яе прэзідэнту дадзены ўсе паўнамоцтвы і магчымасці. Рэалізуйце іх. Але патрэбен вынік.

Прыярытэтных задачы ў галіне адукацыі — высокая якасць навучання і выхаваўчай работы, зніжэнне вучэбнай нагрузкі і ўмацаванне здароўя школьнікаў, наладжванне ў навучальных установах якаснага харчавання, абнаўленне матэрыяльна-тэхнічнай базы ўстановаў.

Вырашаюцца яны, на жаль, марудна. Час не церпіць. Краіне патрэбна больш дасканалая сістэма адукацыі. Исправе не толькі ў пашырэнні платных паслуг. Патрэбны змяненні змястоўнага характару.

Урад, Міністэрства адукацыі, вобразна кажучы, павінны бачыць "фронт" работ і працаваць ініцыятыўна. Не ад добрага жыцця на гэтым тыдні я паўторна разглядаю пытанне аб падрыхтоўцы падручнікаў гуманітарнага цыкла, разбіраюся са структурай міністэрства. І займаюся гэтым вымушана, таму што кіраўнікі, чый непасрэдны абавязак вырашаць гэтыя праблемы, іх упускаюць.

Паўтару тое, што я казаў у заключным слове на нарадзе кіраўнікоў. Больш за ўсё мяне як кіраўніка дзяржавы, чалавека ўвогуле інфармаванага, сёння хвалюе не сельская гаспадарка, не фермы і заводы, больш за ўсё мяне хвалюе (і сітуацыя вельмі напружаная) стан у нас навукі і адукацыі, асабліва вышэйшых выкладчыцкіх кадраў. І той, хто з вас быў на семінары кіруючых работнікаў, прабачце мне за гэта, убачылі жудасную "галечу" гэтых людзей. Калі яны выходзілі, гаварылі, аўдыторыя не разумела, пра што яны гавораць.

Гэта гаворыць аб тым, што яны са сваімі жоўтымі канспектамі засталіся не проста ў мінулым стагоддзі, а ў пачатку мінулага стагоддзя. Гэта гаворыць аб тым, што яны настолькі адарваны ад жыцця, што не хваляваць гэта не можа. І я не мог з гэтым мірыцца. Вы мяне зразумейце. Вы б на маім месцы, любы іншы гэтак жа дзейнічалі б. Таму мне давалося прымяняць, прымаць жорскія меры і ў навукі, і ў адукацыі. Я не магу проста спакойна глядзець на тое, што адбываецца. Вось гавораць, усё добра, мы вольныя тут напісалі, мы вольныя абараніліся, шмат

дактароў і дацэнтаў. А я вам скажу, што гэта мноства дактароў і дацэнтаў і адсутнасць эфекту прымусіла мяне ВАК перападпарадкаваць прэзідэнту. Таму што зрабілі нейкую кармушку. Кандыдат навук — тры тысячы долараў, доктарская дысертацыя — пяць тысяч. Не ў нас, так у Піцеры, у Маскве абаронімся.

Вось дзе яшчэ неаранае поле. Гэта вымушаныя дзеянні.

Я разумею, што часам даводзіцца дзейнічаць насуперак існуючай практыцы ў свеце. А што рабіць? Не будзе навукі, адукацыі і здаровага чалавека, усе нашы прыярытэты, усе нашы праграмы пойдучы прахам. У нас няма нафтавай і газавай прамысловасці, як у Расіі і іншых дзяржавах, дзе зямлю прасвідраваў, трубу паставіў, падключыў — і пайшоў газ. Нам мазгамі, уласнымі рукамі і працай, мазалямі, як гэта было заўсёды ў гісторыі, зарабляць на сваё жыццё. А без навукі і адукацыі мы гэтага не зробім. Такая наша доля.

Нацыянальнаму сходу Закон аб адукацыі трэба дапоўніць законамі аб вышэйшай і аб прафесійна-тэхнічнай адукацыі.

Нашаму грамадству, паважаныя таварышы, уласцівы высокая духоўнасць і клопат аб развіцці культуры. Нягледзячы на ўсе цяжкасці, мы знаходзім вялікія грошы на рэканструкцыю Нацыянальнага мастацкага музея, Нацыянальнага тэатра оперы і балета, Музея Вялікай Айчыннай вайны і шэрагу іншых аб'ектаў.

З'явіў не толькі культурнага жыцця краіны павінна быць будаўніцтва сховішча ведаў, сабора ведаў — Нацыянальнай бібліятэкі. Па сваёй архітэктуры, уключаючы і наваколны ландшафт (мы спецыяльна захоўвалі гэты раён горада свабодным, там ужо даўно за шалёныя грошы прапаноўвалі пабудоваць жыллё), будынак Нацыянальнай бібліятэкі пры ўездзе па Маскоўскай шашы ў Мінск будзе ўпрыгожаннем нашага горада. Але галоўнае — змест. Бібліятэка будзе аснашчана самымі сучаснымі тэхналогіямі захоўвання і перадачы інфармацыі. Гэта будзе адпаведны порт, куды будуць прыходзіць караблі ведаў. Яна будзе звязана перадавымі сродкамі камунікацыі з буйнейшымі бібліятэкамі свету і, адначасова, з гарадамі і раёнамі Беларусі.

Нацыянальная бібліятэка стане сімвалам суверэннай і адукаванай Беларусі. І будаваць яе мы будзем усёй краінай. Пакуль, на жаль, мы не давалі да грамадскасці нацыянальную значнасць гэтага праекта. У гэтым годзе мы абавязкова павінны пачаць хоць бы "капаць зямлю" на месцы будаўніцтва гэтага аб'екта. Калі хочаце, імем рэвалюцыі, але павінны. І ў 2005 годзе бібліятэка павінна адкрыцца, бо загінуць тыя 78 мільёнаў кніг, якія сёння туляцца і марнеюць, калі гэта можна сказаць пра кнігі. Яны таксама жывыя.

Гаворачы аб духоўнасці, не



магу не сказаць і аб будаўніцтве рэлігійных храмаў. Дзяржава аднолькава адносіцца да ўсіх канфесій, да якіх належаць яе грамадзяне. Але гэта не азначае, што мы не ўсведамляем асаблівай ролі праваслаўя для беларускага народа. У маі мы разам з Патрыярхам Маскоўскім і ўсяе Русі Аляксем II адкрылі Дом міласэрнасці — унікальнайшы комплекс, якому няма роўных у славянскіх дзяржавах і ўвогуле ў дзяржавах, якія вызнаюць праваслаўе.

Але я вас вельмі прасіў бы (я баюся нават гэта казаць, гэта настолькі далікатнае пытанне) вось пра што: у нас намецілася нездаровая тэндэнцыя і ў гэтай сферы, асабліва ў плане будаўніцтва. Я ўжо аб гэтым гаварыў нашым святшчэнна-служыцелям, у мяне і размова з Патрыярхам была на гэту тэму, калі абмяркоўвалі праблемы праваслаўя ў Беларусі. Паглядзіце, колькі пачалі будаваць храмаў і колькі храмаў не дабудавана. І кожны дзень просьбы: давайце тут адкроем храм і пачнём будаваць. Пытаюся, а грошы дзе возьмеце? Чаму я пра гэта гавару? Таму што грошы шукаюць і святшчэннікі, і наш мітрапаліт, і многія-многія іншыя. А дзе шукаюць? "Напружваюць" прадпрыемнікаў, буйных бізнесменаў, сярэдніх, дробных, і асабліва дзяржаўныя прадпрыемствы. А хто можа сёння (тут ужо іншы крэн) у гэтай сітуацыі адмовіць? Ніхто. І вось яны ўжо мне паціху пачынаюць гаварыць, што нешта нядобрае робіцца. І адмовіць нельга, і не багатыя ж. Паглядзіце, да чаго прывялі завод "Атлант". Калі правяралі гэта прадпрыемства, аказалася, што дзiesiąты кілаграмаў сусальнага золата закуплялася, штампавалася, распрадавалася, раздавалася па ўсёй тэрыторыі былога Савецкага Саюза. Купалі, крыжы і гэтак далей. Няўжо мы такія багатыя? Нам бы хоць нашу Беларусь гэтым забяспечыць.

Вось вам канкрэтны прыклад. Таму трэба быць руплівымі і памятаць, што храмы трэба будаваць, але ў нас іх ужо столькі пабудавана, што не ва ўсіх храмах сёння, не толькі праваслаўных, але і іншых спецыялістаў хапае. Вось я каталіцкай царкве прапаную замяніць замежных святшчэнна-служыцеляў-католікаў на беларускіх. А ў праваслаўнай царкве на спецыялістаў-святшчэнна-служыцеляў яшчэ большы дэфіцыт.

Вельмі далікатнае пытанне. Я хачу, каб вы правільна зразумелі. Я доўга думаў, як аб гэтым сказаць. Але не сказаць зноў жа не маю права. Калі я не скажу, аб гэтым не скажа ніхто. І, напэўна, усё ж я аб гэтым павінен сказаць. Давайце будзем руплівымі і тут. Давайце будзем памятаць, што галоўны храм для чалавека — гэта яго жыллё. А добры абраз ці крыжык ён купіць і паставіць у сваім храме і памоліцца, калі ён сапраўды вернік.

АБСЯГІ

ГОМЕЛЬШЧЫНА...

Вытворчы камбінат працуе творча

Гомельскі камбінат "Мастацтва" — адна з творчых структур абласной арганізацыі Саюза мастакоў. Тут працуюць высокакваліфікаваныя майстры. За апошні час яны выканалі бюсты землякоў — народных пісьменнікаў Беларусі Івана Мележа і Андрэя Макаёнка (устаноўлены на радзіме творцаў), бюст Аляксандра Пушкіна для абласнога цэнтра. У перспектыве — работа над бюстам народнага мастака СССР Я. Маісеенкі для Буда-Кашалёва. Зараз майстры камбіната аднаўляюць Успенскі сабор у Рэчыцы. Гэтым летам сабор адзначыць 130-годдзе.

Дыпламы з Чарнігава

У Чарнігаве прайшоў традыцыйны фестываль "Славянскія тэатральныя сустрэчы". У ім бралі ўдзел артысты з Украіны, Расіі і Беларусі. Нашу рэспубліку прадстаўлялі Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы і Гомельскі абласны драматычны. Гамяльчане паказалі спектакль "Нёманская пастараль" паводле аповесці Э. Ажэшкі "Хам". Дыпламам за лепшую сцэнаграфію ўзнагароджаны мастак С. Кулажанка. Адзначана таксама і ігра актрысы Т. Ганчаровай.

Усё неба Мазыршчыны

Мастаку з Мазыра Міколу Дубраве споўнілася 50 гадоў. З гэтай нагоды ў карціннай галерэі абласной арганізацыі Саюза мастакоў адкрылася ягоная персанальная выстава "Неба і зямля Мазыршчыны". На ёй — жывалісныя работы, створаныя мастаком за апошні год. Гэта палотны пра чарнобыльскую бяду, партрэты дзеячаў культуры роднага краю, малюнічыя пейзажы.

Аляксей ШНЫПАРКОВ

ВІЦЕБШЧЫНА...

Ніл Гілевіч: "Людзі павінны жыць па законах праўды"

Напрыканцы красавіка народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч правёў творчыя сустрэчы з моладдзю і інтэлігенцыяй Віцебска. Паэта цёпла віталі студэнты і выкладчыкі мясцовага ўніверсітэта. Сам Ніл Сымонавіч прызнаўся, што студэнцкая аўдыторыя для яго вельмі дарагая, бо ён, прафесар кафедры беларускай літаратуры Дзяржуніверсітэта, сустракаўся з ёю штодня на працягу 30 гадоў. А яшчэ паэт зазначыў, што ён напалову зямляк віцеблян: ягоная жонка, Ніна Іванаўна, з якой яны вольны ўжо 45 гадоў разам, нарадзілася ў Сенненскім раёне.

Першы верш, які прачытаў Ніл Гілевіч, быў прысвечаны чарнобыльскай навалі (сустрэча праходзіла 26 красавіка). Гучалі вершы аб радзіме і гісторыі, выдатныя пераклады са славянскіх моў. Пытаньняў да паэта было шмат, а адказаў ён на іх вельмі шчыра, таму сустрэча стала своеасаблівым маналагам аб жыцці і творчасці, аб літаратуры і малодшым пакаленні. "Я вельмі рады, калі ў душах моладзі пераважае грубаваты прагматызм, але яна павінна быць шчаслівейшай за нас. Агульнаслабасць усёго нашага грамадства — недастатковая нацыянальная свядомасць. Дрэнна, калі і самі пісьменнікі мала цікавяцца гісторыяй сваёй літаратуры і краіны..."

Новая кніга

Прэзентацыя кнігі віцебскага паэта Барыса Беляжэнкі "Пушкін — древо жизни — Белая Русь" прайшла ў Віцебскім універсітэце. Паэт чытаў вершы і ўрыўкі з паэм, якія ўвайшлі ў зборнік, расказваў пра пушкінскі радавод і ўзаемазалежнасць гісторыі дзвюх культур — рускай і беларускай.

Святлана ГУК

ГРОДЗЕНШЧЫНА...

Дзень польскай культуры

прайшоў у старажытнай Лідзе. У час змястоўнай імпрэзы прысутныя пачулі цікавую інфармацыю аб культурным жыцці суседняй краіны, з задавальненнем паглядзелі і паслухалі выступленні спевакоў і танцоўраў з мастацкіх калектываў, што працуюць пры Лідскім і Шчучынскім Дамах палякаў.

Госці з Маладзечна

У ліўі, самым маладым горадзе Прынёмання, пабываў на гастролях абласны драматычны тэатр з Маладзечна. На працягу двух дзён госці паказалі лірычную меладраму Аляксея Дударова "Вечар" і дзіцячы спектакль "Буслік супраць Кадука" па п'есе Георгія Марчука. У абодвух пастаноўках галоўныя ролі выконваў зямляк глядачоў — артыст Віктар Багушэвіч.

Алесь ЖАЛКОЎСКИ

БРЭСТШЧЫНА...

Яшчэ адзін музей

У цытадэлі над Бугам гасцінна расчыніў дзверы мастацкі музей. У ім — 11 залаў, на шматлікіх стэндах — гісторыя стварэння і дзейнасці Брэсцкага аддзялення Саюза мастакоў, экспануецца 120 карцін майстроў жывалісу, у тым ліку і на тэму абароны Брэсцкай крэпасці. Шырока прадстаўлены і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, графіка як прафесійных, так і самадзейных твораў. Увагу прыцягваюць драўляныя скульптуры Івана Супрунчыка і Мікалая Тарасюка, вырабы майстроў саломаліцення Веры Гаўрылюк і Галіны Шацкай, кераміка Антона Такараўскага...

У хуткім часе ў 15-ым па ліку музей на Брэсцшчыне будзе адкрыты рыцарскі пакой з камянам, даспехамі мінулых стагоддзяў і старасвецкай мэбляй. Менавіта ў ім будуць часцей сустракацца скульптары і мастакі, паэты і музыкі, як маладыя, так і сталыя аматары мастацтва.

Мікола ПАНАСЮК

МІНШЧЫНА...

Прарок Адраджэння

У Чэрвеньскім раённым краязнаўчым музеі адкрылася выстава, прысвечаная 120-годдзю Янкі Купалы. Яна зладжана Дзяржаўным літаратурным музеем і называецца "Янка Купала — Прарок адраджэння", бо паказвае песняра як паэта-грамадзяніна, публіцыста, грамадскага дзеяча... Да старажытнай Ігуменскай зямлі Купала мае непасрэднае дачыненне, бо ў 1846 годзе тут, у засценку Пяскі (цяпер Уздзенскі раён), нарадзіўся бацька паэта Дамінік Ануфрыевіч Луцэвіч.

А. ЗАБАРОНАК



Пад холдынгавым дахам

Часопісы “Полымя”, “Крыніца”, “Маладосць”, “Нёман”, “Всемирная литература” і газета “Літаратура і мастацтва” аб’ядноўваюцца ў холдынг. У недалёкай перспектыве ўзгаданыя выданні займеюць адзіную матэрыяльна-тэхнічную базу. Па словах генеральнага дырэктара новаўтварэння Сяргея Касцяна (намеснікам яго, як вядома, сталі Яўген Новікаў і Таіса Бондар), такія захады робяцца для ўмацавання выдання беларускай літаратуры.

Якім будзе новы вытворча-творчы саюз пад адзінай холдынгавай назвай “Літаратура і мастацтва”? Ці паспрыяе ён канструктыўнаму вырашэнню такіх балючых на беларускай прасторы пытанняў як галоснасць, папулярнасць роднага слова, доўгачаканае спалучэнне інтарэсаў дзяржаўных і нацыянальных? Натуральна, вырашэнне гэтых праблемаў хвалюе не толькі газетна-часопісных супрацоўнікаў. Па каментары мы звярнуліся да пісьменнікаў...

Іван ШАМЯКІН:

— Думаю, нічога кепскага тут не здарыцца. Але пры адной умове: калі генеральны дырэктар з намеснікамі будуць займацца матэрыяльна-фінансавымі пытаннямі літаратурынага аб’яднання, возьмуцца за папулярнасць перыядычных выданняў, павялічэнне іх накладаў, а выбар публікуемых мастацка-публіцыстычных твораў будзе залежаць толькі ад волі галоўных рэдактараў і творчых калектываў.

Янка БРЫЛЬ:

— Я абураны тым, што адбываецца зараз вакол беларускіх часопісаў. Такая кадровае палітыка толькі нанясе шкоду, і выданням, і літаратуры.

Генадзь ПАШКОЎ:

— Апошнімі днямі ўважліва чытаю ўсе газетныя публікацыі, звязаныя з холдынгам. Надта здзіўляе аргумент тых, хто катэгарычна не прымае новай формы літаратурных выданняў: маўляў, чакаецца імгненны паварот да славянскага накірунку. Не трэба палохаць славян славянскімі матывамі! Так што не бачу ў сённяшняй сітуацыі нічога істотнага, з-за чаго варта было б кідацца ў распач. Ва ўсе часы галоўныя рэдактары не заседжваліся на сваіх пасадах дзесяцігоддзямі, заўжды адбывалася ратацыя. У Саюзе пісьменнікаў больш за паўтысячы літаратараў. Хіба ж не хапае падрыхтаваных людзей? Так, звольненым рэдактарам крыўдна, але ж гэта жыццё. На змену ім прыйшлі не менш таленавіты і здольныя людзі. Працэс ад гэтага нічога не згубіць. Наадварот, новыя кадры бяруцца за справу з новымі ідэямі. А што трэба многае мяняць — неаспрэчна. Маю на ўвазе не мастацкія творы (горш ці лепш іх ваявалі рашэннем не зробіш), а публіцыстычныя матэрыялы. Неабходна ўзняць на ўзроўні з часам больш надзённыя праблемы, каб не было выданне трыбунай толькі для вузкага кола людзей.

Леанід ГАЛУБОВІЧ:

— Гэта павінна было адбыцца. Здзіўляюся толькі, чаму так запознена?! Ацэньваю сённяшняе падзеі так: улада апынулася паміж молатам і кавадлам, паміж Захадам і Расіяй, апынулася — і дацяміла ўрэшце, што саюзная дзяржава можа цалкам

і беззваротна паглынуць Беларусь. Таму нашай бюракратыі тэрмінова спатрэбілася суверэнная нацыянальная ідэя, але не выпакуюваная свядомымі добраахвотнікамі-адраджэнцамі, а створаная рукамі набліжаных да ўлады людзей. А яны, мякка кажучы, не маюць ніякіх кампрамісных прапаноў, а значыць, разбурыць — разбураць, але невядома што пабудуюць... Часопіс “Крыніца”, які неймавернымі высілкамі галоўнага рэдактара Алы Канапелькі ўзняўся на хто, зараз змушаны сысці ў “тыл” беларускага нацыянальнага адраджэння.

Таіса БОНДАР:

— Як стаўлюцца да новага ўтварэння — Рэдакцыйна-выдавецкай установы “Літаратура і мастацтва”? Як да неабходнага ў сённяшніх абставінах кроку. Неабходнага, у першую чаргу, для нас, пісьменнікаў, колькі б хто, заплішчыўшыся на ўсё, што адбываецца ў свеце (і ў свеце літаратуры ў тым ліку), ні даводзіў адваротнае.

Рынак, рынкавае плынь сусветнай эканомікі, у якую ўцягваецца (дзякуй Богу, няспешна і свядома) і Беларусь, бяспечныя толькі для тых, хто ўжо навучыўся “плаваць”, навучыўся выкарыстоўваць на сваю карысць яе рух і законы. Вядома ж, даўшы нырца ў вірлівую плынь, можна і не вынырнуць, не выбрацца на бераг. Асабліва не падрыхтаванаму — ні фізічна, ні псіхалагічна. А мы, давайце шчыра прызнаемся, не падрыхтаваныя: якое нацыянальнае выдавецтва, якое беларускае выданне выжыве сёння без падтрымкі дзяржавы, без дзяржаўнага фінансавання? На нумар-другі грошай яшчэ ў каго са спонсараў выпрасіш (ды і тое пад іх умовы), а клопат пра выданне ніхто на сабе не возьме. Гэта ж не газеткі і рознага кшталту ўлёткі, якія аплачваюцца з фондуў замежных спецслужбаў з пэўнай мэтай: усталяваць у Беларусі свой марыянетачны рэжым, гэта — літаратура, збіральніца духу народнага, якую — ва ўсім яе аб’ёме — не так проста (немагчыма, калі ўзгадаць гісторыю) ператварыць у службу чыйгосяці капіталу! Вось і асцярожнічаюць магчымыя “фундатары” — па адным апрацоўваючы вызначаных, выбраных на ролі “нацыянальных геніяў” літаратараў, аплачваючы іх камандзіроўкі, гранты і замежныя прэміі, каб потым з іх “галасоў” чуў свет абвінавачванні

беларускаму народу і яго лідэру, каб потым ад іх імя абражаліся ўсе, каго нельга купіць ці запалохаць.

Ні для каго сёння гэта не сакрэт, і лямант, які ўсчаўся пасля рашэння аб стварэнні цэнтра літаратурных выданняў і змены некалькіх галоўных рэдактараў, сведчыць адно за тое, што сёй-той усур’ёз прыпісаў сябе да “касты неприкасаемых”, незамежных і ў літаратуры, і ў часопісна-выдавецкай палітыцы. Ніхто ж ніводнага разу ў часе палемікі нават не ўзгадаў, што ні ў адной з рэспублік на постсавецкай прасторы не існуе на сённяшні дзень ніводнага літаратурнага выдання, фінансуюмага дзяржавай. Ніводнага! У Беларусі ж, па рашэнні беларускага ўрада, беларускага Прэзідэнта, усе гэтыя гады фінансавалася выданне ўсіх часопісаў і кніг. Не ў той ступені, што раней, але фінансавалася. І цяпер, уступаючы ў рынкавае адносіны з іншымі краінамі, дзяржава не кідае літаратуру ў стыхію рынку. Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова “Літаратура і мастацтва” і ствараецца, каб выданні выжылі, каб творчыя калектывы вучыліся і навучыліся працаваць у новых, рынкавых, умовах. І не лямантаваць, а працаваць трэба, выказваючы не толькі сваю занепакоенасць сітуацыяй, якая склалася, але і хоць якую ўдзячнасць.

“Дзяржава абавязана нас фінансаваць!” — крычаць асобныя. Але дзе, якая ў свеце дзяржава фінансуе чыюсьці пыху і няўдзячнасць? Калі і хто з дзяржаўных дзеячаў займаўся бясконцымі пісьменніцкімі звадамі і разборкамі? Адкуль у пісьменніцкім асяроддзі з’явілася ўстаноўка: сапраўдны пісьменнік заўсёды ў апазіцыі да ўлады? Азірніцеся — і ўбачыце, што пісьменніцкая апазіцыя ўладае даўно ператварылася ў апазіцыю сваіму народу. А гэта сапраўднаму пісьменніку недаравальна.

Мажліва, літаратурныя выданні, спакойна, годна скарыстаўшы дадзеныя шанцы, пры дзяржаўнай падтрымцы прывычаіўшыся да рынкавых умоваў, не пазбавяцца ўсіх сваіх праблем, але на сёння — гэта адзіны шанец выжыць. І чым раней мы гэта зразумеем, тым лепей.

Рыгор БАРАДУЛІН:

— Гаворка вядзецца пра практычнае знішчэнне беларускамоўных выданняў. Неаспрэчна тое, што знізіцца падпіска, бо часопісы ўжо праз губляюць свой твар. З гэтага натуральна вынікае, што холдынг праз пэўны час будзе выдаваць які-небудзь “Северо-Западный край” і прымуова яго распаўсюджаць...

Андрэй ФЕДАРЭНКА:

— Перамены патрэбны былі адназначна, але алах керым! — нашошта так з пляча, так рэвалюцыйна, так непрадумана, не ведаю... тым не менш я аптыміст і прымушаю сябе верыць, што ўсё да лепшага.

У лістападзе 2001 года пры Смалевіцкім раённым аддзеле адукацыі пасля невялікага перапынку аднавіла сваю работу літаратурнае аб’яднанне “Узлёт”, у якое ўваходзяць школьнікі, што пішуць вершы і апавяданні. А для таго, каб з пачаткоўцаў выраслі сапраўдныя мастакі слова, я лічу, патрэбен не толькі талент, але падтрымка і дапамога старэйшых творцаў. Таму сустрэча з аўтарамі любімых кніг, вядомымі пісьменнікамі заўсёды жаданая і чаканая. І вось у госці да маіх узлётцаў прыехалі госці: вядомыя паэты Алякс Письмянкоў, Віктар Шніп, Уладзімір Марук і бард (ён жа гісторык, археолаг, даследчык) Пётр Русаў.

Сваё пасяджэнне, якое праходзіла 26 красавіка, мы прысвяцілі гадавіне чарнобыльскай трагедыі. Сустрэча, а гэта была літаратурная гасцеўня, праходзіла на базе сярэдняй школы № 2 г. Смалевічы. Хочацца падзякаваць намесніку дырэктара школы Аліне Кузняцовай і асабліва настаўніцы беларускай мовы і літаратуры Галіне Графутцы, вялікаму энтузіясту, цудоўнаму педагогу, улюбленаму ў свой прадмет, за вялікую дапамогу ў арганізацыі і правядзенні гасцеўні.

“Звон жалобны над краем: Чарнобыль...” — так называлася пасяджэнне.

У час сустрэчы ішла зацікаўленая гутарка, панаваў добры, цёплы мікраклімат, узаямны давер, творчая атмасфера.

Вучні лавілі кожнае слова, стараліся ўсвядоміць заканамернасці творчага почырку літаратараў, звярталі ўвагу на характэрныя асаблівасці іх мастацкай індывідуальнасці. Пачаткоўцам было цікава даведацца, як прыйшлі ў літаратуру іх старэйшыя сябры.

Пачынаючы паэты і празаікі трымалі своеасаблівы экзамен перад гасцямі: яны чыталі свае творы. Вядома, хваляліся, бо гэта было іх першае публічнае выступленне, ды яшчэ перад вядомымі паэтамі.

Усім, хто любіць паэзію, літаратуру, спрабе пісаць, вельмі патрэбны такія сустрэчы. Мне хочацца падзякаваць супрацоўнікам “ЛіМа” за тое, што яны адгукнуліся на маю просьбу і парадавалі ўзлётцаў сваёй прысутнасцю на нашым пасяджэнні.

А юным літаратарам хочацца пажадаць, кажучы словамі беларускага класіка, “шчасліва ў далячынь ляцець”.

Вольга ВАЛАСЮК,

метадыст раённага аддзела адукацыі, кіраўнік літаб’яднання “Узлёт”

Гумарыстычны “марафон”

“Жыць стала лепш, жыць стала веселей?” Што тычыцца першай часткі вядомага выказвання, то — як для каго. А вось каб жылося веселей, адпаведныя “спецыялісты” прыкладаюць усе намаганні, каб людзі больш усміхаліся.

Асабліва вясной, калі не хапае вітамінаў, а смех іх добра дапаўняе. Ці не таму супрацоўнікі і аўтарскі актыву часопіса “Вожык” наладзілі своеасаблівы гумарыстычны марафон? З 1-га красавіка — Дня гумару — і да майскіх святаў яны правялі каля дзесяці сустрэч у бібліятэках і навуцальных установах Мінска і вобласці. На фінішы “марафону” галоўны рэдактар часопіса “Вожык” Міхась Пазнякоў і член рэдакцыі Павел Саковіч пабывалі ў цэнтральнай гарадской бібліятэцы г. Барысава. Яны расказалі ўдзельнікам сустрэчы пра часопіс, чыталі свае творы, адказалі на шматлікія пытанні.

Дваццаць пятага красавіка М. Пазнякоў і П. Саковіч былі запрошаны на тэматычную літаратурна-музычную гасцеўню “Адгукніся, душа” ў БДУ культуры. Яе арганізатары — работнікі ўніверсітэцкай бібліятэкі — наладзілі своеасаблівы творчы конкурс паміж удзельнікамі гэтага неардынарнага мерапрыемства. Спачатку “ўзбаламіціў” публіку ўніверсітэцкі фальклорны гурт “Баламуты” пад кіраўніцтвам Валяціны Трабціцкай. На высокім гумарыстычным узроўні прайшлі выступленні і гасцей-літаратараў, якія прадставілі вясёламу суду глядачоў свае эпіграмы, пародыі, жарты.

Затым старшы выкладчык кафедры рэжысуры святаў Ларыса Іўліева чытала вершы, у тым ліку свае, што друкаваліся ў “Вожыку”. А напрыканцы вечарыны Наталля Іўчанка, кампазітар, старшы выкладчык кафедры тэорыі музыкі прысела за піяніна, якое зусім невыпадкова апынулася ў бібліятэцы, і выканала свае песні, романсы, большасць з якіх — на словы вядомага паэта Івана Карэнды.

На развітанне пісьменнікі атрымалі невялікія керамічныя сувеніры, зробленыя рукамі студэнтаў і, у сваю чаргу, падарылі бібліятэцы падшыўку часопіса “Вожык”.

С. КІРЫЛАЎ

ВЫСТАВЫ

Тарас Шаўчэнка — мастак

Пастановай Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнкі 2002 год аб’яўлены годам Тараса Шаўчэнкі ў Беларусі. 22—23 красавіка ў Мінску прайшлі дні культуры Кіева. У рамках гэтай праграмы адбылося адкрыццё помніка Тарасу Шаўчэнку (побач з украінскім пасольствам). Не менш значнай падзеяй стала выстаўка “Тарас Шаўчэнка — мастак”, адкрыццё якой адбылося 23 красавіка ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь. На адкрыцці прысутнічалі Надзвычайны і Паўнамоцны пасол Украіны ў Рэспубліцы Беларусь Анатоль Дронь, міністр культуры Рэспублікі Беларусь Леанід Гуляка, генеральны дырэктар Нацыянальнага музея Т. Р. Шаўчэнкі ў Кіеве Сяргей Гальчанка, дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь Уладзімір Пракапоў, дырэктар літаратурнага музея Я. Купалы Жанна Дакюнас, начальнік Галоўнага ўпраўлення культуры і мастацтваў у Кіеве, народны артыст Украіны Аляксандр Быструшкін, мінчане і госці сталіцы. Шчыра і сардэчна гучалі словы пра вялікага Кабзара, шмат цёплых слоў было сказана ў адрас гасцей-кіяўлян. У вестыбюлі музея гучалі нацыянальныя песні ў выкананні ўкраінскага фальклорнага ансамбля “Берагіна”. І, як кожнае свята, — не абышлося без падарункаў. Літаратурны музей Я. Купалы атрымаў у падарунак ад Нацыянальнага музея Т. Шаўчэнкі рукапіс

верша, прысвечнага Тарасу Шаўчэнку, які быў вельмі прыемнай нечаканасцю — такія матэрыялы не паступалі ў музей ужо болей як 20 гадоў, і ў сваю чаргу таксама зрабіў кіяўлянам падарунак — альбом афортаў Янкі Раманоўскага, пляменніка Я. Купалы і сувенірнае выданне паэмы Купалы “Тарасова доля”. Нацыянальнаму мастацкаму музею пашчасціла атрымаць у падарунак ад калег з Кіева факсімільны альбом Тараса Шаўчэнкі 1845 г. з графічнымі творами і афорты “Жывапісная Украіна”.

На выстаўцы быў прадстаўлены 51 твор Тараса Шаўчэнкі. Над стварэннем гэтай экспазіцыі працавалі загадчык аддзела выставак Нацыянальнага музея Шаўчэнкі Тацяна Чуйко і вядучы навуковы супрацоўнік гэтага ж аддзела Людміла Давідоўская.

Тарас Шаўчэнка пісаў партрэты, пейзажы, кампазіцыі на бібліяскай, гістарычныя і бытавыя сюжэты, працаваў у розных тэхніках: алей, акварэль, сепія, аловак. У апошнія гады жыцця Шаўчэнка ўдасканаліў сваё майстэрства ў афорце, за што атрымаў званне акадэміка гравюры Пецярбургскай Акадэміі мастацтваў (1860).

У экспазіцыі змешчаны арыгінальныя творы Тараса Шаўчэнкі, якія ахопліваюць розныя этапы жыцця мастака — ад першых мастацкіх спроб, зробленых яшчэ да пачатку вучобы ў Пецярбургскай Акадэміі мастацтваў, да работ, выкананых напярэдадні ссылікі; творы гадоў ссылікі; творы апошняга перыяду жыцця мастака.

У ссыліцы, нягледзячы на цяжкі стан душы, Тарас Шаўчэнка змог заўважыць і адлюстраваць у сваіх пейзажах незвычайную прыгажосць чужога, незнаёмага яму краю. Там ён стварыў больш за трыста твораў.

Росквіт партрэтнага таленту Тараса Шаўчэнкі, прыгажосць і выразнасць малюнка алоўкам дэманструе партрэт Міхаіла Шчэпкіна, зроблены ўжо пасля вяртання са ссылікі (1858).

У перыяд 1858—1959 гадоў Шаўчэнка шмат працуе ў тэхніцы афорта і акватынты. Ён значна ўзбагаціў традыцыйныя тэхнічныя сродкі афорта, што паўплывала на далейшае развіццё гэтага віда мастацтва на Украіне і ў Расіі — гравюра “Прытча пра работнікаў на вінаградніку”, зробленая з жывапіснага палатна Рэмбранта і афорт “Старац на могілках”.

Мастацкая спадчына Тараса Шаўчэнкі — гэта не толькі дапаўненне яго паэтычнага таленту. Гэта цэласная і самастойная галіна шматграннай творчасці Шаўчэнкі, якая займае значнае месца ў гісторыі ўкраінскага выяўленчага мастацтва.

Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь гасцінна запрашае ўсіх жадаючых наведаць выстаўку “Тарас Шаўчэнка — мастак”, якая будзе экспанавана да 22 мая бягучага года, кожны дзень, акрамя аўторка, з 11.00 да 19.00.

С. ШУКАН,
загадчык рэдакцыйна-выдавецкага аддзела НММ Рэспублікі Беларусь

...Калі надыходзіць ноч і не прыходзіць сон. Калі на грудзі каменем навалваецца ўсё, што знесла душа твая за бясконца доўгае жыццё — тады пачынаеш...

Бачу — і самой мне хочацца засмяцца — як кісла крывіца адданы лімаўскі чытач: — Ну вось — зараз зноў пачнуцца ўспаміны гэтых старых! Якія яны былі некалі. Якое некалі было ў іх...

Не бойцеся! Не бойцеся: я сама не люблю ўспамінаць уласныя ў с п а м і н ы (даруйце мне гэтую наўмысную маю таўталогію).

У бязладдзі душы, калі яна не здольная, здаецца, азвацца ўжо ніводным жывым гукам, я... "Не сілю сябе пісаць, калі не пішацца. Сілю жыць, калі жыць не хочацца".

Божа мой, ды гэта ж пра мяне самую напісана! Такое было пачуванне, калі трапілі мне на вочы радкі (не вершаваныя) у паэта Алеся Каско. А потым стрэла іх у рэцэнзіі, дакладней, не рэцэнзіі, а нават у в і с о к і м с л о в е другога паэта Леаніда Галубовіча "Скразная лінія паэта" (не лепшая, па-мойму, назва ў загаловку).

Паэтам пра сваіх сабратаў-паэтаў, мусіць, цяжэй пісаць п а х в а л ь н а е слова, чым

разумеючы, смяёмся ўжо разам.

— І хутчэй друкаваць?!

— ???

— "Силен бес", — нагадвае мне мой уласны, не такі ўжо даўні (таксама ў "ЛіМе") "аргумент" памятливы чытач.

Шляхі боскія нязведаныя, непрадказальныя... Ці сасніў бы калі — у самым неверагодным сне — валадар модных літаратурных густаў на самым пачатку яшчэ мінулага стагоддзя, што, можа, знарок эпатажны выгук на старонцы яго кнігі, нават у самой назве апавядання, не згубіцца ў неабсяжнай часовай прасторы і гэтак дзіўна абзавецца і прагучыць у новым тысячагоддзі? І дзе? У... Северазападным краі!.. Думаю, што яму, мастаку пісьменніку амбітнаму, было б гэта ўсё ж памысна. Ён, напэўна, самаздаволенна ўсклікнуў бы: "Леонид Андреев — на все времена!"

Працягваю руку, дастаю са сваё "угалоўнае" тэмбачкі чытанне — на ноч — апошняе, новае. "Крыніца" (№ 2 — 2002) — не ўжыву трывіяльнага "крыштальнага звону" —

Маркса". Хто не чытаў — нагадаю: Паэт — гэта беспрытульны, як і сам апавядальнік, бяскрыўдны і адданы яму шчанючок. І гэта роднасць і глыбіня шкадавання — яны робяцца шчаслівейшым сэнсам існавання чалавека. І як трагічна абрываецца гэты сэнс, калі мілага, ласкавага Паэта жорстка губіць другая рука, другой істоты, таксама званай чалавекам...

Не, "Пастуха ў космасе" Міколы Купрэва з "Крыніцы" сёння я пакіну на іншы вечар.

Адгарну вершы — звычайна з іх пачынаю чытанне. Што ж — вершы як вершы. Як амаль зараз скрозь — амаль цераз паэта — гараванне і стогны ПА мове (быццам дзейнасць і справы менш надзённыя і істотныя сёння). Яны ўжо, шчыра кажучы, і стамілі, і не робяць балюча... А здараецца, "вядлікія плачы" сваім прымітыўным "патрыятызмам" і безгустоўшчынай проста абурваюць! Што можа быць за мову даражэй, А гэты бы на другой планеці. Ім ёю авалодаць шмат цяжэй, Чым сакратаркаю — у кабінце.

Алена ВАСІЛЕВІЧ



Чакаю суразмоўніка

ЗАМЕСТ ЮБІЛЕЙНАГА

крытыкам. Крытыку — што? "То вознесет тебя высоко, то в бездну бросит без стыда"... А паэту? Паэт, як жанчына... Яшчэ амаль два стагоддзі таму несмяротны Гогаль сцвярджаў: "Жанчыне лягчэй з чортам пацалавацца, чым назваць прыгожай другую жанчыну"... Ці не падобнае ж адчуванне нярэдка спасцігае і паэт? (Вы будзеце прэчэцы, паэты?)

(Дарэчы, ці не замнога "паэты" на такой міні-плошчы?)

Але Галубовічу што? Галубовіч выдаў сабе новую кнігу, паклаў яе на стол чытачу і прыўсенародна абвясціў: "апошнія вершы леаніда галубовіча". І чытачу — думай, што хочаш. Праўда гэта ці няпраўда? І як нам, чытачам, быць з ім: шкадаваць, што на аднаго паэта ў нас паменшала (а ў дзверы амаль ужо нежывога Саюза пісьменнікаў вунь колькі грукаецца н о в ы х — усе хочучы у п а э т ы!), ці, наадварот, з кожнай новай прайзайнай яго публікацыяй захопленыя цешыцца: якое адметнае, важнае слова выспела і перасеялася з паэзіі ў прозу! Праўда і тое, што спелілася яно пры нястомнай адборнай селекцыі. І не на адным толькі сталічным вымарачаным асфальце. Яго ж скрозь жылілі і наталілі няспынныя жыццядайныя сокі правінцыі і яе глыбіні. Ды і, хоць і даўнаватая ўжо, гады навучання ў Маскве, на Вышэйшых літаратурных курсах — гэта што, дробязь, гэта неістотна?... Паэту-празаіку Леаніду Галубовічу таму і няцяжка, а, наадварот, можа, нават, у ахвоту адгукнуцца на прыкметнае з'яўленне на беларускім літаратурным небасхіле — не мае значэння, адкуль падало яго голас: з Брэста, з Баранавіч, з Капыля ці з Паставаў...

Вось вам і "жаночае" адчуванне. У паэту. А дарэчы — у паэтак?

Ну, што ж тут рабіць з іх нейкае нелагічнае выключэнне? Бог не абдзяліў іх таксама гэтай парнаскай прывілеяй. Кожнай самой крыляць у паднебных вышынях і зусім не захапляцца, не тое каб спрыяць надта, сяброўчымым памкненням узняцця вышэй.

Паэткі... Мне асабіста, праўда, у гэтым вызначэнні і бачыцца і чуюцца нешта як бы знарк прызмешанае (ці так гучаць п а э т ы!). Як, дарэчы, і ў "жаночай прозе"... Аднак зусім не збіраюся рваць на сабе валасы і кідацца ў бойку. Ёсць, ёсць, існуюць яны — і "жаночая проза", і "паэткі". Існуюць.

...І тут мяне зноў ужо і добра весяліць чытач-скептык (чуецца яго інтанацыю?).

— Ну, а ў цябе самое, хоць, якая проза? Залпы непрыхаваны. Адкрытым тэкстам. Гэтакі ж мусіць быць і адказ.

— Чорт яе ведае!.. Іншым разам напішаш, і самой здаецца, як быццам і нічога. Як быццам і не занудней, чым У... Не горш ЗА... Але часцей за ўсё — прачытаеш, як напісалася, і вочы не бачылі б!

А чытач-лімавец — яго не спыніш — мне зноў:

— Дык навошта пішаш?

— Пішу... Усе пішуць!

І тут мы абое — і мой скептычны чытач (усё ж паблажлівы), і сама я, добра ўсё

пачынаецца з магутнага напору-гамонкі в ы с а к а л о б ы х.

Інтэлектулаў. Палемістаў. Філософаў. Не выпадковых н е й к і х заездных "навучальнікаў" як жыць на м н а р о д н а й — і м с а м і м ч у ж о й — зямлі. Сваіх. Гадаваных і мужнелых на беларускай глебе.

Уладзімір Арлоў. Як малады яшчэ Зеўс — у самай сіле і ў неабсяжным ужо розгаласе славы — на прыступках да вяршыні літаратурнага Алімпя вядзе дыялог з Юрыем Станкевічам. Пра Сябе і пра Час. Пра Час і пра Сябе.

Хто ведае, хто ведае... Можна, Час яго яшчэ наперадзе? І гэтая вяршыня стане падуладная яму?... Сёння на ёй — вельмі ж хістка, ненадзейна і няўтульна.

Следам за Зеўсам, як і належыць, світа, ці, калі хочаце, карагод таксама мудра-небных. Нарэшце, і яны дамагліся сабе адпаведнага месца. Не ў "падверсты", як было яшчэ нядаўна (у рэдакцыйнай практыцы), быццам і не ўладары думак яны, а нейкія "падтанцоўшчыкі" з эстрадных сённяшніх шоу — "пад нагамі" ў "зорак". Зараз усе на сваіх месцах! І ў кожнага с в а я ў л а д а. (І над "грамавержцам" таксама...)

У іх гэтак жа ёсць і свая, так бы мовіць, "акадэмія". (Няхай не Платонава, не Афінская, дзе Ісціна здабывалася ў высокіх гутарках і спрэчках Настаўнікаў і Вучняў — пад антычным небам і сонцам, у непараўнальных Садах думак і спасціжэнняў.) У сціплай жэкаўскай трохпакаёўцы самыя абраныя з іх сустракаюцца часам і ў макроце і ў халадзе (колькі таго сонца на Беларусі...) і, захінутыя кожны ў свой адметны хітон, з задавальненнем п'юць, хоць і не перасалоджаную, затое заўсёды гарачую гарбату, падоўгу м ы с л ы ц ь, спрачаюцца — зноў жа — пра Час і пра Сябе, адмаўляючы, па-філасофску, адзін аднаго, а стаміўшыся спрачацца і адмаўляць і, часам, канчаткова заблытаўшы Арыядніну нітку да выйсця са сваіх філіпкі, вяртаюцца, нарэшце, да згоды, да памяркоўнага, як тут лепш і найсучасней скажаць, кансенсусу мудрых. І задаволеныя (ці наадварот) развітваюцца да наступнага спаткання. Абраннікаў.

Схіляю заўсёды галаву перад Розумаі і Талентаі.

Пачытаю прозу. Мікола Купрэў у "Крыніцы" — сталы, даўно ўжо с в о і аўтар. З тых часоў, калі амаль зусім забыты ўсімі і ўжо зусім амаль мала каму вядомы, упершыню, быццам сапраўды акраплёны святою крынiчнай вадой, удзячна пачаў шчыраваць на яе беразе. І колькі трапяткой, пранізлівай прозы змясціў ён на "крынічных" старонках! Не збіраюся рабіць ні агляду, ні разгляду творчасці Купрэва. Яго нават на Дзяржаўную прэмію вылучалі! — ды больш спрытныя перахапілі яе... Сёння ў мяне чамусьці, асабліва на эмацыянальнай маёй памяці, "Прагулкі з Паэтам на вуліцы Карла

Думаю, каментар не патрабуецца?

*Нас выдушаць усіх па аднаму,
Прыблізілі яны да ўлады лоўка,
І ведаць ім "Ну, проста ні к чому",
Што ёсць у нас патэлья і рыдлёўка.*

Не хапае ў гэтым "патрыятычным" гараванні яшчэ качаргі, чапалы ды згрэбача з матыкаю, ды яшчэ ж і курыныя седалы ў нас не звяліся!.. Толькі ўсёго ў нас і ёсць?! Толькі і маем гонар?.. А г а л о ў, а р о з у м а ў, а т а л е н т а ў — у нас няма?! І, можа, даволі ўжо нам захапляцца гэтым нашым "залатым фондам" з рыдлёвак і патэльяў? (Мы ж на кожным кроку далдонім: "мы — эўрапейцы!")

Паглядзіце, аднак, і паслухайце, х т о ўсчыняе галашэнне. І ці гэтак ўжо баяць яго вершаваныя "рыдлёўкі" і "патэльні"?

...*Бель зімы.*

*Дарагі легкавік
Несцярыма-чырвоная колеру...*

*Скінем вопратку, цела ахопіць мароз
(Вось бы зараз па кубачку кавы!)...
Басано ж мы ідзём напярэці да вады,
Нібы ў сне альбо ў дзіўнай імпрэзе.
І ляжаць, быццам пацёркі, нашы сляды
На світальня няспяляным снезе.
Волькі ў рэчку глядзяцца і ссохлы палыні —
Як улётку мы тут балвалі!*

(Уяўляеце, колькі пустых бутэлек і бляшанак, колькі бруду пасля таго "балавання" засталася ў тым пальне (?), пад вольхамі (?).)

...*І абгортвае цела сцюдзёная плынь,
Б'юцца ў грудзі халадных хвалі.*

А табе — хоць бы што —

*ты гарыш галышом,
Аплываеш вадою, як свечка.
І такая вада, быццам срэбным крыжом
Асвяцілі і гэтую рэчку.*

(*"Вадохрышча"*)

Чым не "прыгожае" жыццё?... Не будзем бедаваць па гэтых с ё н н я ш н і х, на "Дарагі легкавіках несцярыма-чырвоная колеру", што "галышом", "як свечкі"... Гэтыя, думаю, не прападуць.

Але ж мы не вычарпалі яшчэ наша паэтычнае натхненне, не вычарпалі да дна рэлігійны экстаз... "Вадохрышча" толькі што адбылі. А яму папярэднічала "Хрыстова Раство"...

*"Ну, адумайся, хлопца,
даўчасна згарыш"...*

*Я закіну ўсе тлумныя справы,
Бо дзяўчынка мая адлятае ў Парыж
Праз Варшаву...*

(*"У Парыж — праз Варшаву"...* Вось так яны сёння — лёгка — "лётаюць", гэтыя "дзяўчынікі"... Амаль як у Асіповічы праз Пухавічы... электрычкай.)

*І душа мая болей ужо не пяе,
Па каханай сумуе і плача
Тыдняў з пяць, нават болей не будзе Яе.
Не паучу, не строну, не ўбачу...
Так мне хочацца кінуць маё рамяство
(Можна, і варта было б?..)*

І пазбыцца сяброў і суседзяў.

Тыдняў пяць... І настане

Хрыстова Раство —

І тады ты прыедзеш.

Але і гэта яшчэ не ўсё. Абавязкова будзе яшчэ і Вялікдзень, і царкоўныя званы з іконамі... І усё ў аднаго паэта!

Усё сапраўды "Гэтак, як ёсць":
*Вы'еш проста з бутэўкі віно,
Да парога правёўшы знаёмых,
І завесіш, нарэшце, акно.
Сёння — дома!
Сёння будзь шчаслівыя сны,
Бы ў Вялікдзень вялікія званы.
А пакуль з адчуваннем віно
Адстаўляеш фатэль да сцяны,
Каб дайсі да іконы.*

(Аляксей Белы)

Ойча наш, усёцяярплівы і усёдаравальны, ці маеш ты патрэбу ў такім набажэнстве? І як ты трываеш яго ў гэтым рыфмаваным убодстве?!

...Дачытаю Аксану Забужку (пачынала ў 1-м нумары "Крыніцы"). Вядомую ўкраінскую пісьменніцу, аўтара шматлікіх кніжак паэтычных, прозы і літаратурна-філасофскіх даследаванняў. Яна — кандыдат філасофскіх навук.

Гэта маладая жанчына з тварам вытанчанай агрэсіўнай прыгажосці (мяркую па фотаздымку) у космасе сусветнай літаратуры ўзрвала новую — атамную, вадародную, ці якія яшчэ там патаемна майструюцца — бомбу... У 60-я гады свет гэтак жа расколваўся на кавалкі, хіба што чытаючы раманы Франсуаза Саган. Ф р а н ц у ж а н к і. Сённяшняя ў к р а і н к а Аксана Забужка з яе "Палявымі доследамі ўкраінскага сексу" сягнула куды далей! пакінуўшы французжанку ў яе "дзіцячы садку"... Аднак, апрача п'яра, Аксана Забужка ўзброіла сябе яшчэ і гастрэйшай сацыяльнай рыдлёўкай (навейшага кшталту) і капанула н а г л ы б і н ю, зазірнуўшы ў якую, агаломшаны заходні чытач ад жаху і захаплення такой жаночай адвагаю абамлеў: "І гэта завецца ў вас там жыццём?!"

Галіна Булыка (яны з Алесем Астравіцкім зрабілі — віртуозна зрабілі!) пераклад "Доследаў..." з украінскай на беларускую мову; ён — увесь прайзайны раманы тэкст, яна — паэтычных радкоў самой Аксаны Забужкі, дасканалай мазаікай арганічна ўведзеных у прайзайнае палатно. У сваіх уводзінах ("Сястра мая чарнакніжніца") да рамана "Палявыя доследы ўкраінскага сексу" як бы рыхтуе-папярэджае загалова "падрыхтаванага" ўжо чытача: "У інтрыгуючай назве рамана ключавое слова не с е к с а, а ў к р а і н с к і".

Зрэшты, мяркуюце самі. І, даруйце, цытата будзе задоўгая. З захаваннем сінтаксісу і пунктуацыі самой Аксаны Забужкі, несумненна, вытрыманым і ў перакладзе.

"...У рабстве народ выраджаецца, — натоўпы, што напаўняюць кіеўскія аўтобусы, усе гэтыя ссутуленыя, з памятымі тварамі мужчыны, на па-жакейску сагнутых у круг нагах... маладзёны з дэбільным смехам і воўчым прыкусам, што пручуць напрамом, не разглядаючы дарогі (не адступіцца — саб'юць з ног і не заўважаць), і дзвялі з груба вымаляванымі паверх скурцы лічынамі... — гэта няйначш рэчы, змайстраваныя без любові, абыва-як, на адчэпку; гналі план у канцы квартала, патрабаваліся дзеці, каб стаць на кватэрную чаргу, або трахнуліся дзесьці ў пад'ездзе, ці, па п'янай справе, у тамбуры цягніка (я н а е х а л а некалі ў такім цягніку, з Кіева ў Варшаву, на фэст паэзіі, падумаць толькі! — драпежная навала тарбэшнікаў, плацкартны вагон, затараны бэбахамі пад самую столь, — т а в а р, вось як усё ў іх звалася, зусім такі панавуковаму, на радасць Карліку Марксу, — смурод клазета, правільныя на адной завесе дзверы ў тамбуры... Агідлівы выраз на свежапаголенай пшыцы польскага мытніка, які бярэ — па пляшцы гарэлкі з "пшэдзэлю", і гэта яшчэ х а р а ш о, запэўняюць памаладзелья ад радасці цёткі, абтрасаючыся і выцягваючы — уф! пранесла! — з бяздонных спартовых рэйтузаў па дзве-тры цудам уцалелыя пляшкі, кожная пацягне ў Холме па дзясць баксаў: яно ў Ягодзіне было раз — давайце, кажучы, па бабе ад аўтобуса, дык прпусцім! — І-і, дык вы што, так і далі? — А што рабіць было?.. — уночы яна ляжала на верхняй паліцы, слухаючы какафонію разнатоннага храплення, і балесна любіла свой няшчасны народ, і народ пачуў і адгукнуўся: масіўная постаць паказалася ў спёртай паўцемры, павяла па твары цяжкім, узбуджаным выдыхам: "Мамачка... малышка... ну хадзі сюды, чуюш? Чуюш мяне? — заводзячыся, дадалі мацней: "Ну, чо ты? Хадзем... чуюш?"

Спыняю цытату.

"Яка погана жінка!.. Сапраўды, пра што і як яна піша... Ды яшчэ друкуюць яе, каб людзі чыталі... Такі чуюцца мне в ы р а к і р і д н о м а т і н к ы Украіны сваёй блуднай дачцэ, бо Аксана Забужка і сапраўды аб'ездзіла і нажылася ў свеце. "Палявыя доследы ўкраінскага сексу" — раманы яе на радзіме быў надрукаваны (Праціг на стар. 12)

Размова пра сучаснасць у музеі Купалы

У Літаратурным музеі Янкі Купалы прайшла беларуска-нямецкая сустрэча па тэме "Сучасная літаратура: тэндэнцыя і пазіцыя". З нямецкага боку ў ёй бралі ўдзел доктар Томас Вольфарт, Беларусь прадстаўляў Андрэй Хадановіч. Ладзіў сустрэчу Інстытут Гётэ.

Гэтую сустрэчу можна назваць водгуллем "Літаратурынага экспрэса—2000", тым больш, што сп. Вольфарт быў арганізатарам тае акцыі.

Літаратурнае жыццё ў Германіі мае спецыфічныя рысы, пра якія і вёў гаворку доктар Вольфарт. Праблематычнай, да прыкладу, паўстае адаптацыя літаратуры былой ГДР да рэчаіснасці аб'яднанай Германіі. Але разбурэнне Берлінскага муру прымусіла і заходніх немцаў пабачыць сябе з іншага боку. Доўгі час у літаратуры абедзвюх Германій прысутнічаў комплекс вінаватасці за злачынствы нацыскага рэжыму. Пераадоленне гэтага комплексу, усведамленне новым пакаленнем немцаў сябе як грамадзян новай Еўропы ў значнай ступені вызначае сацыяльную і культурную сітуацыю ў краіне. Фактычна і літаратуры ГДР, і літаратуры ФРГ працавалі на тое, каб мяжа паміж двума нямецкімі дзяржавамі заставалася мірнай і гэтым рыхтавалі глебу аб'яднання.

Сёння і ў сацыяльным жыцці, у літаратуры Германіі сур'ёзнай праблемай з'яўляецца адна з праяў рэальнай дэмакратыі — роўнасць паловаў ва ўсіх правах жыцця.

Сёння ніводны палітык не можа ігнараваць тыя 10% электарату, якія складаюць у Германіі прыхільнікі нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі. Гаворачы аб праблемах сексу, нельга абмінуць і СНІД.

Размова аб тэндэнцыях германскай літаратуры і пазіцыі літаратуры адносна супярэчлівай рэчаіснасці ілюстравалася відэамаатэрыяламі і тэкстамі.

Гаворкі пра Беларусь, тэндэнцыі нашай нацыянальнай літаратуры многія не дачакаліся, бо імпрэза і так ужо доўжылася больш за дзве гадзіны, а пра Беларусь планавалася пасля перапынку.

Так што развагі Андрэя Хадановіча (у адрозненне ад развагаў сп. Вольфарта) пачулі нямногія.

П. В.

"Роднае слова", № 1

Лірыку В. Вябры разглядае ў артыкуле "Даждлівых раніц пазалота..." А. Бельскі. Творчасць А. Гурло ў цэнтры ўвагі А. Андруковіча ("Плешча мора вечнай воляй..."). Пад рубрыкай "Дайсці да Беларусі" М. Шавыркін разглядае Я. Купала, Я. Коласа, Цётку, З. Бядулю, М. Багдановіча як знакавыя постаці ("Лёсавызначальнае сузор'е").

Г. Тычка выступае з артыкулам "Драматычная паэма Янкі Купалы "Сон на кургане" і яе павязі з рэгіянальнай польскамоўнай літаратурнай традыцыяй". Змешчаны артыкулы В. Міцкевіч "Дарога снам незабаронна..." (сон у творчым увасабленні Я. Коласа), С. Гараніна "Літаратурны працэс на мяжы эпох: ад раняга да позняга Сярэднявечча", І. Бароўскай "Паэтыка песенна-любоўнай лірыкі", С. Шчэрбы "Парадыраванне як спосаб сатырычнай тыпізацыі", М. Пажарыцкага "Мова твораў Васіля Быкава" (лінгвістычна-культуралагічны аналіз). У сувязі з 50-годдзем В. Рагаўцова прапануецца слова А. Пісьмянкова "Ад матчынай песні..." і артыкул В. Рагаўцова "Кантрастнае ўжыванне слоў і выразаў як аснова камічнага эфекту ў беларускай драматургіі". 50 гадоў споўнілася і Т. Тамашэвічу. Ён разважае пра некаторыя адхіленні ад нормаў у мастацкіх тэкстах ("З любоўю да слова"). Да 110-годдзя з дня нараджэння Б. Тарашкевіча прапануецца матэрыял А. Губкінай "Бацька "Беларускай граматыкі".

Сярод іншых публікацый — "Партрэт Якуба Коласа" Зянона Паўлоўскага Г. Зайцавай, "Маладняк" і беларускія цымбалы Н. Яканюк, "Дзяржаўны Літаратурны музей Янкі Купалы ў Мінску" Д. Кавалевіч, "Снабачанні і сусветныя рэлігіі" В. Наталевіч, "Конь — эмблема года: шматаспектнасць, сімвал вобраза" Т. Шамякінай. "РС" віншуе з 50-годдзем У. Васілевіча. Ён у артыкуле "Зямлёю закрытае — не забытае..." гаворыць пра каштоўнасць фальклорнай спадчыны. Ёсць і шэраг іншых матэрыялаў, што не пакінуць аб'явавым чытача.

Вяртанне... у будучыню

Апошнім часам Валянцін Блакіт не так і часта друкуецца, а пісьменнік, цікавы, аб чым, у прыватнасці, засведчылі лепшыя яго кнігі "Час прылёту журавоў", "Шануй імя сваё", "Усмешка Фартуны" і іншыя. Таму прыхільнікі творчасці Валянціна Уладзіміравіча з такой цікавасцю сустрэлі яго новую аповесць "Вяртанне на Саарэмаа", змешчаную спачатку ў часопісе "Полымя" (2001, № 2), а затым і ў адзінаццатай кніжцы "Нёмана" за мінулы год у аўтарскім перакладзе. Рускамоўны варыянт, у параўнанне з арыгіналам, крыху больш аб'ёмны, што дазваляе яшчэ лепш заглябіцца ў свет герояў празаіка, адчуць, чым жывуць яны, а галоўнае — глыбей спасцігнуць характар асноўнага персанажа Міхаіла Бакульчыка, які, дасягнуўшы ў жыцці многага, ніяк не можа развітацца са сваім юнацтвам, а вяртанне ў гады, калі праходзіў армейскую службу — гэта і магчымасць разабрацца ў сабе сённяшнім, паспрабаваць суаднесці сваё колішняе і цяперашняе жыццё з лёсам некалі вялікай краіны.

Сюжэтная канва аповесці — амаль суцэльнае рэтрэспекцыі. Прыём, як вядома, у літаратуры апрабаваны, але толькі пад пяром пісьменніка, здатнага ўзвысіцца да значнай абагульненняў, адчуць усю складанасць жыцця, знайсці той філасофскі пачатак, дзякуючы якому асобныя факты, падзеі, лёсы выстройваюцца ў стройную сістэму ўзаемадачыненняў, дасягае поспеху. В. Блакіт — з такіх аўтараў. Яго "Вяртанне на Саарэмаа" — гэта і пераацэнка шмат якіх маральных каштоўнасцяў, і жаданне ідэалы ўяўнага адрозніць ад сапраўднага, але гэта і імкненне лепш зразумець сябе сённяшняга, а падобная пастаноўка пытання правамоцная, не зважаючы на тое, наколькі прысутная ў творы дакументальная аснова. Больш значная ці менш — не важна. Істотна іншае: на месца Бакульчыка можна паставіць каго-небудзь іншага з пакалення, якое ўжо дасягнула ў сваім жыцці шасцідзяткагадзю ружа і, калі гэта чалавек сумленны, ён не можа не пераацэньваць свой прайзданы шлях.

Іншая справа, што служыў Бакульчыка праходзіла там, дзе і ў гады "інтэрнацыянальнай роўнасці і брацтва" паспраўдана нацыянальна свядомы людзі, а гэта ці не ўсё, за рэдкім выключэннем, насельніцтва, адчуваў сабе менавіта дзецьмі гэтай, а не іншай зямлі. Дый інакш адчуваць сябе яны проста не маглі, бо пачуццё нацыянальнай свядомасці ніколі не пакідала іх: прыходзячы з малаком маці, адыходзіла толькі з апошнім уздыхам, паспеўшы перад гэтым перадацца дзецям, унукам, а тым самым атрымліваўся непарушны ланцуг, які

не па сіле нікому і ніколі разарваць. Хіба што на пэўны час можна вырваць асобныя звонкі. У асобных выпадках, не надта задумваючыся, па сутнасці рабіў гэта і Бакульчык. І з-за маладой лёгкаважасці, і з-за таго, што верыў у ідэалы, на якіх выходзіўся.

Сёння ж яму няма спакою, асабліва, калі пачнецца непагадзь. Тады ў думках знаходзіцца далёка ад роднага дома: "От жа вар'яце недзе стыхія там, на Саарэмаа, падумаў Бакульчык і амаль рэальна ўявіў, як кіпіць, са стогнам выварочвае сваё глыбіннае нутро мора, шалёна кідаецца на камяністы бераг ды з такой неўтаймананай сілай, што ўздрыгае зямля. Ледзь не фізічна адчуў саланаваты прысмак паветра, прэлы пах патрывожаных заточных водарасцяў. Сцінае дыханне вецер, хочацца за нешта скапіцца, каб утрымацца на нагах..."

Пабыць бы там зноў, пабачыць, адчуць нявене... Хоць на хвілінку глянуць на знаёмыя краявіды!

Служыў жа Бакульчык у Эстоніі, там дзе размясціліся "тры вялікія астравы — Саарэмаа, Хійума, Муху". Як падумачылі яму адразу, самым буйным быў Саарэмаа. Па прыездзе даведваўся, што эстонцы не надта прыхільна ставяцца да савецкай улады. Не сказаць, каб гэта адразу выклікала ў яго душы нейкую прыкметную рэакцыю, бо спярша трывожыла іншае: як справіцца з задачай, якую паставіў перад ім начальнік пагранічнага атрада палкоўнік Меркур'еў:

"— Малодшаму сяржанту Бакульчыку, кандыдату ў члены КПСС, камандаванне даручае адказнае заданне... — Ягоны голас набыў строгасць, урачыстасць, што сведчыла пра асабліва важную місію, якая на яго ўскладвалася. — Перад малодшым сяржантам Бакульчыкам ставіцца наступная задача... — Вытрымаў паўзу. — Зрабіць з паўразложанай, паўанархічнай шайкі, якой з'яўляецца сёння пражэктарны разлік, узорнае высковае падраздзяленне са строгай дысцыплінай і такімі ж строгімі вайсковымі парадкамі".

А яшчэ даведваўся Бакульчык, што "пражэктарны разлік ніколі не быў на добрым рахунку, сёння — бяльма на воку атрада", а начальнікі "за маральнае разлажэнне, марадзёрства, грубейшыя парушэнні вайскавай дысцыпліны, невыкананне загадаў камандавання" кожныя паўгода альбо разжалваўца, альбо аддаўца пад суд.

Як і трэба чакаць, у аповесці шмат расказваецца пра тое, як Бакульчык наводзіў у разлік парадка. Робіцца В. Блакітам гэта псіхалагічна праўдзіва, з дакладным узнёўленнем многіх рэалій, што склаліся ў

падраздзяленні. Прываблівае і галоўны герой. І сваёй рашучасцю ў жаданні навесці парадка, і высокай сумленнасцю, і жаданнем ні на крок не адступіць ад патрабаванняў статута. Праўда, сям-там пісьменнік усё ж крыху ідэалізуе галоўнага героя, калі гаворка заходзіць пра яго, як камандзіра разліку. Часам Бакульчык выглядае залішне правільным. Іншая рэч — эпізоды, дзе расказваецца, як персанаж пачынае адкрываць для сябе карэнныя жыхароў такімі, якімі яны ёсць у сапраўднасці, а не кіруючыся меркаваннямі вышэйшага начальства. Праз некаторы час Бакульчык мусіць прызнацца, што памыляўся, аднабакова падыходзячы да гэтых людзей. Яму, выхаванаму ў духу інтэрнацыянальнага патрыятызму, нялёгка было зразумець, што ёсць іншае жыццё — не рэгламентаванае інструкцыямі, не падагнанае пад схемы, не прыпісанае да розных ізмаў. Цяпер, на адлегласці прайздзеных жыццёвых дарог, сорамна за сябе ранейшага, за тыя паводзіны.

Пакутна на душы Бакульчыка, але без гэтых пакут не можа быць ачышчэння: "Зараз, калі памяць зноў падсунула-закруціла некалі зафіксаваныя падзеі, твары, думкі, пачуцці, страці, было жаданне бачыць іх толькі такімі, якімі зафіксаваліся, глядзець на сябе, быццам і не на сябе, а на нейкага чужога, глядзець збоку, нейтральным поглядам нічога не прыхарошваючы, не шукаючы ніякіх тлумачэнняў і апраўданняў, бо апраўданні заўсёды бываюць трохі фальшывымі. Аднак удавалася гэта з вялікай цяжкасцю: мінулае нястрымна ўрываўся ў сённяшняе, сённяшняе — у мінулае, бо яны проста не маглі існаваць адно без аднаго, жыць паасобку".

Бакульчык і набліжаецца да ачышчэння. Праз пераацэнку колішняга. Праз памяць аб пражытым. Праз усведамленне, што тыя нямногія кантакты, якія адбыліся з эстонцамі, не проста пакінулі глыбокі след у душы, а многае перавярнулі ў ёй. А наколькі шмат, зразумеў толькі цяпер, у сталым узросце. Прышоў да такой высновы і з радасцю, што гэта нарэшце ўсвядоміў, і з горьчу, што ўсё адбылося так позна. Але і са шкадаваннем: калі б быў тады больш чуйным, адкрыў бы для сябе куды больш. Таму б і не блукаў доўгія гады ў пацёмках нацыянальнага змрок, таму і зрабіў бы менш учынкаў, за якія сёння сорамна.

У аповесці нямала старонак, што ўражваюць сваёй бескампраміснай праўдай. Нават такой, якая напачатку гатова нават выклікаць у душы некаторы пратэст, бо, як на першы погляд, тое, пра што даведваецца шмат у чым амаральна ў сваёй сутнасці. Ды

"Чуйнасць"



Такую назву даў сваёй новай кнізе паэзіі, што стала лістападаўскім зборнікам "Бібліятэкі часопіса "Маладосць" за мінулы год, Анатолий Кривіцкі. З яго творчасцю лімаўскі чытач добра знаёмы. А. Кривіцкі нарадзіўся ў гарадскім пасёлку Круглае, што на Магілёўшчыне. З 1965 года жыве ў Салігорску. Вершы пачаў пісаць падчас вучобы ў Магілёўскім педагагічным універсітэце, гісторыка-геаграфічным факультэце якога скончыў. Новая кніга з'явілася дзякуючы падтрымцы старшыні Салігорскага райвыканкама Сяргея Прахорчыка, а тэматычна яна звязана з паўсядзённымі рэаліямі. Лірычны герой А. Кривіцкага ўспамінае сваё маленства, што пастаянна нагадвае яму, як і кожнаму, збалелая памяць, захалляецца харавом роднай прыроды, імкнецца па-свойму асэнсаваць тое адзінства, якое з'яўляецца павяззю часоў: учарашняга, сённяшняга і

будучыні. Даў жа зборніку назву аднайменны верш:

*Мы вучымся мудрасці
ў Бога.
Узнёсласці думак —
У неба.
Каханню, любові —
У зямлі.
Як дыхае ўзнятая
Глеба,
Як пахне ў хаце
Хлебам,
Як спеюць плады
На гронцы,
Як чуйна імкнуць
Да Сонца,
Бы думак узлёт,
Жураўлі...*

Такая чуйнасць з навакольным светам нязменна прысутнічае ў вершах паэта. Малюнкi, створаныя ў лепшых з іх, запамінальныя сваёй непасрэднасцю, той сціплай прыгажосцю, без якой жыццё б наша нашмат збыднела, здрабнела. Але, калі згадваецца маленства, да месца і тужлівыя матывы. І ад гэтага нікуды не падзенешся: калаўрот жыцця ніколі не спыняецца:

*Казытліва-чырвоныя проміні —
Неспакой ўспамінаў і дум.
І самотна шчыльва напомиць
Клапатлівай мінуўшчыны тлум.
Я адчуў дзяцінства нябёсы
І маюць першы мой і гузак...
Бачу: едуць з сенам калёсы —
Не дасдуць да хаты ніяк...*

(З дзяцінства)

І гэтае вяртанне туды, куды па сутнасці звароту няма, таму і цяжкае, бо, калі і наступае радасць, дык мімалётная. Паранейшаму больш тугі, смутку.

Ды нязменна імкнецца душа лірычнага героя да вечнага, да зямнога: "Бязрозубачыцца свячэнне, — // І праз віхуру і слату // Ад тлуму тут знайдзі збавенне, // Да іх на споведзь я іду". Падобныя матывы надаюць кнізе А. Кривіцкага своеасабліваю настровае, а лепшыя творы запамінаюцца.

Алег ГУЛІЦКІ

"Даведнік па гісторыі Беларусі"

Нямецкамоўны "Даведнік па гісторыі Беларусі" — першае выданне такога тыпу ў сучасным навуковым, грамадскім і культурным жыцці адразу для некалькіх краін: Аўстрыі, Беларусі, Венгрыі, Вялікабрытаніі, Германіі, Канады, Польшчы і Швейцарыі, прадстаўнікі якіх на рубяжы тысячагоддзяў непасрэдна спрычыніліся да распаўсюджвання гістарычных ведаў пра беларускую краіну і ў людзей.

Кніга пабачыла свет у германскім горадзе Гётцінген (зямля Ніжня Саксонія) увосень 2001 года і амаль адразу стала бібліяграфічнай рэдкасцю. Патрэба ў даведніку для сённяшняга нямецкамоўнага чытача ў Германіі і па-за межамі тлумачыцца тым, што ён утрымлівае "разгорнуты агляд сацыяльнай і культурнай гісторыі Беларусі ад часоў сярэднявечча і да пачатку XXI стагоддзя". На думку аўтараў выдання, такі падыход прадрыкаваны рознымі прычынамі: з аднаго боку практычнымі, а з другога — канцэптuallyнымі. Зыходзячы з гэтага, галоўнай мэтай працы навукоўцаў, даследчыкаў і аўтараў было імкненне "зменшыць адлегласць" паміж новым і сучаснасцю шляхам павелічэння попыту на гістарычныя веды пра Беларусь. Таму ў 1990-я гады наша краіна трапляе з "сваёй" гістарычнай тэматыкай у поле навуковага інтарэсу германскіх даследчыкаў, дзякуючы яким у сучаснай гістарыяграфіі ФРГ знайшлі адлюстраванне вынікі найноўшых навуковых пошукаў і дыскусій па гісторыі беларускай дзяржавы, беларускага народа.

"Даведнік па гісторыі Беларусі" ўключае 30 тэматычных артыкулаў, якія сабраны ў трох частках: вакол праблем гістарыяграфіі і геральдыкі, храналагічна акрэсленыя

Азірніся з любоўю

ДА 60-ГОДДЗЯ АНАТОЛЯ БАРОЎСКАГА

толькі на першы погляд. Лепш прааналізуеш сітуацыю і разумееш: інакш нельга было. Гэтая, здавалася б амаральнасць, самае чыстае і святае ў сваёй сутнасці, бо яна дапамагае не проста выжыць, а выстаць. І не толькі самому, а захаваць нацыю, народ. Маладая эстонка Лейда, якую Бакульчык спрабуе выхоўваць, ушчуваючы за сувязі з салдатамі, прыпадніць яму ў адказ сапраўдны ўрок, і, як высвятляецца, яна куды больш маральна ў сваіх учынках, чым сам "настаўнік":

— Не твая і не мая віна, што нашы мужыкі аказаліся па той бераг мора (паўцякалі ў Швецыю. — А. М.), жыццё збілася са звыклага кола... Думаеш, для ўцехі і забавы пайшла з вашым Езасам? Не, Міша, не для гэтага. І ўсе нашы дзеўкі, што кладуцца з вамі, таксама, ведай, кладуцца не дзеля гэтага. Нам дзяцей трэба нарадзіць, каб не апусцела, абязлюдзела наша зямля, каб не засялілі ўсю, як Нарву. Нас, эстонцаў, і так мала... А для мяне дык ужо і зусім бяда... Пад трыццаць, а з-за свайго дурнога характару так нікога і не ўклала... Быў колісь адзін, але дзіця так і не зрабіў, не ведаю, чья віна...

Пасля Ледзінай праўды, Бакульчык "стаяў аглушаны пачутым, пасаромлены, абсмяяны, ад хвалявання држэлі рукі. Больш за ўсё гняло, дапякала, што і на гэты раз не даў належнага адпору, дазволіў узяць над сабою верх гэтай скандалістыцы і антысаветчыцы". Гэта тады, у гады маладосці, а цяпер іншае пачуццё перажывае, пераасэнсоўваючы сваё колішняе. І шукае апраўданне ранейшым учынкам. І гэтак, і пазнейшым у нечым знаходзіць яго, але ад гэтага лягчэй не становіцца, бо шлях ад ісціны — куды складанейшы і даўжэйшы, чым падаецца спачатку. Сцвярджае: "Ды каб забіў трываго, высуноўся з прапановамі... першае, што зрабілі б — адабралі партбілет, аб'явіўшы апартуністам, рэвізійністам, пасадзілі б у вяр'яці дом..." — хоць і апраўданне, але малое. Жывучы ў сваім часе, чалавеку, нават сумленнаму, нялёгка вырвацца з-за яго. Але куды страшней, калі з гадамі не робяцца падобныя патугі. Тады гэта не проста кансерватызм поглядаў, а жаданне быць цішэй вады, ніжэй травы... А якраз так Бакульчык жыць не хоча, таму і вяртаецца часта ў думках на Саарэмаа.

Новая апавесць В. Блакіта засведчыла, што пісьменнік у сваёй творчасці знайшоў не толькі новую тэму, а і раскрывае яе пастаць дасканала, а гэта надае ўпэўненасці, што "Вяртанне на Саарэмаа" зойме ў сучасным літаратурным працэсе сваё належнае месца. Тое, пра што расказана ў творы, гэта па сутнасці вяртанне... у нашу будучыню, калі нарэшце ўвесь беларускі народ усвядоміць сябе нацыяй.

Алесь МАРЦІНОВІЧ

гістарычных падзей, а таксама з'яў, працэсаў, фактаў з палітычнай, сацыяльнай, культурнай гісторыі Беларусі.

Рэдактары, падсумоўваючы вынікі гістарычнага вывучэння Беларусі і не ідэалізуючы іх, упэўнены ў тым, што існуючыя працы пакуль недастаткова поўна паказваюць сапраўдныя здбыткі гістарычнага развіцця беларускага народа. Таму ў даведніку яны паспрабавалі падаць увесь спектр гістарычнага мінулага, пры гэтым акрэсліць галоўную праблему з улікам інтарэсу якраз заходняга чытача, прычым у самых розных сферах жыцця беларусаў: гаспадарчай, этнічнай і канфесійнай, горадабудаўнічай, моўнай і культурнай.

Даведнік мае, апрача прадмовы і ўводзінаў, яшчэ тры самастойныя часткі: "Гістарыяграфія і геральдыка", "Храналогія ад X да пачатку XXI стагоддзя", "Аспекты сацыяльнай і культурнай гісторыі". Пры гэтым апошняя ўключае пяць асобных тэматычных раздзелаў, адпаведна: "Сацыяльнае становішча і гаспадарка", "Функцыі і культура горада", "Этнічнасць і веравызнанне", "Вайна і выжыванне ў XX ст.", "Мова і літаратура". І ў рэшце рэшт даведнік мае дадатак, які ўключае карты, храналагічную табліцу гістарычных падзей, спісы скарачэнняў і асноўнай бібліяграфіі, а таксама паказальнік імянаў, рэгістр геаграфічных назваў і спіс аўтараў.

Такім чынам, у даведніку нямецкамоўнаму чытачу прапанавана сістэма найноўшых ведаў пра беларускую краіну, яе людзей, іх лёсы і г.д. Звярнуўшы ўвагу на тэматыку, якая прадстаўлена ў гэтым выданні, і параўнаўшы яе з сучаснай канцэпцыяй нацыянальнай гісторыі, можна адразу заўважыць, што шэраг гістарычных і беларусазнаўчых пытанняў застаецца па-за межамі акрэсленай вышэй тэматыкі. Але гэта не бракуе навуковай і грамадскай значнасці даведніка.

Сяргей НОВІКАЎ,
загадчык кафедры гісторыі і
беларусазнаўства МДЛУ

Яго пазнаеш у любой грамадзе, нават натоўпе (хаця па характары ён далёка не свецкі чалавек). Па ягонай ладнай, дужай, элегантнай паставе, шчырай, адкрытай, добразычлівай усмешцы, а крыху раней і па чорным, як смоль, казацкім заліхвацкаму чубе. У манерах адчуваецца тое няўлоўнае, што ў раманых пра арыстакратаў называлі пародай. Хаця спецыфічнасць паводзін, уменне з годнасцю трымацца ў любой кампаніі ў пэўнай ступені тлумачыцца і ўнутранымі патрабаваннямі ягонай асноўнай спецыяльнасці, якая стала па сутнасці лёсавызначальнай ва ўсёй долі Анатоля Мікалаевіча Бароўскага. І сапраўды, нягледзячы на тое, што па дыпламе аб вышэйшай адукацыі ён настаўнік (за плячыма Мазырскі педінстытут), а працаваць даводзілася і на заводзе, і ў таварыстве "Веды", і нават начальнікам ваеннага клуба ў Полацку, і служыць у войску, усё ж такі яго асноўная прафесія — журналіст і пісьменнік. Гэтыя дзве іпастасі адзінага боства, якому ён аддаў і плённа служыць усё жыццё, так цесна перапляліся ў ягонай душы, што практычна немагчыма вылучыць кожную паасобку. За амаль чатыры дзесяцігоддзі творчай працы ён стаў не абы-якім майстрам сваёй справы, бо ўсё было пры ім — і "нюх" на зладзённы падзеі справы, і аператыўнасць, і здольнасць аб'ехаць хоць цэлы свет у пошуках сюжэту ці цікавага чалавека, і здольнасць заглянуць у ягоную душу, разгаварыць, прымусяць падзяліцца самым запаветным і дарагім, і выключная бескампраміснасць. Невыпадкова, што ў той час, калі газеты, а значыць і супрацоўнікі былі выстраены па ранжыры, газета "Чырвоная змена" з артыкуламі А. Бароўскага становілася сапраўдным бестселерам. Бо поруч з краявідамі роднай Мазыршчыны, Палесся, апавяданнямі пра майстроў сваёй справы, такіх як Мікалай Пушкар, ён пісаў пра злачыны, учыненыя прадстаўнікамі ўлады або іх разбэшчанымі дзеткамі. (Пра свой родны Мазыр, у ваколіцах якога нарадзіўся, а потым на ягоных узгорыстых вярціцах радаваўся ўсмешкам маленькіх дачушак, напісаў асобную кнігу "Цвітуць над Прыпяццю сады".) Шмат сіл аддаў напісанню адпаведных тамоў з кнігі "Памяць".

Але найбольш яркая талент журналіста раскрыўся ў постчарнобыльскі перыяд. Здавалася б, што толькі не пісаў у нацыянальнай літаратуры пра трагедыю тысячагоддзя, хто толькі не згадваў салаўёў з бусламі над рэактарам, паказваючы кантраст мірнай стваральнай працы і катастрофы, ціхіх досвіткаў і рэхаў стучных грымотаў, толькі лянны не цытаваў працоўны Яна Багаслова, абыгрываў сімваліку зной зоркі, горкага Палыну, атручаных водаў. Ці не таму на амаль "аднакаляровым слаі" (М. Багдановіч) звыклі традыцыі сапраўднай з'явы і асэнсаванні трагедыі сталася кніга А. Бароўскага "Белы бусел — чорны цен: апавед пра энергетыкаў-ліквідатараў". Сам аўтар аб'ехаў усё мястэчкі і вёсачкі засыпанага стрончым Палесся. З першых дзён аварыі працуючы ў Хойніцкай раёндзе (ад "Чырвонай змены") жыў па сутнасці ў зоне, а таму спазнаў яе не наездзімі (а хіба ў Гомелі было лепш?), а так, як усе палешукі, уласным здароўем. Толькі тады ён адчуў (якая плата за веды!) — спазнаць катастрофу і яе страшныя вынікі на самых разнастайных узроўнях, а тым самым зразумець, што ацаніць яе памеры і ўплыў на ўсе бакі жыцця нацыі немажліва аднаму, нават самаму геніяльнаму творцу. Вось чаму ў сваёй кнізе ён ідзе на смелы мастакоўскі эксперымент. Які некалі вайну паказвалі праз прызму ўспрымання салдата, жанчыны, дзіцяці, трагедыю тысячагоддзя ён увасабляе вачыма і душама ліквідатараў-энергетыкаў. Ён лічыць, што станцыя хоць і атамная, перш за ўсё электрычная, а раз так, то правдамі яна звязана з Гомелем, і з Мінскам, і з Масквой і з усім светам. Яскравая журналісцкая знаходка дазволіла аўтару паказаць і міністэрства, і ЦК, і саміх звычайных рабаўцаў РЭС, што едуць у "пылацмоках" і не могуць зразумець, чаму ў роце так елка. Якраз падобным чынам яму ўдалося паказаць двурэшчыннасць вышэйшага начальства, іх панічныя страх і разгубленасць: ніколі не абедалі ў Хойніках і Брагіне, заскоквалі толькі на хвілінку ў радыёактыўныя раёны, нават месца для дэзактывацыі выбіралі з верталёта. Такое нельга прыдумаць, гэта ўсё Анатоль Мікалаевіч і сам бачыў на ўласныя вочы, і чуў з вуснаў сваіх персанажаў. Нібы таленавіты рэжысёр, што памірае ў акцёры, А. Бароўскі па-майстэрску растварыўся ў сваіх героях і духоўнай энергетыцы кнігі, якая стала своеасаблівай мемарыяльнай дошкай для ўсіх ліквідатараў, асабліва тых, хто ўжо памёр, адпакутаваўшы на гэтай зямлі. Але сам спіс загінуўшых расце пастаянна, і ў цэнтры велізарных Рандоўскіх могілак стаіць гранітны абеліск, дзе пахаваны ўлюбены герой А. Бароўскага, Пётр Сяргеевіч Сіліч, колішні кіраўнік энергетыкаў. Гэты



З В.Казько, А.Рыбаком, Р.Баравіковай і І.Шамякінам

былі марак да Чернобыля не хварэў нават грыпам, а ўсе сілы аддаў на тое, каб ачысціць родны край ад бруду. Ці не таму ён амаль крычаў у Маскве аб трагедыі, калі ўскормлення чыноўніка хацелі сагнаць яго з трыбуны воплескамі. Не збылася мара П. Сіліча лавіць рыбку на юшку з унукамі ў чыстай Прыпяці, як і надзеі многіх і многіх.

У свой час, адкрываючы кнігу "Я з вогненнай вёскі", многія проста канстатвалі, што яе немажліва чытаць. А як чытаць гісторыю братоў Журбоў — Валерыя і Янкі, маладых, здаровых хлопцаў, якія, вярнуўшыся "адтуль" з зоны, пакрыліся струпамі і язвамі і ад болю лезлі на сцяну. І як не зразумець гора іх маці, што з сякерай кінулася на самазадаволеннага ваенкама, які адправіў сыноў у пекла і не даў грошай на пахаванне аднаго з іх. Кніга А. Бароўскага зрабіла сваю справу, яна пайшла туды, адкуль прыйшла, — у народ, разышлася па зоне і "чыстыя" мясцінах.

Самае галоўнае, што А. Бароўскі ад асэнсавання канкрэтных фактаў перайшоў да абгульненняў, а таму трагедыю Чернобыля ён успрымае ў кантэксце ўсіх выпрабаванняў, што выпалі на долю беларусаў у XX ст. — "зірніце пільна ў вочы беларусу, у іх — боль, таемны страх, адчай". Так, нядаўна ён пазнаёміўся з галоўным урачом хімазаводскай бальніцы Гомеля, таленавітым (залатыя рукі) хірургам і арганізатарам медыцыны, Якавам Сцяпанавічам Кратом, які з болам у сэрцы распавядаў яму пра трагедыю многіх хворых, вымушаных усё жыццё быць прыкаванымі да апарата гемадыялізу. Няма сумнення, што сустрэча двух таленавітых і неабякавых да чужога болю людзей выльецца ў новую кнігу чалавечых лёсаў, аб'яднаных адзінай трагедыяй. І разлічана яна не толькі на мясцовага чытача, але і на Еўропу, дзе, не сумняваемся, знойдзе свой рэзананс.

Здольнасць суперажываць чалавеку, жаданне зрабіць яго лепшым паступова прыводзіць да ўсвядомлення таго, што цеснавата робіцца ў звыклых, падчас прэмерна традыцыйных формах рэпартажа, нарыса, замалеўкі, дэтэктыўнага расследавання. Усё часцей узнікае думка паспрабаваць свае сілы ў мастацкай прозе, не так сурова скаванай памерамі газеты ці часопіса і заўсёдным цэйтнотам. Праўда, А. Бароўскі недзе з канца шасцідзсятых пачынаў пісаць гумарэскі, апавяданні, якія друкаваліся ў "Вожыку", "Чырвонай змене", "Во славу Родины". А сур'ёзна ўзяўся за прозу ў канцы сямідзсятых, калі з'явілася яго першая апавесць "Тросніца". Якраз тады нарадзіўся яго любімы герой, малады хлопец, які толькі ўступае ў вялікае жыццё, шукае сваё прызначэнне, каханне, сэнс жыцця, наогул, шукае сам сябе.

Этапнай у гэтым плане была кніга "Каліна пад ваком", дзе надрукаваны дзве апавесці і шэраг апавяданняў. Лірычны характар зборніка выразна падкрэслівалі нават загаловкі твораў: "Вера-Вераніка", "Шышчынавы цвет", "Верасы", "На схіле дня". Спрыяла гэтак і шчодрое, дасканалае апісанне краявідаў Палесся, дзе ў асноўным адбывалася дзеянне твораў. Менавіта таму апошняя набыла камернае, падчас нават інтымнае гучанне, дзе якраз дарэчы былі і светлыя элегічныя ноткі суму і далёкай тугі, як заўсёды бывае, калі стаіш на парозе развітання. І няхай цябе чакае наперадзе радасць жыцця, тваё маладое сэрца ўжо паціху, як герой Ф. Саган, заяўляе — "Добры дзень, журба".

Калі б патрэбна было адным словам вызначыць спецыфіку звалючых Бароўскага прэзаіка, то гэтае слова, безумоўна, рост. А сінонімы можна падбіраць па гусце — імклівы, натхнёны, мэтанакіраваны, нават непрадказальны. Па сутнасці, кожная новая кніга А. Бароўскага становіцца этапнай у творчым развіцці пісьменніка і падчас нават адмаўляе папярэднія пошукі. Гэта характэрна

і для зборніка апавесцей "Азірніся ў каханні", крыху мадэрнізаваную назву якой мы паставілі ў заглавак. І не толькі таму, што ён спрабуе асэнсаваць важкасць, сутнасць прыроды для духоўнага станавлення чалавека ("Княжабор") ці спрабуе аб'яднаць і асэнсаваць дзве агульнанацыянальныя трагедыі — Афганістан і Чернобыль іх уплыў на чалавечую душу і долю нацыі ў цэлым ("Бронік-афганец"). Бадай што ўпершыню аўтар адмаўляецца ад традыцыйнага, звыклага для беларускай літаратуры капіравання рэчаіснасці, а творча, па-свойму, выкарыстоўвае прыроду ўмоўнасці, якую лічыць фундаментальным, асноватворным прынцыпам мастацкага спасціжэння быцця. Таму ў апавесці "Азірніся ў каханні" ён у фантастычнай форме разважае аб сутнасці чалавечай і ягоных асноўных якасцяў. Сапраўды, праблемы сучаснасці нельга зразумець толькі з дапамогай розуму, логікі, рацыянальнага (згадаем народнае "не розумам сцяміў, а сэрцам"). Вяртанне арганічнай светапогляднай камфортнасці існавання адбываецца ў значнай ступені за кошт фантазіі, якая бярэ пачатак са сферы пачуццёвага. Вось чаму фантазія літаратура ўяўляецца цалкам заканамернай культурнай з'явай нашага падчас віртуальнага жыцця, глыбінна звязанай з каранёвымі, сутнаснымі пытаннямі рэчаіснасці. І гэта не проста даніна модзе, не штучнае механічнае кланаванне жыцця ці простае імітацыйнае перайманне, а рэальны спосаб і мажлівасць зразумець сутнасць бытвання. Якраз гэтым і абумоўлена выключна складаная будова апавесці "Ахутава". Ягоная кніга аб мроях сведчыць аб пошуках новых кантактаў з рэчаіснасцю, прымушае чытача паверыць у самыя разнастайныя містычныя праявы: раздвоенне асобы, трэці зрок, тэлепартацыю, пятае вымярэнне. У нейкай ступені і творы нават праяўляецца матыў ідзі Ніцшэ аб Звышчалавеку. Фантастычнае, міфалагічнае, містычнае стала вызначальным у сучаснай прозе А. Бароўскага, асабліва гэта характэрна для ягонай кнігі "Пякельны рай", што ўжо не першы год ляжыць у выдавецтве.

І гэта не проста павеы часу. Усё падпарадкавана адзінай галоўнай ідэі творчасці пісьменніка. Гэта вяртанне народу ягонай сапраўднай гісторыі, гістарычнай памяці, без чаго не можа быць самаідэнтыфікацыі этнасу, шчасця-долі краіны. Надзвычай далікатна гучыць назва апавесці "Ахутава". Якраз гэтае слова, як лічыць Сяргей Ханеня, лагічнае, чароўнае, дапамагае герою адчуць сваю справядлівую сілу — стаць звышчалавекам. Праз чароўную сілу слова ягоная героі адкрываюць у сабе нешта такое, што дапамагае дасягнуць адвечнага і сакральнага, невыпадкова яно пачынае нагадваць магічнае чароўнае адценне ці то паганскай замовы, ці то хрысціянскай малітвы.

Нягледзячы на тое, што па характары сваёй прафесійнай дзейнасці А. Бароўскі перш за ўсё эпік, ён у душы перш-наперш паэт. Ён і пачынаў з вершаў, і ў многіх кнігах друкуюцца ягоныя сур'ёзныя паэтычныя творы. Аднак галоўнае, што ён захаваў абвострана-дзіцячае, наўнае успрымання свету з ягонымі так рэдкімі, а таму вельмі дарагімі сэрцу радасцямі. Анатоль Мікалаевіч, як і ў юныя гады, любіць прыгажосць прыроды, роднай зямлі, яго, як і кожнага паэта, хвалюе прыгажосць жанчыны, Прыпяці, краявідаў Палесся (ён добры фатограф), сапраўднай мужчынскай дружбы, ён тонка разумее гумар.

Вышэй мы згадалі, што самае галоўнае ў звалючых А. Бароўскага — ягонае імклівае мастакоўскае сталенне і творчы рост. У сувязі з гэтым не трэба быць правідцам, каб прадказаць, што ў бліжэйшы час мы павінны чакаць ад Анатоля Мікалаевіча сапраўднага якаснага прарыву. Ды і для стварэння новага ў яго дастаткова фізічных і творчых сіл. Таму толькі і хочацца жадаць, каб збыліся ўсе жыццёвыя і творчыя мары і задумы.

Іван ШТЭЙНЕР

“Пад літасцю нябёс”

Вытлумачэнне назвы зборніка вершаў Васіля Андрыеўскага “Пад літасцю нябёс”, што выйшаў у Мазыры (аўтар кнігі выказвае шчырую падзяку за садзеянне ў выданні А. Пархоменку, Ю. Броўку, А. Вягера) гэтым чатырохрадкоўем:

Загоіць час зямныя раны,
Асушыць рэкі горкіх слёз...
А покуль, музай апантаны,
Жыву пад літасцю нябёс.

Пра жыццёвы і творчы шлях В. Андрыеўскага можна даведацца з уступнага артыкула старшыні Гомельскага абласнога аддзялення Саюза беларускіх пісьменнікаў Васіля Ткачоў “Як кажуць: у добры шлях!”. З ім В. Ткачоў пазнаёміўся ў 1990 годзе на абласным семінары маладых літаратараў, куды В. Андрыеўскі быў запрошаны як “выкладчык беларускай мовы і літаратуры аднаго з ПТВ горада на Прыпяці”.

Гэты семінар аказаўся для яго плённым: “Кіраўнікам нарады вершы спадабаліся. Васіль ім запомніўся. Усе яны сыхліся на адной думцы: Андрыеўскі — паэт цікавы, перспектывны”. А пасля былі публікацыі ў часопісах “Малодосць”, “Вясёлка”, штотыднёвіку “ЛіМ”, шэрагу калектывных зборнікаў. Двойчы удзельнічаў В. Андрыеўскі ў рэспубліканскіх нарадах маладых пісьменнікаў у Іслачы. Аднак атрымалася і гэтая першая кніжка В. Андрыеўскага, усяго сорак пяць вершаў. Добра тое, што сярод іх напаткоўваеш нямала цікавых, у якіх аўтар ўмее заставацца шчырым, адкрытым. Піша, бо не можа не пісаць:

Мне смагу слова не спатоліць
Ніколі.
А сэрца просіць, сэрца моліць:
Паволі.
І дзень прасякнуты дазвання
Трывогай...
Пішу, шукаючы не званняў,
А Бога.

Па-свойму ўспрымае лірычны герой В. Андрыеўскага рэчаіснасць. А ў гэтым успрыманні паяднаны ўласны лёс з тым, што адбываецца ў свеце. І не адпрэчваецца тое драматычнае, што нязменна з’яўляецца часткай жыцця. У гэтым — свая дыялектыка:

Мой шчасны снег
яшчэ не церушыў,
І несмяротны верш не напісаўся.
Я нават па-сапраўднаму не жыў:
Дарэмна верыў,
марна спадзяваўся.

А ў паднябессі жоўты маладзік
Палескіх вязняў
стомлена вартуе.
Цікуе дамавіну прагны цвік,
І доля нябачны
чорны лёс рыхтуе.
І ў іншых вершах паўстае жыццё без прыўкрас. Лірычны герой імкнецца да як мага большага і лепшага спазнання яго. Многае страчвае і гэта калі-нікалі выклікае скрушлівы настрой:

Трапятанне пажоўклых лістоты,
Лістападаўскі
нудны напеў.
І пусцеюць надзей маіх соты —
Не стрымаў, не збярэг,
не паспеў.

У шчымлівым агні адзіноцтва
Дні знагаюць адзін за другім.
Як праклён, як ліхое праоцтва
Мая доля ў абдымках тугі.
Ёсць у зборніку творы, у якіх закранаецца водгулле Чарнобыля. Ёсць верш пра каханне. А за ўсім жаданнем сцвердзіць сябе, выказацца. Застаецца пажадаць В. Андрыеўскаму далейшых поспехаў.

Алег ГУЛІЦКІ

ПАЭЗІЯ

Ніл ПЛЕВІЧ



Паэзія аспрэчыць немагчыма.
Тым больш — адпрэчыць ад душы сваёй.
І нават адварнуўшыся, плячыма
Адчуеш: дастае! І праўда ў ёй!

І як бы ні хлусіў сабе, і як бы
Ні суцішаў сябе: “Ат, што той верш!” —
Паэзія бярэ цябе за жабры
Пытаннем страшным: для чаго жывеш?
2001, лістапад

Балада пра
горкасць

Пасадзіўшы голенькага ў ночвы,
Мама мае сына. Любата!
Але вась папала мыла ў вочы —
Давяла да плачу гарката.

Мусібыць, зайшло занадта шчодро.
Мама нагінаецца хутчэй
І губамі цёплымі, пяшчотна,
Горкасць выцалоўвае з вачэй.

“Вось і ўсё, не плач, ужо не есца”, —
Сплонуўшы салёны вышмак з губ,
Кажа мама. Памяць малацтва!
Памяць першых горкіх страт і згуб!

На сцяжынках, роўных і крывенькіх,
На шляхах з імглы і з цемнаты —
Колькі мне заходзіла пад вейкі
Да нясцерпу едкай гаркаты!

Колькі блудных крокаў незваротных
Зроблена ў жыццёвай мішурі!
Колькі любых, дарагіх і родных
Адышло ў магіду без пары!..

Думаў: з часам прыцярпеўся, звыкся.
Не. Пад вейкамі ўсё больш гарчэй.
Неба роднае! Пара! Схіліся
І мне горкасць выцалуй з вачэй!
2002, красавік

Янка ЛАЙКОЎ



Не плач, паэт, калі не жывеш
ні ў царкве, ні ў касцёле,
ні ў пагадзе, —
глыбокім сумам народжаны,
верш
на сум высокі асуджаны загадзя.

Яшчэ ты бавішся ў снах, а страх
навечна страціць душу адзіную
цябе на вогненнакрылых вятрах
з вышынь,
дзе ў захмарных лунаў вірах,
вяртае долу пудзінамі дзіўнымі.

Вікторыя БОХАН



Жаданняў нашых
зіхаценні

Вось і яшчэ адно імя

Міхасю КАЗЛОЎСКАМУ

Вось і яшчэ адно імя...
Апошняе? О, не!
Вяртання іх канца няма
У нашай старане.

За час няволі чужакі
Іх сцерлі сотні сот,
Каб безыменным праз вякі
Стаў наш увесь народ.

Калі напраўдзе мы сыны
Скарынавай зямлі —
Мы ўсё адробім, каб яны
Павек між нас былі.

Мы вернем, мужна і без слёз,
Іх душы з небяцця.
Якой цаной? Як судзіць лёс —
Дык і цаной жыцця!

2000—2002

Любіў бы цябе я,
Айчына

Івану ДЗІНКАВУ

“Любіў бы цябе я, Айчына,
Калі б не было суайчыннікаў”.
Так страшна, так горка, так шчыра —
У выніку распачных вынікаў, —
Даніўшы напітак паганскі,
Сказаў пабрацім мой балгарскі.

І вось жа каторы ўжо месяц
Мяне яго боль пераследуе,
Зайшоў у душу — і ні з месца:
Ні ўступак, ні спуску не ведае.
І ранняя парой, і вячэрняяй —
Усюды са мной неадчэпна.

Душою, крывёю, вачыма
Гляджу на ахвяру ашыйніка.
“Любіў бы цябе я, Айчына,
Калі б не было суайчыннікаў”.
Бо толькі праз іхнюю згоду
Ашыйнік вячае свабоду.

“Любіў бы цябе я...” О, Божа,
Як сцюжна дыхнула бяздоннасцю!
Не можа, не можа, не можа
Маёй гэта стацца свядомасцю!
Ах, любасны брат мой балгарскі!
Ах, чортаў напітак паганскі!..
2002, красавік

Нясмертны дух
слова

Ці глыну навокал, ці памяць крану —
І чую і бачу: па гуку, па слову
Стараюцца гэргы пакласці ў труну
Маю беларускую мову.

І ты, спавіты зямным святлом,
натхнёна словы ў радках
выспельваеш...
Світанак разгараецца за вакном.
Распраўляе крылы,
яснее верш!

Белы, як воблака, ветразь
празрыстым сонечным ранкам
растаў у далёкім моры,
растаў у шумлівым моры.

І ў вечнасць сышло шмат часу,
і птах, падобны на ветразь,
як воблака з высяў, белы,
на бераг празрысты выплыў.

Склаў крылы —
расправіў крылы...
І вось — страляю ў нябёсы...

А там — аблачына-востраў.

На сонечных піках вострых
кроплі крывы густыя
застылі...

Зорачка
ў нябёсах палала
і ўпала.
І толькі самая чуйныя

Упалі цені,
Дзень адлетуценіў...
На хмары дрэмле цямяны маладзік.
Ён да халоднай цемрадзі прывык,
А мы цяпла вясновага хацелі...

Яно ў нязбытна-мройным
сне мігціца,
І сагравае толькі там яно;
І асвятляе
сон маё акно,
А цемры сніцца
Злая навалыніца!

Ды на жаданняў нашых зіхаценні
Ляціць звычайна
марнасці пылок,
І безнадзейнасць цягнецца здалёк...
Гады, імгненні —
Сумныя адценні.

Стараюцца! Сотні ўжо гэтак гадоў —
Па гуку, па слову, па выразу цэлым —
І душаць, і душаць, і зноўку, і зноў,
Каб стаўся наш край анямелым.

Ад злосці пры гэтым шалеюць ажно.
Аж кожны з іх зекры на лоб вырачае:
“Якая жывучасць! Дзе ўсмерцяць адно —
Там сем узамен вырастае!”

І лезе, і лезе — куды ні паглянь —
То гукам, то словам, то цэлай прымоўкай,
Як лезе стаквецце на ўлоннях паляя
Ці ў пойме, цяплымню прамоклай.

І гэрам ужо не хапае разваг:
Што здумаць-прыдумаць,
каб справіцца з ёю?
Ну хоць ты суцэльны будуй саркафаг
Над гэтай праклятай зямлёю!

Не цямяць чужынцы, не кемяць свае,
Што тут не паможа і покрыву бетонны.
Любыя прыдумы ўзарве і сарве
Нясмертны дух слова бунтоўны!
2001—2002

Сустрэчны

Годзе, скептык, д’яблу ў лад
Івердзіць марна,
Што вярнуцца ў весні сад
Нерэальна.

А калі ў прыродзе ёсць
Цудадзейны
Міг вяртання ў маладосць
Неспадзеўны?

Светлы міг, каб уталіць,
Нібы смагу,
Боль, што ўсё яшчэ баліць —
Сціхла, змалу.

Той, з якім і адыду,
Той, якому
Рысу я не падвяду
Аж да скону.

Як і кожны ў Бога госць,
Рад табе я,
Міг вяртання ў маладосць,
Міг-надзея!

Адлюбіў, недалюбіў —
Век не вечны.
Цудам, міг, цябе зрабіў
Боль сустрэчны.

2001—2002

Заплявалі,
закляймілі...

Заплявалі, заклэймілі
Фільмы любыя дзядоў.

на Зямлі (няйначай паэты)
пачулі,
як плакала Яна і жалілася,
коцячыся Млечным Шляхам
у прадонныя тоні начы.

Прыслухайцеся:
гэта яна там
плюскоча,
плюскоча...

Аднойчы
прачнуўся ўночы:
тут — бездань,
і там — бездань...

І выйшлі з майго анянення
тры сутнасці.

Каб выратаваць
сябе ад сябе, ствараю і абуджаю,
тывоужу і стрымліваю,
нітую праўду святую
і тую,
з якою
не знайду ніколі спакою.

Вежа маёй адзіночты

Я на самай вяршыні
ейнай знаходжуся,

Струменіліся зоры, ліхтары, —
Сцякалі ў Свіслач
і плылі ў сутонне...
І мы да фіялетавай пары
Глядзелі,
як у небе горад тоне.

А цішыня! З “Траецкае карчмы” —
Ні гукі — быццам
спіць усё навокал.
А можа, ў сне сустрэліся і мы,
Таму не чутна шалаху і крокаў...

Чароўны сон: ні смутку, ні тугі!
Плывуць павольна светлыя імгненні,
І радасць затапляе берагі
Душы, і нараджаюцца памкненні...

Струменілася ноч, а з ёй — спакой.
І несканчальна-доўга пацалункі,

Ну, а чым жа замянілі
Кінастужкі тых гадоў?

Там хлусні было няма,
Але й тое штось было,
Што ўзвышала, уздымала,
Да святла й добра вяло.

Што ж за філмы, за мастацтва
На экране ў нас цяпер?
Толькі гносінасць,
Толькі гадства,
Толькі ты — двухногі звер.

2002, сакавік

Як жыць

“Як жыць і як пра жыць свой век найдеш?” —
Задаў бабулі ўнук-студэнт пытанне.
“Так, каб як рукі на грудзях складзеш,
Было каму прыйсці на пахаванне.
Каб не казалі: “Не дай Бог памерці,
Як ён — як горкі лёс судзіў яму;
І не прыйшоў ніхто слязіну ўцерці,
І вынесці труну няма каму”.”

2001, лістапад

На супакоенне адной хворай на “чынобесіе” асобе

Не бойцеся:
За хворую грывасу
Я ў гэты век трыумфу гадаўя
Не стану помсціць вам.
Не маю часу
На роскаш гэткую.
Ды і не з помсных я.

Скажу вам больш:
Я рад і шчыра ўдзячны
Святому Духу,
Што адкрыў мне ўраз,
Які быў я
Наўны і неабачны, —
Ён вызваліў маю душу
Ад вас.

2002, студзень

Парада

Яшчэ не запозная

Дарэмна ты, хлопча, крыўдеш-злуеш
За праўду. Дарэмна сяртолішся.
Прыгледзься ты лепей,
З кім лыкаси-п'еш,
Задумайся, з кім ты застолішся.

Іначай пад старасць,
Калека з калек,
Зальешся слязамі цялячымі:
“Быў здольны, быў знаны...
Чаму ж я свой век
Канчаю, як бож сасцудлячаны?..”

2002, сакавік

бачу, як сонца ўзходзіць,
і як сонца заходзіць
як робіцца поўняю маладзік,
поўня робіцца ветахам.
Непаўторнае, неспатольнае,
спяняляльнае, дзіўнае,
кола жыцця не спыняецца ні на хвіліну.

Я ж на самай вяршыні вежы знаходжуся.
Я прайшоў праз кола жыцця
і ўнісся ў нябёсы,
прамінуўшы зямню ўсе межы,
спыніўся ля вышніх,
беспрытульны, каб долу не ўпасці,
знайшоў сабе вежу.

Цяжар

Аслеплая, асмяглая душа
на пустцы безнадзейнай валаклася.
Дрыжала над абшарамі імжа,
змок ціха на павекі клаўся.
...І голас прагучаў з нябёс:
Пакайся!
Цяжар грахоўны скінуць паспяшай!”

Душа ж,
у далеч рушыўшы, спярша
спакойна ад збавення адраклася:
“Цяжар?
Ён жа замест крыжа!”

Як матылькі, луналі над ракой,
Як матылькі, як мроі, як лятункі...

Ў калысцы — у блакітнасці нябёс —
Як хтосьці пеціў наш і табою лёс...

Ты жывеш за вясну ад мяне,
Там, дзе пахне
фіялкай і мятай,

Дзе туга не глядзіць вінавата...
Ты жывеш
за вясну ад мяне.

Мне ж звярнуцца да нашае хаты
Можна толькі ў вясёлкавым сне —
Ты жывеш за вясну ад мяне,
Там, дзе пахне фіялкай і мятай...

Самотней суму соннае світанне,
Святлей світанна спеўная самота...

ВІШНУЕМ!

Сяргею ПАНІЗНІКУ 10 мая споўнілася 60 гадоў. А нарадзіўся ён у вёсцы Бабышкі Мёрскага раёна. Пасля заканчэння Магілёўскага медыцынскага вучылішча працаваў фельчарам Княжыцкай бальніцы каля Магілёва. Доўгі час служыў у арміі. Закончыўшы факультэт журналістыкі Львоўскага вышэйшага ваенна-палітычнага вучылішча, працаваў журналістам. З 1984 года — у выдавецтве “Юнацтва”.

Пачаў друкавацца ў 1959 годзе. З таго часу выдаў каля дваццаці кніг паэзіі, сярод якіх “Кастры Купалля”, “Палявая пошта”, “Чало і век”, “Мацярык”, “Стырно” і іншыя.

Сяргей Панізнік — лаўрэат літаратурнай прэміі імя Аркадзя Куляшова.

З 60-годдзем Вас, Сяргей Сцяпанавіч. Жадаем Вам доўгіх год жыцця і нязменных творчых поспехаў!

Сяргей ПАНІЗНІК



Сэрца і хлеб

У вянок Янку Купалу і Якубу Коласу

“У большасці сваёй іх дзеці (менчукоў. — С. П.) адначасова вывучалі “мову хлеба” і “мову сэрца”. Але ў сучасных умовах большая частка аддае перавагу “мове хлеба”. Жан П'ер Жанто, супрацоўнік Міністэрства адукацыі Францыі (“Наша слова” № 1, 3.1.2002).

Мова сэрца —
мова неба.

Як азерца —
мова хлеба.

Слова светлае
для службы.
Слова ветлае
для дружбы.

Госць у хату —
ў мову неба.

Хто на здраду —
з мовой хлеба.

Слова роднае
святое.
Слова зводнае —
звітое...

Спадкаемцу
мова неба.
Шлях да дзверцаў —
мове хлеба.

Мова неба
як цяпельца.
Мова хлеба
ў адшчапенца.

Ясь! Імя пайшло
на згубу.
Хто сказаў “Ало!”
Якубу?

О, ганеба —
мова хлеба.
Мова сэрца
ў аднаверца.

Мова нетраў,
неба мова —
як паветра,
як замова.

Неба — голас,
дол — апалак...
Промні: Колас
і Купала.

Зарослае возера, або Трывіды Стаўраў-Гаўраў

У вянок Яну Баршчэўскаму
Сустоілася Нешчарда — мой верад.

Па восні — у водарасцях
нерат.

Па восні паслялістотна-ціха.
На брустверы з бруснічніку ласіха
пакінула ў гняздзе ад капытка
расінкам

белы кужаль павука.
З прымружанаю памяццю

вятрыска
ліст папараці гушкае — калыску
пустую: адляцела і спаўзла,
усё, што тут жыло і рэй вяло.

І ўжо смялеюць вываратні-здані:
“Дзе Стаўры-Гаўры...”

Там, дзе я ў каханні
у Далібор, Ізочу ці Асвею
з-пад Нешчарды да снегу не паспею.
І з вольхі каташкі

прылашчу ля шчакі, —
перачакаць кунужную завею.

О Стаўры-Гаўры*...
Промнікі на вею.

Фантастычная цытарка з Баем у Мурагах Яна Баршчэўскага

Расцярыбы зацярушаны.

Рунь — як рукапіс каравы.

З адзічэлай панскай грушыны

Бай глядзіць на клін патравы.

Лемяхом падмуркі збочаны.

Ад сядзібы — ані звання...

Хто б сказаў нам: “Побач крочылі

пан Баршчэўскі, пан Завальня?”

Бэз маўчыць. Шыпшына колецца,
аб крысо шкрабецца ў млосці.

Бай не байкамі тут корміцца:
— Да Завальні, ягамосці?

Ваши коні шпарка цокалі
на бяздумныя ігрышчы.

А зазеўралі гарышчы, —
у друзу аселі цокалі.

Што хацелі — тое маеце...
І хвілінай паярчэлай

вы цяпер глыжы збіраеце
тут, пад грушай адзічэлай...

— Бай, жывём не лежабокамі
Мы — над жылаю крынічнай!

Ставім дом зазыўны, з вокнамі
і са свечкаю грамнічнай.

Будзеш бегаць па сцяне —
у чырвоным каптане!

* Stauros (грэч.) — крыж.



З хатуля нам — испарожняга —
выньнеш незабудкі-краскі.
Абагрэш падарожнага
чарай чарадзейнай казкі.

Запас жыцця

І вякі залатыя
Над намі засвечыць...
Ян БАРШЧЭЎСКИ

Рука
спраўдзілася калючкамі:
гэтым самым яна праклінае хцівасць.

Поле
спраўдзілася каласамі:
гэтым самым яно праклінае нястачу.

Вецер
спраўдзіўся бураломам:
і я праклінаю сваю падатлівасць.

Воля
спраўджваецца народам,
яго запасам жыцця.

Не праклінайце
сваю свабоду!

Асеннія матывы радзімазнаўства

Міхасю Казлоўскаму —
выдаўцу “Куфэрка Віленскага”

Як засушлівыя леты
тут мяняліся “саветы”.
На ўладарных спадкаемцах
цэшкі крыўдамі гулі...
“Пры паляках” і “пры немцах”
выжывалі, не жылі.

Хто айчыне быў адданы, —
пастарункі, магаданы
разыграў на струнах кратаў.
Люд і ў высылак вялі...
Пад хлыстом калгасных спратаў
выжывалі, не жылі.

Нацыя гумовых ботаў
не спазила смак свабоды:
ад правоў ён — абавязкі,
для падаткаў — мазалі.

Тыя вязкія павязкі
на вачах не адвілі.
Праз Глыбокае на Мёры
пралягла дарога зморы:

мне і чаркі-янычаркі
туманы не развялі.
Дрэма — драма на зямлі.
Што ж рабіць мне? З кім? Калі?

Без папроку, злое сваркі
прыкапаў надзей агаркі,
з імі — гэты верш няяркі
пад азіміну ў раллі.

І лістападзіць дрэваў пазалота,
Крычыць у ноч разгублена расстанне...

Апошніх дзён
ласкавых дакрананне
Азмрочыла слязьмі сляпяя слота...

І не прыходзіць
спеўнае світанне,
І не праходзіць сонная самота.

Пльвуць, пльвуць
ружовыя аблокі,
Як сон кунужны, і святлом чароўным
Іх сустракае ветах адзінокі
Ў лагодным небе, небе вечаровым.

І гэта не аблокі — заміранні
Дзівоснай флейты, пацалункі цноты...
Заціхлі птушкі звонкія да рання —
Да рання нібы ўсе забылі ноты!

Дрыжыць пытанне,
як лісток зялёны:

“І хто ж прыдумаў прыгажосць такую?!”
Расхваляваўся
вецер улюбёны:
“Спытаю заўтра поўню залатую...”

Адзінота.
Ружовая чайка.
Аблокі. І мора.

Адзінота. І памяць.
Туманлівы бераг Місхора.
А на беразе хлопчык,
нястрымны ў пачуццях, як вецер...
Быццам ветразь па хвалях,
плыве адзінота па свеце.

Адзінота.
Маркота і ціш.
Як прыціхлыя раны.

Адзінота...
Глядзіш і глядзіш
сон бясконы і цьмяны...
Хлопчык мроі ўсю ноч сцеражэ
і не спіць, светлавокі.

Адзінота —
надзея
ніколі не быць адзінокім.

Усё, як і раней...
Мы пра любоў ці марым?
Такая ціш — нішто не пеціць слых.
Пльвуць маўкліва на зямлёю хмары...
Маўчым. І я маўчу званчэй за ўсіх.

Усё, як і раней...
Віна душы балеснай,
Што між дабром і злом няма мяжы?
Ды позна кленчыць літасці нябеснай —
Хрыстос ізноў сумуе на крыжы.

З калегамі ды вучнямі

“Песня і казка ходзяць у пары”

Надаўна ў музеі Янкі Купалы распачала працу выстаўка студэнтаў кафедры мадэлявання адзення і мастацкага ткацтва Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, прымеркаваная да 120-годдзя з дня нараджэння песняра.

Экспанаты выстаўкі: маляванкі, вышыванкі, ткацтва, жаночае адзенне і ўпрыгожанні да іх. “Песня і казка ходзяць у пары” — такую назву атрымала яна па радку з верша Янкі Купалы.

У выстаўку ўключаны працы, што выкананы ў 1999—2002 гг., а таксама частка дыпломных работ выпускнікоў кафедры. Маляванкі “Папараць-кветка”, “Адвечнае”, “Гэта крык, што жыве Беларусь”, “Вясна”, ткацтва “Па Даўгінаўскім шляху” (студэнты С. Амельчанка, Ю. Зелена, Я. Сакалова-Кубай, Я. Вечар, Г. Яўглеўская, А. Обадава, Г. Кліменка, А. Андруховіч, Н. Мураўёва, А. Швайба, М. Каленік, М. Фінчук і інш.) зноў уведзяць нас у філасофскі свет творчасці народнага песняра. А глядзячы на рэканструкцыю аўтэнтычных кашуль, іх вышыўку, упрыгожанні (студэнты У. Сімончык, Л. Чулкова, Л. Баранова, Л. Дробышава, Н. Каўрыговіч, Л. Лабнова) глядзячы да краінаў, уведваюць, што налілі жанчыны на Беларусі ў XIX стагоддзі, калі нарадзіўся Янка Купала.

У кожнай працы студэнтаў і выпускнікоў — часцінка душы, сэрца, духоўнасці выкладчыкаў кафедры В. Барглавай, М. Канаваленкі, А. Атраховіч, Г. Мяскавай, Т. Шаблюўскай, С. Длатоўскай, Н. Бондара і інш.

Навукоўцы і выкладчыкі нагадалі пра традыцыі маляванак, што бяруць свой пачатак ад маляваных дыяноў мастака Язэпа Драздовіча і народнай майстрыхі Алены Кіш. А пасля загучалі ў музеі спевы. Гурт у складзе выкладчыцы І. Мазюк, студэнтаў Н. Валынец і А. Філіпава выканаў аўтэнтычныя песні. Іх суправаджалі радкі з верша Янкі Купалы, што далі назву выстаўцы.

*Песня і казка
У райскіх праявах
Шчасце збудуюць
З кветак яскравых.*

*Сэрца атуляць
Вечнаю ласкай...
Слухай жа, сэрца,
Песню і казку.*

А пад спевы ўдзельнікі адкрыцця выстаўкі ладзілі карагод.

Ф. ВАДАНАСАВА

Новае пра Уладзіслава Галубка

Да 120-годдзя першага народнага артыста Беларусі Уладзіслава Галубка супрацоўнікі Дзяржаўнага музея гісторыі тэатральнай і музычнай культуры падрыхтавалі выстаўку, прысвечаную жыццю і творчасці гэтага самабытнага драматурга, рэжысёра, акцёра, мастака.

На жаль, матэрыялаў пра яго захавалася няшмат: фатаграфіі з сямейнага архіва Ціхановічаў, рэканструкцыі касцюмаў да асобных п'ес зробленыя Яўгенам Ціхановічам, кашуля Міхася Лучанка, які іграў у тэатры майстра. Каштоўная рэліквія — пейзаж “Наваколле Гомеля” самога дзядзькі Галубка. Таму мы вельмі ўзрадаваліся, калі да нас звярнулася жыхарка Мінска Ала Рэвут і прынесла дакументы, звязаныя з сям'ёй Голубаў. Яе маці, Любоў Пятроўна, была жонкай малодшага брата Уладзіслава Галубка Станіслава Голуба.

Пажаўцелія ад часу фотаздымкі, дакументы з тагачаснай арфаграфіяй і стылем. Яны выклікаюць асаблівае пачуццё, узгадваюць рэаліі пачатку мінулага стагоддзя. Апошні з шасці дзяцей Іосіфа і Аліны Голубаў, Станіслаў нарадзіўся 7 красавіка 1893 года, пра што сведчыць выпіска з метрык Мінскага Марыінскага касцёла. Каб узць шлюбу са Станіславам Голубам, праваслаўная Любоў Пятроўна вымушана была прыняць каталіцтва.

Са старога фотаздымка ўважліва глядзіць ужо немаладая жанчына са спакойным тварам — Аліна Уладзіміраўна Голуб. Простая сцяпанка, мудрая жанчына. Пасля жаніцтва сына Станіслава яна жыла з ім і нявесткай Любоў у доме № 3 па 2-ім Безымянным завулку. З гэтым домам звязаны цікавыя дакументы — “Праект на постройку деревянного дома и деревянного сарая с отхожими мстами” і “Плань части гор. Мінска сь показаніем плаца”, на якім гэты дом планаваліся.

У жыцці няма нічога вечнага. Адыходзяць людзі, але застаецца памяць. Мы, супрацоўнікі музея, звяртаемся да ўсіх, хто мае матэрыялы, звязаныя з тэатральнай і музычнай культурай Беларусі. Прыносьце іх у музей, тым самым вы накінуце ім доўгае жыццё і ўнесце свой уклад у захаванне нацыянальнай культурнай спадчыны.

Ларыса КАТКОВА

Старажытныя мудрацы ўзрост ад 40 да 60 гадоў называлі акмэ, гэта значыць найбольш актыўны, дзейны, плённы.

Залаты юбілей — 50-годдзе з дня нараджэння і 30-годдзе творчай дзейнасці адначасна і Яраслаў Валасюк. Ён цудоўны музыкант, які валодае многімі народнымі інструментамі (усёй сям'ёй домраў, мандалінай, ударнымі інструментамі), яркі выканаўца і цудоўны выхавальнік музычнай моладзі. Ён з тых людзей, прафесія якіх неадлучная ад іх жыцця: энтузіяст, чалавек невычарпальнай энергіі, сур'ёзны, удумлівы, няўрымслівы, пастаянна ў пошуку.

Нават прасты пералік спраў маэстра Валасюка на мастацкай ніве ўражае: саліст-дамрыст і мандалініст, ансамбліст, мастацкі кіраўнік ансамбля народных інструментаў выкладчыкаў Мінскага музычнага вучылішча імя М. Глінкі; аранжыроўшчык, які стварае адметны рэпертуар для свайго творчага калектыву, выкладчык не толькі Мінскага музвучылішча, а й Беларускага ўніверсітэта культуры, дзе таксама стварыў ансамбль дамрыстаў з навучэнцаў і студэнтаў. Акрамя таго, Яраслаў Аляксандравіч узначальвае ў вучылішчы цыклавую камісію народных струнных інструментаў.

Творчы вечар Я. Валасюка стаўся прыкметнай падзеяй у народна-інструментальным мастацтве сталіцы, не толькі вясновай урачыстасцю для юбіляра, яго сваякоў, блізкіх, калегаў і вучняў, але, перш за ўсё, святам домрамандаліннага жанру. Галоўным героем тут, вядома, быў юбіляр. Аднак канцэртная частка вечара наўрад ці набыла б такое яркае, шматплановае гучанне, калі б у ім не бралі ўдзел сябры-аднадумцы. Гэта калегі “па цэху”,

вядомы ў многіх краінах, выдатны дамрыст-віртуоз, які таксама дасканалы валодае мандалінай, дацэнт Беларускай акадэміі музыкі Мікалай Марэцкі і народны артыст Беларусі, цудоўны сьпявак Іван Тамашэвіч, супрацоўніцтва з якім доўжыцца з сярэдзіны 80-х гадоў, і, вядома ж, ужо амаль 10-гадовае “дзіця” юбіляра — ансамбль народных інструментаў педагогаў Мінскага музычнага вучылішча. Ладная драматургія творчага вечара Я. Валасюка была дасягнута дзякуючы вядучай, таленавітаму музыказнаўцу Іне Зубрыч...

Вечарына праходзіла ў нязмушанай сяброўскай абстаноўцы. Ніякага афіцёзу. Кожны нумар праграмы слухачы прымалі з натхненнем. У зычлівай атмасферы гралі вучні юбіляра: Ілля Драгуноў (1 курс), Кацярына Забайрачная і Алена



Для моладзі... опера!

Яркі, маляўнічы спектакль “Пяцы” на музыку Р. Леанкавала ў Нацыянальным акадэмічным тэатры оперы Беларусі сабраў нямала аматараў гэтага жанру. Адметнасць у тым, што выкананне партый Нэды і Сільвія было дзяржэкзаменам для выпускнікоў Беларускай акадэміі музыкі Марыі Ліхашэрт і Уладзіміра Громава.

Эмацыянальна, артыстычна выступіла вучаніца Любові Каспорскай, уладальніца цудоўнага сапрана Марыя Ліхашэрт. Яна атрымала заслужаныя доўгія апладысменты. Адпавядаў ёй артыстычны і прыгожы Уладзімір Громаў, выхаванец Міхаіла Жылюка, ужо добра вядомы публіцы малады саліст оперы. На мой погляд, і Марыя Ліхашэрт вартая таго, каб працаваць у гэтым тэатры. Дарэчы, абое спевакі паспяхова здалі

дзяржэкзамен, атрымалі самыя высокія адзнакі.

У той вечар усе артысты — Мікалай Майсеенка ў партыі Тоні, Сяргей Франкоўскі (Кані), Аляксандр Тузлукоў (Беп) — сваім прафесіяналізмам, натхнёным выкананнем дапамагалі раскрыцца выпускнікам Акадэміі музыкі. Не магу не адзначыць асабліва яркае гучанне тэнара С. Франкоўскага. Аркестр пад кіраўніцтвам Алега Лесуна граў мякка, п'явучасцю вызначаліся струнныя, але духавыя інструменты, на жаль, часам заглушалі спевакоў.

А напярэдадні мне давалося ўбачыць “Пяцы” на сцэне Акадэміі музыкі. Хаця ў гэтым студэнцкім спектаклі не заўсёды праяўляўся артыстызм спевакоў, часам адчувалася іх наіўнасць,

неспрактыкаванасць, але кожны быў шчыры і ў музычным, і ў сцэнным выкананні. Не было адзінства ў мове — хто спяваў па-руску, а хто па-італьянску. Сцэна акадэміі невялікая, таму хор мусіў знаходзіцца ў зале, аркестр пад кіраўніцтвам Вальтэра Мнацаканова сядзеў у першых радах. (Дарэчы, у складзе гэтых калектываў — не толькі студэнты, але і прафесіяналы.) Беднасць адчувалася ў прымітыўным афармленні спектакля, выканаўцы мусілі скарыстоўваць у якасці сцэнных касцюмаў уласнае адзенне. У партыі Нэды выступіла выпускніца Аксана Рагоўская (клас Валянціны Раговіч). Яна вельмі старалася, праўда, партыя ў яе прагучала не зусім роўна. У партыі Сільвія зноў-такі выступіў Уладзімір Громаў, і здавалася, што на

ПРЭМ'ЕРЫ

На сцэне — “Чарнобыльская малітва”

Тым, каго закранула чарнобыльская бяда, дапамагачь можна па-рознаму. Можна дасылаць гуманітарныя грузы, можна запрашаць да сябе ў госці дзетак. А можна і разам асэнсоўваць прычыны і вынікі трагедыі сусветнага маштаба, як гэта зрабілі супрацоўнікі французскага тэатра “Клермон-Фера” ў сумесным франка-беларускім праекце, прэзентацыя якога адбылася ў Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі.

Спектакль “Чарнобыльская малітва” паводле знакамітага твора Святланы Алексіевіч — першая на Беларусі спроба ўвасобіць на сцэне гэты складанейшы публіцыстычны матэрыял. Сама пісьменніца, якая прысутнічала на генеральных прагонах і прэм'еры, засталася вельмі задаволеная тым прачытаннем свайго твора, што прапанавала драматург і каардынатар праекта Вірджынія Сімань. Гэтая французжанка з беларускімі каранямі запрасіла да ўдзелу ў праекце выдатных прафесіяналаў: пастаноўшчыка і сцэнографа Бруно Бусаголя, а таксама тэхнічнага дырэктара і мастака па святлу Бертрана Сань. Падчас прэм'еры на сцэну выходзілі акцёры тэатра “Клермон-Фера” (менавіта адтуль спектакль быў перанесены

на беларускую сцэну), якія прамаўлялі - пражывалі тыя ж маналогі, што і іх калегі з РТБД. З беларускага боку рэжысурай спектакля займаўся мастацкі кіраўнік тэатра Валерыі Анісенка. Ён жа выходзіў на сцэну ў якасці акцёра разам з усёй астатняй трупай свайго тэатра. Вельмі да месца ў спектаклі прыйшліся беларускія народныя спевы ў выкананні заслужанай артысткі РБ Таццяны Мархель, якія яна запісала ад сваёй маці Веры Кірылаўны ў вёсцы Шпакоўшчына Смалявіцкага раёна.

Ужо пасля першых хвілін спектакля стала зразумела, што “Чарнобыльская малітва” мае стацца самым моцным і самым незвычайным спектаклем сезона, сапраўднай падзеяй, якую так доўга чакала тэатральная грамадскасць. Парушаючы традыцыйную дыялагічнасць тэатра, спектакль уяўляе сабой публіцыстычны маналог, дэманструе пазабыты намі літаратурны тэатр. Тут усё нязвычайна і нават эпаічна: гледач можа аказацца акцёрам, а акцёр — гледачом. Падчас спектакля нельга быць аб'якавым — гаворка ідзе пра нацыянальны, сусветны боль, імя якому — Чарнобыль.

Юля ПАЛАЧАНІНА



На здымку: сцэна са спектакля “Чарнобыльская малітва”.
Фота А. ДЗМІТРЬЕВА

Каб свет быў неаднастайным

Ёсць педагогі, да якіх на заняткі дзеці ідуць з радасцю, з нецярпеннем чакаючы чарговай сустрэчы з настаўнікам. Да такіх адносіцца загадчыца кабінета і кіраўнік гуртка "Архітэктурная графіка і макетаваанне з асновамі камп'ютэрнай граматы" Мінскага Палаца дзяцей і моладзі Таццяна КАЗЛОЎСКАЯ.

— Нарадзілася я ў Новалукомлі. У дзяцінстве марыла быць мастаком, калі падрасла, хацела быць настаўнікам. Вучылася ў Дзіцячай школе мастацтваў, дзе мы займаліся танцамі, гралі на розных музычных інструментах. Я адчувала, што мне падабаецца працаваць з дзецьмі. Увогуле, дзеці лічаць мяне добрай і вясёлай, але думаю, што я валявы чалавек. Магу доўга сумнявацца, прымервацца, але раблю заўсёды тое, што задумаю.

На вочы трапіўся архітэктурны факультэт Мінскага архітэктурна-будаўнічага тэхнікума. Я паступіла. Пасля закончыла факультэт мастацкай графікі Віцебскага педагагічнага ўніверсітэта.

На працу ў Палац прыйшла восем гадоў таму. Трэба сказаць, што да гэтага я ўжо была знаёма з Палацам — была тут на азнямяляльнай практыцы. І, вядома, здзівілася і вельмі ўзрадавалася, калі праз некалькі гадоў трапіла на працу ў Палац, які, у свой час гэтак уразіў мяне сваёй архітэктурай.

Цяпер вяду заняткі ў дзвюх групах. Мае вучні займаюцца чарчэннем, тэхнікай графікі, асвойваюць шрыф-тавую граматыку, прынцыпы і метады макетавання, робяць макеты, знаёмяцца з гісторыяй архітэктуры і яе накірункамі. Знаёмяцца з рэстаўрацыяй, планіроўкай, інтэр'ерам, ландшафтнай архітэктурай.

Увогуле, мэта правядзення маіх заняткаў — развіццё творчага мыслення ў дзяцей, іх творчай ініцыятывы. Я хачу навучыць іх лагічна мысліць і, вядома, адна з галоўных мэтаў — падрыхтоўка спецыялістаў у гэтай галіне. Мы ходзім на экскурсіі ў Палац мастацтваў, на розныя выставы. Імкнуса паказаць дзецям работы прафесіяналаў. Праводзім творчыя сустрэчы з выпускнікамі гуртка, унутрыгуртковыя гульні — вікторыны, конкурсы.

Я стараюся стварыць у гуртку атмасферу дружнай сям'і. Многія мае вучні жывуць далёка ад палаца і далёка адзін ад аднаго, а гурток — адзінае іх месца сустрэчы. І тыя, каму дома не хапае цяпла і любові, дружбы, знаходзяць усё гэта тут, сярод сваіх ровеснікаў.

Напачатку гурткоўцам даецца стандартная тэма — "Малапавярховы жылы дом". Яны "будуюць" такі дом, у якім хацелі б жыць. Робяць ягоны макет у любым стылі, галоўнае — гэта іх стыль.

Хачу, каб у дзіцяці выпрацаваўся свой уласны погляд. У яго павінен быць уласны пункт гледжання, архітэктурна — творчасць без межаў.

Другая работа, якую прапаноўваю зрабіць, — "Будынак грамадскага карыстання". Гэта могуць быць культурныя пабудовы або сучасныя будынкі, што існуюць або выдуманыя. Ну, а потым ужо ідзе аўтарскі праект з распрацоўкай планаў і фасадаў, уключаючы набор памяшканняў.

У маёй працы няма аднастайнасці. Кожныя заняткі прыносяць штосьці новае, цікавае, неардынарнае. Дзеці ў сваёй творчасці непрадказальныя. А адрозніваецца мая работа ад іншых, думаю, тым, што ў нас з дзецьмі неабмежаваная свабода пошуку.

Нядаўна ў палацы праходзіла VIII гарадская выстава тэхнічнай творчасці дзяцей. Для маіх вучняў яна ўжо чацвёртая. На ёй былі прадстаўлены чатырнаццаць работ. На ўсіх чатырох выставах мае вучні заўсёды займалі прызавыя месцы. На гэтай выставе я вылучыла б "Баярскі царам" і "Царкву-званіцу" Кірыла Сталера, макет сярэдневечнага замка Сашы Навасельскага, над якім ён працаваў два гады. Кірыл і Саша займаюцца ў мяне ўжо чатыры гады.

Мой былы вучань Дзіма Савельеў — рэдактар газеты "День Пик". Ён удзельнік гарадскога конкурсу "Родны мой горад". А Дзіма Хадоркін закончыў мастацкі факультэт архітэктуры, але займаецца дызаінам.

Неяк мы праводзілі семінар "Экалагічна чысты праект", на якім падаваліся вельмі цікавыя ідэі. Мой былы вучань Дзіма Тамашук распрацаваў будынак блізкай будучыні з міні-фабрыкай па перапрацоўцы другаснай сыравіны ў цокальным паверсе, і з галерэяй раслін на верхнім. За такімі маладымі хлопцамі будучыня!

Вучу іх ашчадна ставіцца да помнікаў архітэктуры і мне вельмі хочацца, каб у будучым свет быў цудоўным і неаднастайным!

Гутарыў Андрэй ШВЕЦ

На здымку: Таццяна КАЗЛОЎСКАЯ са сваімі вучнямі Вольгай ЛАКЦІЁНАВАЙ, Яраславам МАКАРАВАМ, Талем ШУРАВАМ і Антонам ЛЫГНЫМ.

Халяўская (2 курс), Кацярына Буранкова (3 курс), Ганна Цвікевіч (4 курс). Маладыя дамрысты выконвалі складаныя творы на сапраўды прафесійным узроўні, так бы мовіць, у "вратах мастацтва". У вратах мастацтва ўваходзілі не па-вучнёўску ўпэўнена, свабодна і смела. Адзначу выкананне вядомага рускага рамана П. Булахава ў транскрыпцыі А. Шалава "Горы, горы, мая звезда". На народных струнных інструментах у адкрытых канцэртах творы, напісаныя для спеваў, тым больш элегічнага характару, выконваюцца даволі рэдка. Гэта дазваляюць сабе вялікія майстры. Ды навучэнка яшчэ 2-га курса Кацярына Забайрачная выканала яго так душэўна, пранікнёна, з такой шчыльнай інтанацыяй, што не часта сустранеш у музыканта-прафесіянала. Паводле задумы юбіяра, гэты твор у інтэрпрэтацыі яго выхаванкі прысвячаецца светлай памяці незабыўных настаўнікаў: прафесара Ленінградскай кансерваторыі І. Шыцянкова, дацэнта Белдзяржкансерваторыі Г. Жыхарава і калегі, заслужанага артыста РБ Л. Смялкоўскага.

Выступленне ж самога Я. Валасюка з калегамі слухачкай аўдыторыі сустрэла авадзіяй — пачынаючы з першага нумара праграмы, Сімфоніі Соль мажор К. Чавэрэ для дзвюх мандалінаў і чэмбала ў 3-х частках. Яе выканалі Я. Валасюк, М. Марэцкі, а партыю чэмбала — І. Васілевіч на клавесіне. Інтэрпрэтацыя вызначалася высокім майстэрствам, глыбокім пранікненнем у задуму кампазітара, яркасцю і дакладнасцю.

Народны ансамбль народных інструментаў Мінскага музычнага вучылішча — гэта жывы арганізм з вольным дыханнем ды імкненнем да пошуку цікавых стасункаў з калегамі, навучэнцамі, слухачамі, з паважлівым стаўленнем да асобы і раскрыццём індывідуальнасці кожнага. Акрамя таго, непасрэдны ўдзел педагогаў у выканаўчым працэсе — цудоўны прыклад для выхаванцаў у

наладжванні калектыўнай творчасці, плённым спалучэнні выкладчыцкай і выканаўчай дзейнасці, што лічыцца ідэалам для музыканта любога рангу. Карціна будзе няпоўнай, калі не прыгадаць яшчэ адну сферу дзейнасці ансамбля: акампанемент, майстэрства суправаджэння салістаў і невялікіх творчых груп. Калектыў пад кіраўніцтвам Я. Валасюка — чуйны партнёр. Сваёй іграй усіх удзельнікаў ансамбля натхняе кіраўнік.

Больш за палову тут — музыканты-салісты, кожнаму з якіх даецца магчымасць найбольш ярка прадэманстраваць сваё творчае "я". Пастаянна супрацоўнічаюць Мікалай Марэцкі і Іван Тамашэвіч. (Дарэчы, вельмі цікавы факт: калі сусветна вядомы вялянчэліст і дырыжор Мсціслаў Растрэповіч выбіраў для сваіх оперных і балетных пастановак мандаліністаў, ведаючы ўсіх, тым не менш, запрасіў 4-х беларусаў, на вядучыя партыі — Яраслава Валасюка і Мікалая Марэцкага.) Іван Тамашэвіч на вечарыне прадставіў дзве прэм'еры — песні "Дзікая ружа" з вакальнага цыклу "Плач журавоў" А. Чыркуна на словы А. Скарыніна ды "Сівыя бярозы" М. Ліцвіна на словы М. Ясеня. Слухачы настойліва патрабавалі таксама выканання знаёмых песень, раманаў, і спявак ахвотна адгукнуўся на іх просьбы. Прысутных уражвалі не толькі яго майстэрства, але і збалансаванасць гучання з ансамблем, трапятлівасць выканання.

Творчы вечар Яраслава Валасюка стаўся сапраўдным святам народнай музыкі, падчас якога слухачы змагі адчуць шматгранную дзейнасць знешне сціплага музыканта, адзначыць яго творчую сталасць.

**Міхась СОЛАПАЎ,
прафесар Беларускай акадэміі
музыкі, заслужаны дзеяч
мастацтваў Беларусі**

Даўно неабходна арганізаваць пры Нацыянальным тэатры оперы Беларусі падрыхтоўчае аддзяленне і для самых лепшых ствараць усё, дастойнае талентаў, як гэта робяць у Санкт-Пецярбургу... А вось дэкан вакальна-харавага факультэта Валерыя Аўраменка шмат гадоў прапануе арганізаваць маладзёжны оперны тэатр на месцы паўразбуранага памяшкання Дома культуры будтрэста № 1. Але няма сродкаў. І каб у абласных гарадах адкрыць музычна-драматычны тэатры, таксама патрэбныя сродкі. На будаўніцтва лядовых палацаў у многіх гарадах Беларусі грошы знайшлі! Значыць, пры жаданні кіраўнікоў нашай дзяржавы мары сучасных энтузіястаў опернага жанру таксама могуць здзейсніцца. Бо не сакрэт, што музыкае мастацтва дабротворна ўплывае на моладзь — нашу будучыню, ратуе душы. І важней за гэта няма нічога!

Вера КРОЗ

Госці на бенефісе

Опера "Тоска" Д. Пучыні на сцэне Нацыянальнага тэатра оперы Беларусі мела некалькі пастановак. Цяперашняя ажыццёўлена адзінаццаць гадоў таму рэжысёрам Маргарытай Ізворска-Елізар'евай. Спектакль, які з поспехам ідзе ў Мінску, быў таксама паказаны ў гарадах Іспаніі, Партугаліі.

Нядаўні яго паказ прысвячаўся 25-годдзю творчай дзейнасці заслужанай артысткі Беларусі, лаўрэата Усесаюзнага конкурсу вакалістаў імя М. Глінкі Надзеі Губскай. За гады працы на сцэне яна стварыла незабыўныя лірычныя, лірыка-драматычныя партыі, сярод якіх Леанора, Амелія, каралева Елізавета, Аіда, Тоска, Батэрфляй, Таццяна, Ліза ў вядомых класічных операх.

У юбілейны вечар ёй пашанцавала з партнёрам, выканаўцам партыі начальніка паліцыі, барона Скарпіа Яўгенам Васілеўскім — заслужаным артыстам Літвы, салістам Нацыянальнага тэатра оперы і балета Літвы, ураджэнцам Віцебска. На ўздыме быў і выканаўца партыі мастака Марыя Кавародосі Аляксандр Тузлукоў. Упершыню ў Мінску выступіў малады італьянскі дырыжор Марчэла Матадэлі. Паказаўшы добрае веданне матэрыялу, яскравы тэмперамент,

ён з энтузіязмам, на адным подыху правёў спектакль.

Шлях да дырыжыравання быў у маэстра Матадэлі няпросты. Спачатку атрымаў дыплом Міланскай кансерваторыі па класе аргана і кампазіцыі, потым працягнуў вучобу ў Вене. У 1997-м яго запрасілі ў венгерскі оперны, дзе ён дырыжыраваў спектаклямі "Сельскі гонар", "Паяцы" Р. Леанкавала, "Чарадзейная флейта", "Дон Жуан", "Тоска", "Набука", "Трубадур" і інш. Летам 2000 г. гастралюваў па Еўропе з операмі Д. Вердзі "Баль-маскарад", "Рыгелета" і галаканцэртамі пры ўдзеле салістаў, у тым ліку і Нацыянальнага тэатра оперы Беларусі. А ў верасні Марчэла Матадэлі дырыжыраваў у Будапешце операй Д. Пучыні "Турандот", з якой праз год выступіў у ЗША. Пазней кіраваў спектаклем "Рыгелета" ў Кейптаўне (Паўднёвая Афрыка), дзе з сёлетняга года працуе музычным дырэктарам сімфанічнага аркестра.

І госці, і гаспадары нашай опернай сцэны пастараліся зрабіць усё, каб спектакль "Тоска" прайшоў у святочнай атмасферы.

Вера КРОЗ



Студэнцкая канферэнцыя

Навукова-практычная студэнцкая канферэнцыя, прысвечаная 120-годдзю з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа, прайшла ў педуніверсітэце імя М. Танка. З прывітальным словам да ўдзельнікаў канферэнцыі звярнуліся дэкан беларускай філалогіі і культуры А. Лугоўскі, галоўны рэдактар каардынацыйнай Дырэкцыі Беларускага радыё, сябра сакратарыята СБП Н. Гальпяровіч, дацэнт універсітэта, сябра Саюза пісьменнікаў А. Рагуля.

На канферэнцыі з цікавымі дакладамі выступілі студэнты Л. Ігнатова, А. Манько, А. Шумская, В. Спірыдонова, Я. Івашкевіч, А. Шарана, С. Ракашэвіч, Д. Кіслюк, Н. Качан і іншыя, навуковымі кіраўнікамі якіх былі А. Лугоўскі, М. Шаўлоўская, А. Каўрус, Г. Тычка, Н. Глінская, Г. Базылёва, С. Фацеева, А. Калечыч.

Н. К.

Сустрэча ў Маладзечне

Шмат прыхільнікаў паэзіі Навума Гальпяровіча і Міколы Шабовіча сабраліся ў Маладзечанскай цэнтральнай гарадскай бібліятэцы на прэзентацыю кнігі паэтаў "Святло ў акне" і "Падары мне сваю адзіноту".

У кнігу лірыкі Навума Гальпяровіча "Святло ў акне", што пабачыла свет дзякуючы выдавецтву "Юнацтва", увайшлі творы, якія, на думку тых, хто паспеў з ёю пазнаёміцца, тонка і дакладна "падсвечваюць" найбольш хвалючыя моманты чалавечага жыцця: гісторыя роднай зямлі, прыгажосць беларускай прыроды, а таксама самае светлае пачуццё — каханне.

Гэта падкрэсліў і кампазітар Мікола Яцкоў, які спецыяльна прыехаў на сустрэчу, каб выканаць песні на вершы Н. Гальпяровіча і М. Шабовіча. Шмат лірычных вершаў пра каханне ёсць і ў кнізе Міколы Шабовіча "Падары мне сваю адзіноту". Яны прагучалі ў выкананні аўтара.

Сустрэча, якая цягнулася каля дзвюх гадзін, праяццела як адно імгненне. Прыемна, што ў зале было шмат моладзі — навучэнцы тэхнікумаў і вучылішчаў, школьнікі.

Н. К.

Прыішоў сын песняра

У актавай зале педкаледжа № 1 адбылася сустрэча навучэнцаў і выкладчыкаў з сынам Якуба Коласа Міхасём Канстанцінавічам Міцкевічам і паэтам-гумарыстам Іванам Курбекам. Як вядома, гэты год незвычайны, юбілейны: сёлета спаўняецца 120 гадоў з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа. Прадстаўляў ганаровых гасцей выкладчык каледжа Алесь Чэчат.

Міхась Канстанцінавіч веў гутарку пра асбоду свайго бацькі, расказаў пра род Міцкевічаў, асабліваці Коласавай паэзіі і прозы, паказаў вытокі асноўных яго твораў. Імпануе тое, што пры размове пра асбоду, талант, характэрныя рысы творчасці бацькі Міхась Канстанцінавіч не выстаўляў Коласа вышэйшым за другога песняра Беларусі — Янку Купалу.

Міхась Канстанцінавіч адзначыў, што немагчыма адказаць на пытанне — хто лепшы? Колас і Купала — два неаддзельныя ад аднаго таленты і ў аднолькавай меры дарагія беларусам.

Міхась Канстанцінавіч і сам зрэдку піша вершы, і некаторыя з іх ён і прачытаў сваім удзячным слухачам.

Выступаў таксама і супрацоўнік літаратурнага музея Якуба Коласа Іван Курбека. Ён пацешыў слухачоў сваімі гумарыстычнымі мініяцюрамі, вершамі. Расказаў пра сваё даўняе сяброўства з Міхасём Канстанцінавічам, пра цікавыя здарэнні ў музеі, дзе ён працуе каля 40 гадоў.

Навучэнцы засталіся вельмі ўдзячныя шанюўным гасцям за сустрэчу, пазнаёмілі іх з каледжам.

Яўген БЕЛАВОКІ,
навучэнец МДПК № 1

Святкуе Украіна

Усеўкраінскі саюз беларусаў (старшыня — Ірына Аржахоўская) не застаўся ў баку ад святкавання 120-годдзя з дня нараджэння класікаў беларускай літаратуры Янкі Купалы і Якуба Коласа. Спладарыня Ірына разаслала ва ўсе суполкі УСБ лісты з просьбаю-напамінам пра тое, што мы не павінны пасіпаць назіраць, як на нашай Бацькаўшчыне шырока і урачыста будзе адзначацца юбілей песняроў, а распачаць самі актыўную работу па святкаванні.

Для нашага гурта гэты ліст-напамін і не патрэбны быў, таму што мы адзначаем усе без выключэння дні нараджэння такіх слаўных дачок і сыноў беларускага народа, як Цётка, Максім Багдановіч, Янка Купала, Якуб Коласа, Іван Мележ, Уладзімір Караткевіч, Васіль Быкаў, Еўдакія Лось, Кандрат Крапіва, Змітрок Бядуля, Кузьма Чорны, Максім Гарэцкі ды шэраг іншых, не чакаючы так званых "круглых" датаў... Але 120-годдзе Янкі Купалы і Якуба Коласа — момант асаблівы, таму што для развіцця беларускай літаратуры, мовы нашае, песняры зрабілі не меней, чым Тарас Шаўчэнка зрабіў для Украіны! Да месца тут і ўнікае пытанне да беларусаў на Бацькаўшчыне: чаму так мала ў Беларусі помнікаў Янку Купалу і Якубу Коласу? Чаму за 10 год незалежнасці ўкраінцы знайшлі магчымасць паставіць помнікі Тарасу Шаўчэнку ва ўсіх абласных цэнтрах Украіны, і многіх раённых, а на Беларусі не з'явілася новага помніка

нашым сусветна вядомым пісьменнікам? Я прымаў удзел у святкаванні 90-годдзя з дня нараджэння слаўных Песняроў. Асабліва шыкоўна адзначалася тады юбілей Янкі Купалы. Мне пашчасціла прысутнічаць не толькі на адкрыцці помніка, але быць сведкам урачыстага канцэрта ў памяшканні Тэатра оперы і балета. Тут я ўпершыню на свае вочы пабачыў і пачуў ансамбль "Песняры", які выканаў "Спадчыну" на купалаўскія словы. Не верыцца, што было гэта 30 гадоў таму. Як шпарка ляціць час: ужо адзначаецца 120-годдзе з дня нараджэння Янкі Купалы. З гэтай нагоды ў Ізяслаўскай раённай бібліятэцы ўжо адкрыта кніжная выстава (дырэктар бібліятэкі — Ніна Палішчук). На двух стэндах, якія знаходзяцца ў читальнай зале і зале для моладзі размешчаны кнігі, бібліяграфічныя матэрыялы, выданні паэтаў на беларускай, украінскай і рускай мовах. Супрацоўніцы бібліятэкі Вольга Салавей, Наталля Свірчук, Тацяна Лісавіч, Марыя Лугавая і Галіна Асташук аформілі іх з густам. Выставу кніг упрыгожыў партрэт Янкі Купалы.

Увагу наведвальнікаў прыцягвае і арыгінальнае выданне на беларускай мове: энцыклапедычны даведнік "ЯНКА КУПАЛА", выдадзены ў мінскім выдавецтве "БСЭ імя Петруся Броўкі" ў 1986 годзе.

Тут іпоўны збор твораў Янкі Купалы ў 9 тамах, выдадзены "Мастацкай літаратурай", арыгінальны аднатомнік аднаго верша-гімна "А хто

там ідзе", перакладзенага аж на 81 мову свету. А першай кнігай Янкі Купалы, якая абвясціла ўсяму свету, што беларусы ёсць, што народ наш узняўся на вялікую бітву за свабоду і роўнасць, была "Жалейка", выдадзеная ў друкарні спадара К. Панятоўскага ў Пецярбургу ў 1908 годзе. Яе факсімільнае выданне было ўзноўлена да 100-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы выдавецтвам "Мастацкая літаратура" ў 1982 годзе. Сёння яна заняла ганаровае месца на кніжнай выставе ў Ізяславе.

Кніжная выстава ў Ізяслаўскай раённай бібліятэцы, арганізаваная па ініцыятыве мясцовага гурта беларускай культуры "Зорка Венера" — першае з мерапрыемстваў, якія мы запланавалі на гэты юбілейны год.

Карыстаючыся момантам, хацеў бы папрасіць спадарства дапамагчы гурту ў паўненні нашае бібліятэкі творамі Якуба Коласа, хаця і ад кніг Янкі Купалы гэтаксама не адмовімся. Патрэбныя нам і партрэт Якуба Коласа, і запісы песняў на словы песняроў. Загадзя кажам шчыры дзякуй усім, хто адгукнецца на гэтую просьбу. Наш адрас: Ізяслаў, вул. Незалежнасці, 21, кв. 2, Хмяльніцкая вобласць, Украіна, 30300.

Пятрусь КАПЧЫК,

філолаг, кіраўнік гурта беларускай культуры "Зорка Венера"

"Ён піша паэзію сваёй зямлі"

Значнай падзеяй у культурным жыцці Глыбокага з'явілася выстава мінскага мастака Алега Драбышэўскага. На працягу месяца ў гарадскі Цэнтр культуры, дзе былі выстаўлены карціны, ішлі наведвальнікі. Арганізатары выставы шчыра прызнаваліся, што ад правінцыі падобнага не чакалі.

Чым жа прываблівае людзей творчасць А. Драбышэўскага? Ён — пейзажыст. Але яго карціны не проста замалеўкі з прыроды. Глядзіш на "Бабіна лета", "Двор дзяцінства", "Дарогу", іншыя творы і такое адчуванне, што перасяляешся на гэтыя астраўкі жыцця, а душу агортаюць лёгкі сум, ціхая радасць, дабрыва. "Ён піша не проста карціны — ён піша паэзію сваёй зямлі", — адзначыла мастацтвазнаўца Г. Багданова.

І нездарма паэты прысвячаюць Драбышэўскаму свае творы. Пад карцінай "Крывічанская Сэрвач" Мікола Мятліцкі напісаў: *Перакат — рачная водмель, Хвалі лёгкай ускалых. Цішыня такая — возьмеш Цэлы свет душой на слых.*

Ала Канапелька, узрушаная карцінай

"Праз лес", марыць:

*Я хачу аднойчы тут з'явіцца
Не згаданай Вамі сінь-сініцай
На сцяжыцы, белай ад бяроз.*

Таіса Трафімава трапна заўважае:

Бо карціны,

як іконкі, —

Не грашуй!

*Асвятляюць, нібы зоркі,
Больш-душу.*

Сапраўды, карціны Алега Драбышэўскага асвятляюць. А яшчэ — выпраменьваюць нейкую добрую энергію. Дарэчы, першым гэта адкрыў амерыканскі астранаўт Чарльз Дзьюк, які ў свой час пабываў на Месяцы. Ён падараваў А. Драбышэўскаму Біблію...

Нарадзіўся мастак у 1953 годзе ў пасёлку Гудагай Астравецкага раёна на Гродзеншчыне. Скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, займаўся ў тэатральна-мастацкім інстытуце.

Выстава яго твораў у Глыбокім і наогул на Віцебшчыне — першая. Да гэтага былі выставы ў Астраўцы, Маладзечне, Заслаўі,

якія прайшлі з вялікім поспехам.

Мы спыталі ў мастака чаму ж ён на гэты раз выбраў Глыбокае? Мо выпадкова?

— Не, — сказаў ён. — У Глыбокім адкрыўся цудоўны магазін-салон "Мастацтва", які ўзяў некалькі маіх карцін. Людзі прыходзілі, знаёміліся, жадалі пабачыць больш. Вось тады загадчык аддзела культуры райвыканкама Марыя Паляк і прапанавала арганізаваць выставу.

Закончыць гэты допіс хочацца словамі пра мастака народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна: "Мяне яго карціны прывялі ў захапленне. Я ўсе-такі рэаліст і гэтыя сучасныя стылі, сучасную моду не вельмі ўспрымаю. А такія вольныя рэалістычныя пейзажы Алега Драбышэўскага проста кранаюць за сэрца, нагадваюць родныя мясціны. Хоць яны і напісаны на Астравецчыне, але тут паўстае абагулены вобраз радзімы. Мне хочацца падысказаць Алегу за яго працы, хочацца пажадаць яму новых творчых адкрыццяў, здабыткаў".

У. САУЛІЧ

Чакаю суразмоўніка

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 5)

(а пісала яна яго ў Амерыцы, у горадзе Пітсбургу) пасла таго ўжо, як скалануў, як вышэй было гаворана, літаратурны космас свету. Выданні былі на мовах ангельскай, нямецкай, французскай, італьянскай, чэшскай, польскай, рускай. У гэтым годзе ён перакладзены і надрукаваны і на беларускай.

"Прыгожыя дзеці ў нас мусілі быць, прыгожыя дзеці: элітна парода..."

"Што з імі ўсімі сталася, вымерлі ў трыццаць трыцім? Згінулі ў лагерах, у следчых вязніцах НКВД, ці проста падарваліся на калгасных працах? Ёлкі-палкі, мы ж былі ўрадлівым народам, лэдзі і джэнтльмены, адкрытазорным, дужым і рослым, самаўладна-моцна ўкаранелым у зямлю, з якой нас доўга выдзіралі з мясам, пакуль, нарэшце, не выдзелілі, і мы разляцеліся, растрэліся па ўсіх шыроках абтрапаным пер'ем з распоратых багнетам падушак, нарыхтаваных на пасаг, бо мы ўсё чакалі свайго вяслання!"

Вам, спадарыні і спадары, гэтыя задоўгія цытаты нічога пра нас саміх не нагадваюць? Нічым не баляць? Не адгукваюцца?

Я больш нічога не буду казаць пра Аксану Забужку, пра яе "Палявыя доследы ўкраінскага сексу". (І яго больш чым даволі на яе старонках.) Чытайце, калі будзе цікава. Пазнавайце і саміх сябе. І шкадуўце, і абурайцеся, і саромейцеся... І ўсё ж спадзявайцеся. На саміх сябе.

Але што ты зробіш? Так часам хочацца прыгожага жыцця!.. Кожнаму. Толькі як яно робіцца, як ствараецца?

— Мадам, я запрашаю Вас на вальс!.. Чытала кнігу пра вялікага Артыста.

Адзін толькі момант з усяго жыцця. Ваіна. Усяленскі рэзрук і няшчасце. Галеча і непрытульнасць у эвакуацыі... І вузенькі, як пачорка, шэры пакойчык, пэўна, за глухім дувалам, у сярэднеазіяцкім горадзе... Задушны пах карасіны ад керагазу, ад падгарэлай на патэльні смажанай цыбулі,

ад капцілкі-гільзы — то квола ўспыхне, то затрашчыць полымейкам іскрай і патухне...

— Божа, як хочацца прыгожага жыцця... — ад керагаза, ад патэльні голас, ён ні да кога, ён — да самой сябе, ператомленай жанчыны.

— Мілая, я зараз!

Паперы і пяро на хісткім століку ў момант адсоўваюцца ўбок, сам столік — у кут, эдлік — пад столік. І капцілка-гільза апынаецца на недасягальнай вышыні — на перакуленым дагары дном выпадковым салдацкім качалку... І дзіва-дзіўнае — у сярэднеазіяцкім пакойчыку-пячорцы невераемна ўспыхвае тэатральная люстра! (Няўжо сапраўды былі яны ў яшчэ зусім нядаўнім жыцці?)

Яшчэ момант, і з другога кутка, завешанага прасцянкам, дзе месціцца-вісіць на цвіках увесь набытак, схоплены ў спешцы (каб хаця толькі не спазніцца ў эвакуашалон!) — выхопліваецца шаль! Шыкоўны, самы любімы... Як з неацэнным скарбам, на ўрачыста прыгнутых руках — да керагаза, да патэльні...

— Мілая, накінь на плечы!..

Яшчэ момант — і няўлоўным рухам — добра зношаны пінжак на сутулай спіне перайначваецца ў канцэртны! Яшчэ адзін рух, нібы чароўнай трысцінкай, і нябачны на будзённай сарочцы "матылёк-бабачка" змушае непараўнаную ні з чыёй галаву тэатральна ўскінуцца і схіліцца ў цырымным пацывым уклоне:

— Мадам, я запрашаю Вас на вальс!

— Мілая! Я падарыць хачу табе — адной табе хачу — прыгожае жыццё!..

Гэта быў геніяльны яўрэй Міхоэлс... З жонкай. У вайну. У эвакуацыі.

Хочацца прыгожага жыцця.. Можна, усё ж шукаць яго ў вершах Паэтаў?

Але ж мы сёння ўжо бачылі "прыгожае жыццё", перачытваючы паэты...

Іншых вершаў пад рукою няма. Ёсць "Лісты". Паэта.

"Баратынскі напісал поэму (не прогневайся, про Чухонку), і эта чухонка, гаворят, чудо как мила. А я — про Цыганку — каков?

Подавай же скорее нам свою Чупку — ай да на Парнас! Ай да героини! Ай да честная компания! Воображаю, Аполлон, глядя на них, закричит!.."

Хто ж іншы — Пушкін!

(З ліста да А.Г. Радзянкі, здаецца, у Лубны... "Славны бубны за Лубнамі..." — спявалася ў старадаўняй салдацкай песні.)

Ах, Словы! Словы!

— Прычым тут яшчэ гэтыя чупкі з чухонкамі ды цыганкамі! — раздражнёны, раптам абудзіўся — ён прыдарамаў ужо быў — лімаўскі чытач, той самы, што ад самага пачатку веў патрабавальны мне допыт.

— Дык жа жанчыны! Пушкін сам ніколі не цураўся жанчын... Асабліва прыгожых і маладых. Маладых і прыгожых!

Няпэўная ўсмешка моршчыць суровыя пракурорскія вусны. ("Хм.. мне і самому...")

— Уаўляеце, які б стаў тут рогат і шал, калі б яны самі сабраліся ўсе тут — ты я паэты з іх чупкамі, чухонкамі ды цыганкамі!..

Мне трэба ж абараніцца і некаж замацаваць сваю і сапраўды не надта ўгрунтаваную спасылку на Парнасцаў... Але ж засмяяліся і мы ўсе разам з імі. То і дзякуй Богу — пасвятлела на душы! Бо не п о с т р ы г жа збіраемся мы прымаць, кіруючыся на секцыю крытыкі!..

Дабранач, мае Суразмоўцы-Субяседнікі. Дабранач, мой патрабавальны Чытач! Якая без вас была б непраглядная і бясколерная сённяшняя мая ноч. Дзякуй вам!

...Першы промень Сонца зазірае скрозь шчытную гарадскую штору: "А тут што, да гэтай пары ўсё яшчэ няма сну?"

На далёкай радзіннай зямлі, над няўпэўненай яшчэ праталінай у жытнёвай руні, радасны, сыпле-рассыпае шчодрое срэбра жаўранак.

Сава-начніца хутка сябе шэрым стомленым крылом, непрыкметна аддалаецца, аддалаецца і нікне ў гушчары бяссоннае начы.

Сакавік. 2002

Сярод разнастайных крыніц вывучэння біяграфіі пісьменніка, асабліва месца займаюць дарчыя надпісы. У Дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа сабрана і захоўваецца 87 дарчых надпісаў песняра. Напісаныя прыгожым выразным почыркам, заўсёды дакладна датаваныя яны з'яўляюцца каштоўнейшым матэрыялам для вывучэння творчых і сяброўскіх сувязей Якуба Коласа. Усе надпісы зроблены пяром, часам алоўкам. Колас ніколі не пісаў аўтаручкай.

Да 120-ай гадавіны з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Якуба Коласа ў доме песняра зноў адкрыта незвычайная выстава. Праз пяць гадоў пасля першага паказа выстава "Інскрыпты Якуба Коласа" атрымала сваё другое экспазіцыйнае жыццё. Дарчыя надпісы як частка рукапіснай спадчыны пісьменніка нясуць яго думку, помняць дотык яго рукі. Таму і сёння знаёмства з выставай "Інскрыпты Якуба Коласа", якая не губляе сваёй актуальнасці і прыцягальнасці, будзе цікавай і павучальнай для яе наведвальнікаў і прыхільнікаў Коласава слова.

Выстава дапоўнена матэрыяламі з асабістых архіваў сыноў Якуба Коласа, старэйшага ўнука Якуба Коласа — Сяргея Міцкевіча.

Гэтая публікацыя з'яўляецца спробай пракаменціраваць некаторыя дарчыя надпісы Якуба Коласа, з якімі знаёміць наша выстава.

Вікенцьевіч Чаржынскі (1897—) — літаратуразнавец, крытык, працаваў у Інбелкульце, АН БССР. Рэпрэсаваны. Жыў у Казані.

"Дарагому дзядзьку Я. Дылу на памяць. Якуб Колас. 17. XI. 24 г. тэатр, лёжа б. 1-ы спектакль. Муз. Тэхнікум" (на фотаздымку 1901 г.). Язэп Лявонавіч Дыла (1880—1973) — беларускі пісьменнік, драматург, крытык, грамадскі дзеяч, працаваў у Інбелкульце. Рэпрэсаваны ў 1930 г. Жыў у Саратаве. Пазнаёміўся з Якубам Коласам ў 1921 г. Я. Колас і Я. Дыла разам працавалі на настаўніцкіх курсах у Слуцку. Я. Дыла напісаў успаміны пра Я. Коласа.

"На добрую памяць дарагому брату-беларусу ад Якуба Коласа. 13. X. 1922 г. г. Менск" (на фотаздымку 1921 г. надпіс М. І. Грамыку). Міхаіл Іванавіч Грамыка (1885—1969) — вучоны, пісьменнік, працаваў у

БССР, у 1924-27 гг. старшыня СНК БССР; у абстаноўцы масавых рэпрэсій скончыў жыццё самагубствам.

Соф'я Сяргееўна Шамардзіна (1894—1980), жонка Я. А. Адамовіча, у 1920-я гады старшыня Галоўпалітасветы БССР. У сваіх успамінах пра Якуба Коласа яна пісала: "Адносіны з такім чалавекам, як ён, узабагачаюць кожнага... Язэп Адамовіч вельмі высока цаніў Якуба Коласа і беражліва захоўваў яго кнігі з дарчымі надпісамі, у сваіх дакладах і артыкулах не раз гаварыў аб яго дзейнасці і заслугах". (С. Шамардзіна. "Я рада, што ведала яго" — у зб. "У сэрцы народным", Мн: 1967, с. 173—177).

Шчырыя сяброўскія адносіны склаліся тады ў Якуба Коласа з братамі Гарэцкімі. На фотаздымку Я. Коласа 1925 года строга лаканічны надпіс: "Дарагому Максіму Іванавічу Гарэцкаму. Якуб Колас. 26. IV. 1925

Інскрыпты Якуба Коласа

ДА 120-ГОДДЗЯ 3 ДНЯ НАРАДЖЭННЯ

Адны з самых каштоўных экспанатаў выставы — кнігі з дарчымі надпісамі бліскім і родным: жонцы Марусі, сыну Данілу, нявестцы Наталлі, унуку Сяргею, свату Янку Маўру, стрыечнаму дзядзьку Ігнату Юр'евічу Міцкевічу. Іх гарманічна дапаўняюць фотаздымкі Якуба Коласа з роднымі. На адной з кніг чытаем: "Найвярнейшаму другу Марусі. Якуб Колас. 31 мая 1943." (на кн. Я. Колас "Суд у лесе", выд. ЦК КП(б)Б, 1943).

Шмат гадоў Колас быў у шчырых сямейных, сяброўскіх адносінах з роднымі братамі сваёй жонкі — Аляксандрам, Іванам, Міхаілам Каменскімі. Сям'я М. Дз. Каменскага дала Коласу прытулак у Клязьме ў гады ваеннага ліхалецця. Часта сустракаліся і да вайны. Аб гэтым сведчыць фотаздымак 1932 года: Міхаіл Дзмітрыевіч і яго старэйшая дачка Вольга ў гасцях у Міцкевічаў у Мінску.

На кнізе Я. Коласа "Новая земля" (Москва, 1934) дарчы надпіс паэта пляменніцы Вользе Каменскай: "Милой, симпатичнейшей Ольге Михайловне, на добрую память от дядки Якуба Коласа. На память. Москва. 27. VIII. 1934 г." Тут жа фотаздымак Канстанціна Міхайлавіча з сынам Міхасём, 1930 года, з дарчым надпісам Вользе.

Экспануецца ліст Я. Коласа да Вольгі Каменскай, у якім паэт заклапочаны лёсам швагра Аляксандра Дзмітрыевіча Каменскага, рэпрэсаванага ў 1938 годзе (арыгінал ліста знаходзіцца ў сям'і Каменскіх у Маскве, друкуецца ўпершыню, на мове арыгінала):

"Дорогая Олечка!

Надеюсь, что ты уже здорова. Настали такие чудесные дни, что болей сейчас просто грешно. Решил написать тебе несколько слов. Виделся с Б. А. Он хлопочет, старается. Но с делом дяди Саши какая-то заминка из-за Минска. Минск представил не всё дело. Словом надо по приезде в Минск выяснить, в чем тут сила. Я вторично подал здесь заявление с просьбой ускорить пересмотр и сообщить результаты мне. Б. А. будет тебе звонить. Сегодня еду домой. Билет имею.

Написал бы ещё немного, но перо неважное, поэтому целую тебя и ставлю точку. К. М. 18. IV. 1940 г."

Восем кніжак з фондавай калекцыі належалі малодшай сястры паэта Алене Міхайлаўне Лойцы. Яна ўспамінала: "У 1913 годзе я выйшла замуж за Лойку Міхаіла Іванавіча (родам з Мікалаеўшчыны). Ён адслужыў армію, жылося бедна, не было куды падацца. Дык мы ўзялі і паехалі ў Данбас, у Горлаўку. Там жыла старэйшая мая сястра Міхаліна... У 1926 годзе Марыя Дзмітрыеўна запрасіла на Коласаў юбілей... Была яшчэ два разы ў Коласа да вайны — у 1939 і 1940 гадах... Апошні раз мы наведалі Якуба Коласа недзе за год да яго смерці..." (Зб. Успаміны пра Я. Коласа. Мн.: 1982, с. 188—192). Да гэтага часу і адносяцца падараваныя Алене Міхайлаўне кнігі. Надпісы на іх простыя і лаканічныя, адчуваецца цеплыня і душэўнасць, братняя любоў да сваёй малодшай сястры.

"Дарагой сястрыцы Лене на добрую памяць ад брата. Якуб Колас. 07. 01. 1928 г. Мінск" — чытаем на першым выданні "У

глыбі Палесся". "На памяць сястры Алене ад Якуба Коласа. 14. 02. 30 г." — надпіс зроблены на першым томе Збору твораў Коласа, выдадзеным у 1928 годзе. Гасціла Алена Міхайлаўна ў брата і ў 1936 годзе. Аб гэтым сведчаць аднолькавыя аўтографы на дзвюх кнігах: "Выбраныя творы", том першы і "Міхасёвы прыгоды" — "Дарагой сястры Лене ад Якуба Коласа. 20. III. 1936 г."

У 1938 годзе ў перакладзе на рускую мову выходзіць п'еса Якуба Коласа "Вайна вайне". Адзін экзэмпляр новай кнігі аўтар падпісвае сястры і яе мужу: "Дорогим Лене и Михаилу Лойко. Минск. 25. 03. 38".

З пацуючым хваляванням бярэш у рукі кнігі, надпісаныя Якубам Коласам сябрам і паплечнікам па рэвалюцыйнай маладосці. Адна з іх — падарунак Якаву Сямёнавічу Бязмену. Скончыўшы ў 1903 годзе Наваградскія настаўніцкія курсы, ён настаўнічаў у Туміловічах на Барысаўшчыне. Меў уплыў на рэвалюцыйны настаўніцкі рух Мінскай губерні. За гэта быў асуджаны царскім судом. Тры гады разам з Коласам прасядзелі яны ў адной камеры Мінскага астрага, разам дзялілі ўсе цяжкасці турэмнага жыцця.

У сваім артыкуле "Васемнаццатая гадавіна" (1924 г.), прысвечаным першаму рэвалюцыйнаму выступленню настаўніцтва на Беларусі, Якуб Колас называе свайго сябра "выдатным рэвалюцыянерам". У тым жа 1924 годзе паэт наведвае свайго сябра ў Растове-на-Доне. А праз год ён надпісвае яму кнігу "Першыя крокі": "Дарагому другу-сябру Якаву Сямёнавічу Бязмену на памяць ад Якуба Коласа. 12. 01. 25 г. г. Менск".

Колас вельмі паважаў і цаніў свайго сябра. Я. С. Бязмен паслужыў прататыпам вобраза Тургая ў трылогіі "На ростанях".

На выставе асабліва вызначаюцца дарчыя надпісы Якуба Коласа сябрам, калегам і знаёмым па 1920-х гадах. Шмат з іх загінула ў жудасныя 1930-я, многія былі рэпрэсаваныя і пазней жылі далёка ад Бацькаўшчыны. Але душою і сэрцам былі адданыя роднай Беларусі. Гэтыя людзі, іх сем'і захавалі і перадалі ў Коласаўскі музей бяспечныя для нас і дарагія для іх кнігі і фотаздымкі.

"На памяць дарагому другу Алесю Сянкевічу ад Я. Коласа. К. Міцкевіч. 26. X. 1921 года" (на фотаздымку). Аляксандр Антонавіч Сянкевіч (1884—1938) — зямляк і сябар Я. Коласа, арганізатар нелегальнага настаўніцкага з'езда ў Мікалаеўшчыне, дзяржаўны і партыйны дзеяч БССР. Рэпрэсаваны ў 1938 г. Расстраляны.

"Шаноўнаму прафесару Пятру Афанасавічу Бузуку. Якуб Колас. 24. XI. 1925 г. г. Менск" (на кн. Я. Колас "Сымон-музыка", 1925 г.). Пётр Апанасавіч Бузук (1891—1938) — мовазнавец, прафесар, з 1925 г. працаваў у Інбелкульце, пазней — у АН БССР. Рэпрэсаваны ў 1934 г. Расстраляны.


"Нашай беларускай надзеі У. Чаржынскаму на памяць ад Якуба Коласа. 23. V. 1924 г. г. Менск, Кухельпіва" (на фотаздымку). "выдатнейшаму беларускаму літаратурнаму крытыку У. Чаржынскаму ад аўтара. Менск. 30. III. 1925 г." (на кн. Тарас Гушча "У ціхай вадзе". Мн: 1925). Уладзіслаў



*По каляду старшаму
дзяду Алесі Сянкевічу*

28.11.1950

Якуб Колас



Белпедтэхнікуме, Інбелкульце, АН БССР. Рэпрэсаваны ў 1930 г. Жыў на высылцы, пасля ў Маскве.

"На добрую памяць цётцы Алесі і дзядзьку Аркадзю Смолічам ад Якуба Коласа. Менск. 11. V. 1924 г." (на фотаздымку). Аркадзь Антонавіч Смоліч (1891—1938) — вучоны, географ, прафесар, працаваў у Інбелкульце, БДУ і АН БССР. Рэпрэсаваны ў 1930 г. Расстраляны.

Аляксандра Ігнацьеўна Смоліч, жонка А. А. Смоліча, настаўніца, жыла ў Омску, перапісвалася з Якубам Коласам пасля вайны. На стэндзе — яе фотаздымак 1950 года з асабістага архіва паэта і дарчы надпіс Коласа на сваім фотаздымку, зроблены ў 1928 годзе.

"Глыбокапаважаным і дарагім С. С. Шамардзіноў і Я. А. Адамовічу на добрую памяць ад шчырага сэрца. Якуб Колас. Мінск. 8. I. 1928 г." (на кн. "У палескай глушы" і "У глыбі Палесся"). Язэп Аляксандравіч Адамовіч (1897—1937) — дзяржаўны дзеяч



г." Максім Іванавіч Гарэцкі (1893—1938) — беларускі пісьменнік, літаратуразнаўца, працаваў у БДУ, Горацкай сельскагаспадарчай акадэміі, Інбелкульце, АН БССР. Рэпрэсаваны ў 1930 г. Расстраляны.

Малодшы брат Максіма Гарэцкага — Гаўрыла Іванавіч Гарэцкі (1900—1988), вучоны, геолог, акадэмік — пазнаёміўся з Якубам Коласам яшчэ ў 1924 годзе, часта сустракаўся з паэтам у 1927—30-я гады падчас працы ў Інбелкульце і АН БССР. У 1930-м годзе Гаўрыла Іванавіч быў рэпрэсаваны. Доўгія гады ён жыў і працаваў у Расіі. Якуб Колас прыклаў шмат намаганняў, каб дапамагчы выдатнаму беларускаму вучонаму Г. І. Гарэцкаму вярнуцца на Беларусь і працаваць на яе карысць. У ваенныя і пасляваенныя гады яны перапісваліся, некалькі разоў сустракаліся. Цяпер у музеі песняра захоўваецца яго лісты да сям'і Гарэцкіх, а таксама кніга са сціплым надпісам:

(Заканчэнне на стар. 14 — 15)

“Сэрца Эўропы”
б’еца ў Мінску

Беларуская прэса дастаткова асвятляла з’яўленне арыгінальнага музычнага праекта — беларуска-польскага зборніка папулярнай і рок-музыкі “Сэрца Эўропы in rock”, які ажыццяўляецца моладзевай ініцыятывай ВМАgroup пры падтрымцы Польскага



інстытута ў Мінску. Выданне змяшчае творы на беларускай і польскай мовах у выкананні гуртоў з Беларусі і Польшчы. Пры чым, часцяком беларусы спяваюць па-польску, (гурты “Крама”, “NRM”), а палякі — па-беларуску (беластоцкія гурты “Rima”, “Step”)...

І вось праект набыў сваю “жывую” выяву — у парк-клубе “Мінск” не так даўно адбылася прэзентацыя першага беларуска-польскага кампакт-дыска “Сэрца Эўропы in rock” з удзелам зорак беларускай і польскай рок-музыкі.

Адкрыла прэзентацыйны сет у парк-клубе “Мінск” сёлетняя рок-князёўна, вакалістка гурта “Impett” Дана Жвалік, якая прадставіла творы, разлічаныя на прасоўванне нашай музыкі на расійскі музычны рынак. Што ж, камерцыя ў мастацтвае таксама мае права на існаванне. Але ці можна з такой музыкой разлічвацца на поспех у суседняй краіне — прызнаным цэнтры неабцяжаранай папсы?

Зусім неадназначнае ўражанне пакінуў гурт “Mo.ge”, больш вядомы слухачам як “Безь білета”. Відэаочна, музыкі пачынаюць блытацца ў эксперыментах, з кан’юктурных памкненняў хапаюцца за адно, адкідваючы тое, што лічаць непатрэбным для дасягнення камерцыйнага поспеху. На жаль, усе гэтыя хістанні размываюць вобраз гэтага арыгінальнага беларускага гурта, адштурхоўваюць ад яго патэнцыяльных прыхільнікаў...

Своеасаблівым сюрпрызам для беларускіх аматараў рок-н-рола стала сапраўднае матэрыялізацыя вядомага віртуальнага гурта “Жыгімонт ВАЗА”, які стаўся магчымым з удзелам музыкаў гурта “Зьніч” ды рэпера Алеся Памідорава, які ў сваёй манеры праспяваў вядомыя кампазіцыі аўтарства лідэра “Жыгімонта ВАЗЫ” А. Скрыпнічэнкі.

Сапраўднай сенсацыяй гэтай прэзентацыі можна назваць выступленне знакамітай Касі Камоцкай і яе гурта “Новае Неба” з удзелам новага гітарыста Зміцера. Шчыра кажучы, такой экспрэсіўнай выканаўчай манеры мы даўно ўжо не бачылі ад беларускіх вакалістак! Выконваючы свае знакамітыя хіты “Цяпеліны”, “Гэта — мы!”, “Калыханку для краіны”, новую песню “Электрат”, Кася і яе гурт проста ўскалыхнулі глядзельную залу эмацыянальнасцю ды экспрэсіяй сваёй музыкі!

Польскія беларусы з Беластоцчыны — гурт “Rima” прадсталяў слухачам сённяшні стан беларускамоўнай рок-музыкі ў Польшчы. І трэба адзначыць, што гэтая музыка прыйшла даспадобы тутэйшай публіцы, а для некаторых была своеасаблівым адкрыццём таго факта, што цікавыя беларускія гурты ёсць і за Бугам.

Завяршыў жа прэзентацыю новага беларуска-польскага праекта “Сэрца Эўропы in rock” лідэр беларускага рытм-энд-блюза — гурт “Крама”, які быў прадстаўлены на гэтым праекце іх лепшай жартоўнай кампазіцыяй “Польскі бізнес”. Гэтая песня была прынятая на “ўра” ўсімі ўдзельнікамі прэзентацыі ў парк-клубе “Мінск”. На завяршэнне “крамчукі” ад душы парадавалі слухачоў і лепшымі песнямі са свайго новага альбома “Хавайся ў бульбу!”

Альбом “Сэрца Эўропы in rock”, які можна было набыць падчас прэзентацыі, у той вечар стаў жаданым набывкам многіх беларускіх меламанаў, што трапілі на гэтую музычную вечарыну.

Анатоль
МЯЛЬГУЙ

Інскрыпты Якуба Коласа

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 13)

“Дарагім Гаўрыле і Ларысе Гарэцкім на памяць. Якуб Колас. 17 верасня 1955 г.” (на кн. “На ростанях”, Мн: 1955, т. 1).

Гарэцкія змаглі вярнуцца на Бацькаўшчыну толькі ў канцы 1960-х гадоў, праз 13 гадоў пасля смерці Якуба Коласа. І сёння цёплыя сяброўскія адносіны звязваюць сем’і сыноў Коласа і Гарэцкіх і іх нашчадкаў.

Асобна вартая сказаць пра кнігу Якуба Коласа “Новая зямля” (3-е выданне, 1934 г.), на якой зроблены надпіс: “Дарагому Васілю Карпавічу Шчарбакову. У вольныя часіны прачытайце. Якуб Колас. 14. VI. 1934 г.”. В. К. Шчарбакоў (1898—1938) — вучоны, гісторык, віцэ-прэзідэнт АН БССР у 1931—35 гг. Дык колькі ж заставалася тых пажаданых “вольных часін”, калі ў 1937 годзе В. К. Шчарбакоў быў незаконна арыштаваны і ў 1938 годзе расстраляны?

Кніга ж мела незвычайны лёс. У час Вялікай Айчыннай вайны яна трапіла ў Германію. У 1945 г. была знойдзена вайскоўцам В. І. Яськовым у адной з прыватных бібліятэк у пакінутым немцамі доме ў прадмесці Берліна, вернута на Радзіму і перададзена ў музей паэта.

Не меншую цікавасць уяўляюць дарчыя надпісы паэнашага перыяду. На фотаздымку “Якуб Колас. г. Масква, гасцініца “Масква”, 1949 г.” дарчы надпіс тагачаснаму сакратару ЦК КПБ Міхаілу Васільевічу Зімяніну пачынаецца такім чынам: “Сам не ведаю, як, дзе і што. Я. К.”, а працягваецца на адвароце: “Мілы, дарагі і глыбокапаважаны М. В.! Пасылаю Вам на памяць сякія-такія фотаграфіі. Не ў фотаграфіях справа — Вы дастойны таго, каб Вас любіць, паважаць, як дастойнага сына беларускага народа. Якуб Колас. 29. XI. 1949 г.”

Ташкенці перыяд жыцця Якуба Коласа адмечаны сяброўствам з Сяргеем Міхайлавічам Ліпатавым, вучоным, хімікам, віцэ-прэзідэнтам АН БССР у 1941—44 гг. На кнізе “Адломсцім” (выд. газеты “Совецкая Беларусь”, 1942) чытаем: “Дарагому Сергею Міхайловичу Липатову на памяць ад Якуба Коласа. 21. VIII. 1942 г. Ташкент”.

Работа пісьменніка заўсёды звязана з выдавецкай дзейнасцю, з людзьмі, якія працуюць у гэтай галіне. Таму, можа, невыпадкова на кнізе Якуба Коласа “На ростанях” (Дзяржвыдавецтва БССР, Мн: 1955) пакінуты надпіс дырэктару Белдзяржвыдавцтва ў 1950-я гады: “Дарагому, скупому, але разумнаму Захару Пятровічу Матузаву на добрую памяць. Якуб Колас. 1. VIII. 1955 г.” Захоўваецца ў фондах музея і кніга паэта “Новая зямля” (Белдзяржвыдавцтва, Мн: 1927, выд. 2.е) з дарчым надпісам супрацоўніцы выдавецтва Яўгеніі Маісеёўне Заранкінай: “Мілай дзяўчыны Заранцы ад Я. Коласа. 25. XI. —”.

У пачатку 1949 года Якуб Колас атрымаў ліст з Азербайджана: “Уважаемы Консτανтын Міхайловіч! С детства я прывык к Вашым произведениям (особенно стихотворениям), многие из них остались в моей памяти и наверное сохранятся до самой кончины... Во время войны всё, что я имел, в том числе и личная библиотека, уничтожены фашистскими захватчиками. После войны я неоднократно делал попытку приобрести полное собрание Ваших сочинений на родном белорусском языке, но все мои попытки остались безрезультатными. Вынужден обратиться к Вам с просьбой оказать помощь хотя бы советом, где и каким порядком можно их приобрести?.. Уважающий Вас капитан Лопатин”.

16 студзеня 1949 года Колас узяў у

рукі кнігу “Вершы і паэмы” і зрабіў надпіс: “Фёдору Міхайловичу Лопатину на память. Якуб Колас. 16. I. 1949 г.”.

У 1972 годзе кніга вярнулася ў Коласаў дом. Да кнігі прыклеены некралог, які быў надрукаваны ў газеце “Пионерская правда” ад 17.08.56 г. Радкі “писатель был человек благородным, скромным, очень внимательным и чутким к людям” падкрэслены і рукою Лапаціна напісана: “В этом я убедился лично”.

Яшчэ адзін аўтограф — сведчанне ўважлівых адносін Якуба Коласа да людзей. У 1949 годзе Колас надпісвае і пасылае на Харкаўшчыну ў невялікі гарадок Залачоў кнігу “Рыбакова хата” дзесяцігадоваму хлопчыку Толю Качалоўскаму. Пазней А. Я. Качалоўскі прыгадваў: “Это было в 1949 году. Я по радио услышал небольшой отрывок из поэмы Якуба Коласа “Рыбакова хата”, я начал искать эту книгу, но нигде не смог найти. В календаре я увидел день рождения писателя и послал ему поздравление, на которое незамедля получил ответ и книгу “Рыбакова хата”. Зараз кніга захоўваецца ў калекцыі дароўных надпісаў музея песняра, і мы чытаем Коласаў надпіс: “Толю Качалоўскаму на памяць. Якуб Колас. 21. XI. 1949”.

Адносіны да дзяцей у Коласа былі надзвычай цёплыя. У 1920-я гады, калі Колас вярнуўся з Куршчыны ў Мінск, наладзіліся сяброўскія адносіны з сям’ёй Аляксандра Антонавіча Сянкевіча. Сябравалі сем’ямі. Канстанцін Міхайлавіч і Марыя Дзмітрыеўна вельмі любілі пацешных сыноў Алеся Сянкевіча — Антона і Георгія (Тосіка і Жоржыка) і пяшчотна іх называлі Тосікамі. У 1925 г. Якуб Колас дорыць сынам А. А. Сянкевіча дзве кнігі, якія толькі што выйшлі з друку: “Крок за крокам” — “Жоржыку Сянкевічу ад Якуба Коласа. 13. IV. 25г.” і зборнік “На рубяжы” — “Тосіку і Жоржыку Сянкевічам ад Якуба Коласа, Мінск. 16. VI. 25г.” На тытульных лістах кніг — экслібрис братаў Сянкевічаў — хлопчык на гімнастычным кані.

Свет Якуба Коласа — свет дабрыні, прыгажосці і высокай маральнасці. Гэта пацвярджаецца яго адносінамі да людзей. Яшчэ адна старонка выставы.

“Юрку Лёсіку на памяць ад аўтара. 8. II. 1934”. Гэты надпіс зрабіў Якуб Колас на тытульным лісце толькі што выйшаўшай з друку кнігі “Дрыгва” і падараваў яе свайму стрыечнаму брату, старэйшаму унуку Ядвігіна Ш., сыну Ванды Лявіцкай і Язэпа Лёсіка. У 30-я гады, калі хвала рэпрэсій затапіла Беларусь, сям’я Лёсікаў адчула гэта адна з першых. Язэп Лёсік — “пракурор беларускай мовы” (выказванне Міхаілы Грамыкі), найбольш яркі дзеяч руху за ідэю адраджэння і незалежнасці Бацькаўшчыны апынуўся ў цэнтры камуністычнай крытыкі. Неўзабаве быў арыштаваны, сям’я вымушана была пакінуць родную Беларусь і як выпала трагічным лёсам Лёсікам — назаўсёды. У Мінску застаўся на кароткі час, каб закончыць сямігодку, адзін толькі Юрка. Сям’я Якуба Коласа ўзяла пад сваю апеку сына “нацэма” Лёсіка. Па тым часе гэта быў высокі грамадзянскі подзвіг, высакародны ўчынак сям’і Міцкевічаў.

Пра Коласа, чалавека чулай душы, гаворыць нам перапіска паэта з дзяўчынай Верай Мінінай — жыхаркай вёскі Акінчыцы. Інавалід з дзяцінства Вера з адкрытым сэрцам звярнулася па дапамогу да славутага земляка. Колас быў для яе тым промнем надзеі і святла, які даваў ёй сілы жыць і змагацца з хваробай. У пісьме да Коласа ад 22.03.55г. Вера пісала: “как и какими словами Вас благодарить за то, что Вы не забываете меня несчастную. Честное слово не знаю, какую благодарность написать...” Дзякуючы клопатам Якуба Коласа, Веры ўдалося

набыць інвалідную каляску, пераехаць у Мінск, набыць прафесію манікюршы, атрымаць кватэру. У адным з пісем да Веры Мінінай Колас пасылае сваю фотаграфію з дарчым надпісам: “Дорогой Вере Михайловне Мининой на память. Якуб Колас. 17. IV. 1954 г.”.

Ёсць на выставе і старонка дарчых надпісаў паэта, якія адрасаваны знаёмым жанчынам. Трэба сказаць, што да жанчын Колас ставіўся з павагай і пашанай. А ліра Коласа заўсёды клікала да добра, і нават у адмоўных вобразах ён знаходзіў нешта чалавечае. Таму ў творах паэта мы не знойдзем вобраза жанчыны з адмоўнымі рысамі характару, а вобраз Коласавых гераній заўсёды — прывабны.

У жыцці Колас сябраваў з многімі жанчынамі.

Летам 1907 года ў Вільні на Завальнай вуліцы ў рэдакцыі “Нашай нівы” Аляксандр Уласаў пазнаёміў маладога паэта Якуба Коласа з настаўніцай Аляксандрай Георгіеўнай Рамановіч.

“...Пасля мы часам спатыкаліся — ён заходзіў да нас, а калі я выехала з Вільні, мы пачалі перапіску, якая цягнулася да 1917 года. За гэтыя 10 гадоў мы некалькі разоў бачыліся з Коласам у Вільні і ў Мінску”, — успамінала Аляксандра Рамановіч (36. “У сэрцы народным”, Мн: 1967, с 169—172).

5 студзеня 1908 года вечарам у альбом А. Рамановіч Колас піша лірычны верш: “Маленькая лазейка в собственную душу.

Сладкие думы,

тихие грёзы,

Лучшие чувства печальной души!

Вы не излились,

как теплые слёзы,

Вы затаились, как искры в глуши.

Вы в моём сердце

нежданно проснулись,

И также нежданно в душе умерли;

Вы пошлых ушей

ничьих не коснулись,

И вас не коснулась вся пошлость земли.

Сладкие думы, тихие грёзы,

Лучшие чувства

души одинокой

Вы не излились, как глупие слёзы.

Вы сохранились в могиле глубокой.

Бывший человек, а ныне кандидат в четвертые роты. (Лидер огарческой фракции)”

22 сакавіка 1913 года Колас дарыць А. Рамановіч сваю фотаграфію. На адваротным баку дарачны надпіс: “На память Александре Георгиевне Романович.

Не шуми ты лес высокие,

Сумных песен не спивай,

Дэён даўнейшых, дэён далёкіх

Ты мне, лес, не ўспамінай.

Якуб КОЛАС.

Пінск. 22. III. 1913 г.”

Светлым успамінам адзначаны дарчы надпіс на фотаздымку, які быў падараваны паэтам беларускай актрысе Паўліне Мядзёлцы: “Дарагой, вясёлай і мілай Паўліны на добрую памяць. Якуб Колас. 27. IV. 1927г.”

З прыемнасцю чытаюцца і наступныя дароўныя надпісы Якуба Коласа да знаёмых жанчын. Са стэнда глядзіць на нас прыгажуня Соф’я Лук’яновіч — настаўніца біялогіі СШ 12 г. Мінска, знаёмая Я. Коласа з 1946 года. Побач падаюцца тры лісты паэта да С. Лук’яновіч. Гэта менавіта Соф’і Лук’яновіч у адказ на яе прызнанне ў пачуццях да паэта, уражаны Колас адказаў: “Не ведаю, дарагі мой незнаёмы друг Зося, ці чыталі Вы 10 запаведзей. У другой запаведзі гаворыцца: “Не сотвори себе кумира”. Не буду приводзіць гэту запаведзь, бо і забыў я...” (з ліста ад 20. XII. 1946г.).

Колас падараваў Соф’і Лук’яновіч фотаздымак з лаканічным надпісам: “Зосі Лук’яновіч на памяць. Я. Колас”.

Варта прыпомніць і дзесяцігадовае сяброўства паэта з Аляксандрай Антонаўнай Кетлер, якая працавала галоўным бухгалтарам газеты "Советская Белоруссия". У фондах музея захоўваецца 160 адзінак пісем Якуба Коласа да Аляксандры Кетлер. У пісьмах перадаецца ўнутраны свет паэта, яго настрой, перажыванні, пакуты... 30 лірычных вершаў прысвяціў паэт Алесі Кетлер, дзе перададзены чыстыя, высакародныя, часам узнёслыя, пачуцці да гэтага чалавека. У вершах і лістах Колас часта называў яе "Алесь-Былінка". У сяброўстве ён быў шчырым і адкрытым. Гэта быў час, калі Колас адчуваў скруху па нядаўна памершай любімай жонцы, ведаў, што ўжо ніколі не адчыніць дзверы роднага дому сын Юрка. Ён — паэт-філосаф, настаўнік нацыі, як ніхто працула і глыбока разумеў свой народ... Душа яго балела і шукала выйсця, шукала суразмоўцу: "Мне просто нужен друг, нужен человек, который бы, ну, хоть снисходительно послушал бы добродушно мою болтовню. Но я не болтун: я просто заброшенный одинокий человек, для которого нужно солнце, тепло и человеческое участие..." (з ліста Я. Коласа да А. А. Кетлер ад 14.09.47 г., друкуецца ўпершыню).

За гады сяброўства Колас зрабіў некалькі дарчых надпісаў на кнігах і фотаздымках. Вось некаторыя з іх: "Добраму другу, мілай жанчыне, дарагой Алесі на памяць ад Якуба Коласа. 4.I.1948г. Вілла Коласа" ["Вілла" Колас называў Пухаўшчыну. — **аўт. заўвага.**]; "Дарагому другу, да канца маіх дзён, любімай Алесі. 22.III.1951".

У пасляваенныя гады Якуб Колас часта хварэў на запаленне лёгкіх, лячыўся ў стацыянары, якім у 1944—49 гг. загадваў доктар Давід Рыгоравіч Абрамовіч. Яму падараваў Колас сваю кнігу "Рыбакова хата" з надпісам: "Дорогому Давиду Григорьевичу Абрамовичу. "Да не услышит ухо Ваше легочных хрипов". Якуб Колас. 30.X.1948г." Тады ж Колас прысвяціў верш "Маім цаліцелям" дактарам Абрамовічу і Міліцы Іванаўне Дашкевіч.

З успамінаў Д. Абрамовіча: "З усім персаналам бальніцы Якуб Колас трымаў сябе вельмі проста і сціпла. Мы ніколі не заўважалі ў яго зласлівасці, прыдзірлівасці або павышанай патрабавальнасці. Заўсёды спакойны і ветлівы, ён горача дзякаваў абслугоўваючаму персаналу за самую маленькую паслугу. А калі пакідаў стацыянар, выносіў усім пісьмовую падзяку". (Д. Абрамовіч. Узор чалавечай мудрасці. — У зб. "У сэрцы народным", Мн: 1967, с. 241—243).

Упершыню можна пазнаёміцца з рукапісам Я. Коласа, дзе жартуліва скарачаны імёны дактараў, медыцынскіх сясцёр і абслугоўваючага персанала. Напрыклад, Колас пазначае: "1. Валентина Александровна, короче: Ваала. 2. Зинаида Петровна, -" Гапета... 17. Сергей Иосифович, -" Сеисфид" і г.д.

У цэнтры гэтага стэнда — адзін з апошніх фотаздымкаў Якуба Коласа, ён зроблены ў 1956 годзе малодшым сынам паэта Міхасём Канстанцінавічам Міцкевічам.

Няшмат дарчых надпісаў Якуба Коласа да сваіх калегаў па пярэнь ёсць у Коласаўскім музеі. Гэта і зразумела. Міхась Лынькоў, Кандрат Крапіва, Кузьма Чорны, Пятрусь Броўка, Пятро Глебкі, Максім Танк, Аркадзь Куляшоў, Пімен Панчанка... Сёння яны — класічныя постаці ў беларускай літаратуры. Пісьменніцкія архівы складаюць аснову фондаў літаратурных музеяў, а значная частка матэрыялаў захоўваецца ў сем'ях. Таму і кнігі і фотаздымкі з дарчымі надпісамі Якуба Коласа калегам-сябрам знаходзяцца ў розных месцах.

На выставе можна пабачыць арыгінальныя фотаздымкі ваенных гадоў Міхася Лынькова і Пятра Глебкі, якія складалі "карцінную" галерэю Коласа ў Ташкенце. З ліста Я. Коласа да М. Лынькова ад 01.12.1942 г.: "Падуму вочы

на сцяну і бачу — сябе, цябе і вусатага Глебкі. А над усёю "славной стаей" красуецца засушаны васілёк, што прыслаў ты мне ў пісьме з роднага беларускага поля..." (Зб. тв. у 14-ці тт., Мн: Мастацкая літаратура, 1977, т. 13, с. 335).

Тут жа жартулівы верш-прысвячэнне: **"Маім радактарам — Максіму і Пятру (Лужаніну і Глебкі) Дарагія Максім і Пятро! Я вам уступаю, я здаўся: Выразіце адно мне "ядро". Каб Глаўліт не чапляўся.**

Якуб КОЛАС. 27.X.1951 г."

Па-сапраўднаму каштоўнымі для нашага музея сталі кнігі, падпісаныя Я. Коласам Максіму Лужаніну, які ў пасляваенныя гады дапамагаў народнаму паэту: "Дарагому Максіму Лужаніну, другу, сакратару і памочніку на памяць. Якуб Колас. 9.VIII.1952г." (на кн.: Я. Колас Збор твораў, т. 1, Мн: Дзяржвыд. БССР, 1952); "Дарагому майму памочніку, добраму паэту, міламу чалавеку, другу, шырока асвечанаму, на памяць. Якуб Колас. 20.VI.1951 г." (на кн.: Я. Колас. Стихотворения. Рассказы в стихах. Хата рыбака. М: 1951, т. 1).

Прадстаўлены таксама прысвячэнні і дарчыя надпісы К. Крапіве, П. Броўку.

Сябраваў Якуб Колас і з рускім паэтам і перакладчыкам Сяргеем Гарадзецкім.

Сяргей Мітрафанавіч Гарадзецкі быў шырокавядомым паэтам. Ён быў адным з заснавальнікаў акмеізму — мадэрнісцкай плыні ў рускай паэзіі на пачатку стагоддзя, куды ўваходзілі такія славытыя паэты як Гумілёў, Ахматава, Мандэльштам. С. М. Гарадзецкі — перакладчык паэтычных твораў Я. Коласа на рускую мову, першы перакладчык "Новай зямлі". Як сведчанне шчырых сяброўскіх і творчых адносін засталася багацейшая перапіска двух паэтаў. Гарадзецкі пісаў Коласу: "Я так светло мечтал о нашей встрече в эти дни! Что-то договорить хотелось о философских корнях и взлётах твоей мысливозе земной, родниковой, пьющей ниску из чистейших криниц народной души поэзии." (з ліста ад 5 лістапада 1955 г.).

Шмат кніг і фотаздымкаў з цікавейшымі дарчымі надпісамі захоўваецца ў Коласавым Доме.

"Дорогому Сергею Митрофановичу от Якуба Коласа. 26.V.1933"; "Дорогому другу, первому переводчику белорусской поэзии, милому Сергею Митрофановичу Городецкому. Минск. 11.II.36 г."; "Моему дорогому другу, моему первому и одному из лучших переводчиков на русский язык моей поэзии, милому Сергею Городецкому на добрую память от рядового белоруса Якуба Коласа на память и ещё раз на память и на дальнейшую дружбу. Якуб Колас. 25.II.1947. Москва".

На выставе экспануюцца кніжныя матэрыялы з незвычайнымі надпісамі. Якуб Колас абурэецца, разважае, жартуе.

На запрашальным білеце на дзіцячыя спартыўныя спаборніцтвы, якія праходзілі ў Мінску ў 1956 годзе: "Міністэрства Асветы Беларускай ССР магло бы прыслаць мне, народнаму паэту рэспублікі, аддаўшаму справе беларускай мовы і культуры ўсё жыццё, **запрашэнне на беларускай мове.** Якуб Колас." (падкрэслена паэтам. — **аўт. заўвага.**)

На кнізе Вальтэра Скота "Роб Рой": **"Диана Вернон** (Мой самый любимый литературный образ женщины). 24.11.1953 г. Якуб Колас".

На адрывным календары 1953 года: "Дарагі мой календар! Няхай наступны будзе ў дар. 31.XII.1953г. Якуб Колас."

Праца над пошукам і вывучэннем дарчых надпісаў Якуба Коласа працягваецца.

Антаніна ГАРОН, галоўны захавальнік фондаў музея Якуба Коласа, Вера МІЦКЕВІЧ, унучка Якуба Коласа

Міхаіл ПТАШУК

Беларускі кінамаграф панёс незаменную страту. 26 красавіка 2002 г. на шасцідзесятым годзе жыцця трагічна загінуў адзін з вядучых кінарэжысёраў нашай краіны, народны артыст Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Міхаіл Мікалаевіч Пташук.

Міхаіл Мікалаевіч нарадзіўся 28 студзеня 1943 года ў вёсцы Федзюкі Ляхавіцкага раёна Брэсцкай вобласці. Прафесійную адукацыю атрымаў у Маскоўскім тэатральным вучылішчы імя Б. Шчукіна і на Вышэйшых рэжысёрскіх курсах Дзяржкіно СССР, з 1974 года яго дзейнасць была звязана з кінастудыяй "Беларусь-фільм".

Значнае месца ў творчасці Міхаіла Пташука займала тэма Вялікай Айчыннай вайны. Гераічнай барацьбе беларускага народа з фашысцкімі захопнікамі прысвечаны такія яго кінастужкі і тэлевізійныя фільмы, як

"Час выбраў нас", "Вазьму твой боль", "Знак бяды". Праблемы фарміравання і выяўлення чалавечага характару ў складаных жыццёвых абставінах знайшлі адлюстраванне ў фільмах "Наш браняпоезд", "Кааператыў "Палітбюро", або Будзе доўгім развітанне" і іншых работах кінарэжысёра.

Міхаіл Мікалаевіч шмат зрабіў для ўмацавання і развіцця творчых сувязяў паміж беларускімі і расійскімі кінематографістамі. Яскравым прыкладам гэтага плённага супрацоўніцтва стала стварэнне фільма "У жніўні 44-га...".

Сваім багатым вопытам ён шчодро дзяліўся з вуч-

нямі, браў актыўны ўдзел у падрыхтоўцы маладых рэжысёраў у Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў.

Творы Міхаіла Пташука карыстаюцца вялікай папулярнасцю і прызнаннем глядачоў. Яго фільмы неаднаразова адзначаліся ўзнагародамі міжнародных кінафестываляў у Беларусі, Іспаніі, Расіі, Чэхіі, Швецыі, Югаславіі і іншых краінах.

Міхаіл Мікалаевіч Пташук вырваны з жыцця ў росквіце творчых сіл, поўны няздзейсненых задум і планаў. Светлая памяць аб гэтым вялікім майстры беларускага кіно назаўжды захаваецца ў нашых сэрцах.

А. Р. ЛУКАШЭНКА, Г. В. НАВІЦКІ, У. Р. ЛАТЫПАЎ, С. Н. КНЯЗЕЎ, У. Н. ДРАЖЫН, Л. П. ГУЛЯКА, М. В. ПАДГАЙНЫ, М. Я. ПАЎЛАЎ, І. А. КАРЭНДА, У. В. ГАСЦЮХІН, І. М. ДАБРАЛЮБАЎ, В. А. НІКІФАРАЎ, В. Д. РУБІНЧЫК, В. П. РЫБАРАЎ, С. І. СУХАВЕЙ, Ю. М. ЦВЯТКОЎ, У. У. ЦЭСЛЮК, В. В. ШЭНЬКО, Р. І. ЯНКОЎСКІ, А. В. ЯФРЭМАЎ.

Лілія ДАВІДОВІЧ

Тэатральнае мастацтва Беларусі, грамадскасць рэспублікі панеслі цяжкую страту. 25 красавіка 2002 г. на 66-м годзе жыцця перастала біцца сэрца актрысы Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы, народнай артысткі Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Ліліі Міхайлаўны Давідовіч.

Л. М. Давідовіч нарадзілася 25 снежня 1936 г. у г. Гродна. У 1960 г., пасля заканчэння Беларускага тэатральна-мастацкага інстытута, была залічана ў труп тэатра ім Янкі Купалы, з якім назаўсёды звязала свой творчы і жыццёвы лёс. Ёй пашчасціла працаваць побач са славытымі майстрамі гэтай сцэны, арганічна ўвабраць лепшыя мастацкія традыцыі купалаўцаў і з годнасцю іх увасобіць у сваёй творчасці.

Вялікі талент, працавітасць, пераёмнасць вопыту старэйшых артыстычных пакаленняў — усё гэта стала галоўнымі састаўляючымі якасцямі, безупыннага творчага развіцця артыстычнай асобы Ліліі Давідовіч. Яна ўмела пранікала ў псіхалогію беларускай дзяўчыны, старой грузінкі, характары гераіна з п'ес рускай класічнай драматургіі, была дасціпнай удзельніцай спектакляў трагедыйнага і камедыйнага жанраў.

Гледачы 60-х гадоў захапляліся яе шчырай і непакорлівай Ганнай Чарнушкай у "Людзях на балоце" паводле І. Мележа. За выкананне ролі ў тэлевізійнай версіі гэтага твора актрыса была ўзнагароджана Дзяржаўнай

прэміяй Рэспублікі Беларусі.

Вобразы, створаныя актрысай у беларускім рэпертуары, вылучаліся глыбокай жыццёвай праўдай, нацыянальным каларытам: Соня, Галя, Рая ("Лявоніха на арбіце", "Трыбунал", "Пагарэльцы" А. Макаёнка), Наталля Фадзееўна ("І змоўклі птушкі" І. Шамякіна), Тамара ("Начное дзяжурства" А. Дзялендзіка), Ганна ("Плач перапёлкі" І. Чыгрынава) і інш.

Маштабнасць мыслення, акрэсленасць псіхалагічных характарыстык, філасофская абагульненасць уласцівыя вобразам, створаным Л. М. Давідовіч у класічным рэпертуары: Насця ("На дне" М. Горкага) Дзіяна ("Канец — справе вянец" У. Шэкспіра), Аманда ("Блакiтная Ружа" Т. Уільямса), Эліда ("Жанчына з мора" Г. Ібсена). Сярод апошніх работ, якімі здзіўляла і ўражвала аматараў тэатра Лілія Міхайлаўна Давідовіч, сталі ролі каралевы Боны Сфорцы ў спектаклі "Чорная панна Нясвіжа" А. Дударова, Агаты ("Паўлінка" Я. Купалы), Дар'і ("Ажанніца — не журыца" бр. Далецкіх, М. Чарота), Зуічыхі ("Страсці па Аўдзю" У. Бутра-меева), Сямёнавай ("Пі-



раміда Хеопса" Ю. Ломаўцава), Уршулі ("Ідылія" В. Дуніна-Марцінкевіча), Філіпы Дэймс ("Умовы дыктуе жанчына" Э. Эліса, Р. Рыза). На творчым рахунку Л. М. Давідовіч — каля сямідзесяці роляў у тэатры, тэлепастаноўках ("Крах", "Ткачы", "Федра"), у стужках кінастудыі "Беларусьфільм" ("Іван Макаравіч", "Руіны страляюць...", "Людзі на балоце", "Подых наваліцы", "Чужая бацькаўшчына").

Л. М. Давідовіч на працягу апошніх гадоў ўзначальвала журы многіх тэатральных фестываляў, займалася педагогічнай і грамадскай дзейнасцю. З'яўлялася членам Камітэта па Дзяржаўных прэміях Рэспублікі Беларусь у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры.

Ад нас пайшоў чалавек шчырага сэрца, добрай душы і вялікага таленту. Памяць аб Ліліі Міхайлаўне Давідовіч назаўсёды застаецца ў нашых сэрцах.

У. Н. ДРАЖЫН, С. Н. КНЯЗЕЎ, І. А. КАРЭНДА, Л. П. ГУЛЯКА, Я. У. РЫБАКОЎ, М. Я. ПАЎЛАЎ, Г. А. АРЛОВА, Г. С. АЎСЯННІКАЎ, В. Д. АНІСЕНКА, А. Ф. АНДРОСІК, В. М. БАРКОЎСКІ, В. С. БЕЛАХВОСЦІК, З. І. БРАВАРСКАЯ, І. І. ВАШКЕВІЧ, Г. М. ГАРБУК, Б. Ф. ГЕРЛАВАН, Г. Б. ДАВЫДЗЬКА, А. А. ДУДАРАЎ, М. Г. ЗАХАРЭВІЧ, А. І. КЛІМАВА, Б. І. ЛУЦЭНКА, А. Л. МІЛАВАНАЎ, А. К. ПАМАЗАН, В. М. РАЕЎСКІ, Р. Б. СМОЛЬСКІ, Г. С. ТАЛКАЧОВА, В. П. ТАРАСАЎ, Ф. І. ШМАКАЎ, А. В. ЯФРЭМАЎ, Р. І. ЯНКОЎСКІ.

Слава яго знойдзе

Такое можа быць толькі ў нас, беларусаў!

Жыў і тварыў побач з намі таленавіты чалавек — піяніст, кампазітар, педагог, паэт і мастак. Жыў цягам доўгіх дзесяцігоддзяў — нарадзіўся, паводле адных звестак, у 1884 годзе, паводле другіх — у 1893-ім, памёр — у год першага палёту чалавека ў космас, на 43-ім годзе існавання бадай што цацачнай, аднак усё ж Беларускай ССР. Тым не менш, адышоў у лепшы свет нікім нязнаны і непрызнаны ні тут, у нас, на Беларусі, служэнню якой ахвяраваўся яшчэ ў юнацтве, ні ў Польшчы, дзе ў выніку абставін, трагічных выкрутасаў гістарычных падзей вымушаны быў правесці другую палову свайго нялёгкага, складанага жыцця.

Гаворка ідзе пра Яна Тарасевіча. Гэтае імя наўрад ці што гаворыць лімаўскаму чытачу. І нядзіўна: яшчэ зусім нядаўна яно не было вядома нават спецыялістам-музыказнаўцам. Адкрыў яго, вярнуў з небыцця, напісаў і выдаў грунтоўную і надзвычай цікавую кнігу пра ягоны жыццёвы і творчы шлях наш вядомы оперны спявак, даследчык гісторыі музычнага мастацтва Беларусі Віктар Скоробагатаў, даўшы ёй горка-тужліваю назву: "Абышоўся без славы..."

Адразу ж скажам: гэта незвычайная кніга! Аповед пра лёс і творчасць таленавітага піяніста і педагога (гэта найпершая іпастасі шмаграннага творцы) чытаецца як дэтэктыў, на адным дыханні, у адзін, як кажуць, прысец. Бо ўжо сам лёс Яна Тарасевіча — гэта бясконцы

ланцуг нечаканых, часта трагічных падзей, здарэнняў, паваротаў і акалічнасцяў. Вось толькі паасобныя з іх.

Шчаслівае маленства ў сям'і харобрага афіцэра-падпалкоўніка Аляксея Андрэвіча Тарасевіча, шляхціца Мінскай губерні, удзельніка руска-турэцкай вайны 1877—78 гг., кавалера шматлікіх ордэнаў і медалёў і шляхціцкі Гродзенскай губерні Марыі Восіпаўны са старажытнага і слыннага роду Кушалеў, які згадваецца Г. Сянкевічам у рамане "Агнём і мячом". Ранняя смерць ад раку маці ў 1900 годзе і тым жа годам у цяжкім дарозе ў Пскоў — бацькі. Апякунства над трыма сіротамі цёткі Леакадзіі Улазоўскай і яе мужа Нічыпара Улазоўскага, калежскага радцы з Саколышчыны на Беластоцкім, уладальніка тамтэйшага маёнтка Шындзель. Вучоба Яна, паводле старой шляхецкай традыцыі, у Полацкім кадэцкім корпусе, дзе панаваў "мастацкі дух" — выкладаўся курс ігры на струнных інструментах, існаваў прыстойны аркестр з сарака выканаўцаў, выходзіў рукапісны часопіс "Полочанин", і дзе кадэт Тарасевіч, які яшчэ з маленства цудоўна граў на піяніна, не спыняе заняткаў музыкай, і ў выніку — рэдкі выпадак! — ідзе не на службу, а паступае на фартэп'яны факультэт Пецябургскай кансерваторыі. Абуджэнне нацыянальнай свядомасці, асабліва пасля таго, як у 1912 годзе малады піяніст і педагог зноў паступае ў кансерваторыю — гэтым разам на кампазітарскае аддзяленне, у клас

прафесара Язэпа Віталія, які добра ведаў беларускую культуру і спрыяў юнаку-беларусу, пра што сам Тарасевіч пісаў так: "У астатнія два года перад вайной, паддаўшыся ўплыву праф. І. Віталія, я ўглыбіўся ў нашу нацыянальную музыку. У гэтым кірунку працюю і да с'ягоння". Вайсковая служба і фронт, раненне і шпіталь, праца ў Чырвоным Крыжы, у Камітэце дапамогі ахвярам вайны, якім кіравала дачка Мікалая II вялікая княжна Таццяна Мікалаеўна. Знаходжанне ў Зімовым палацы ў якасці прыдворнага піяніста і знаёмства з другою дачкою цара — Марыяй, прыхільніцай ягонага таленту. Вяртанне ў маёнтка Шындзель, гаспадаром якога Ян стаў па спадчыне — пасля смерці цёткі, дзядзькі і брата Сцяпана, няпростыя стасункі з тутэйшымі сялянамі. Запрашэнне ад В. Іваноўскага з Менска ў 1920 годзе на пасаду дэкана музычнага факультэта будучага Беларускага нацыянальнага ўніверсітэта, які так і не быў адчынены (не БДУ імя У. І. Леніна). Дзяржаўная мяжа пасля Рыжскай дамовы 1921 года. Праца ў Саколцы (да вайны) і ў Беластоку (пасля вайны, ужо ва ўмовах ПНР) педагогам-піяністам і кампазітарскай праца — "творчасць для шафы", бо: "Я — беларус, але грамадзянін Польшчы". І вынік: Я. Тарасевіч не быў улучаны ў культурнае жыццё БССР, а ў Польшчы меў усяго толькі рэгіянальную вядомасць як музыкант і педагог. А між тым...

А між тым, у дадатку да кнігі

змешчаны ноты шматлікіх і розных фартэп'янных канцэртаў, санатаў, фантазіяў, сюітаў, эцюдаў, мазурак, прэлюдыяў, нахцюрнаў, вальсаў, вакальных твораў, у тым ліку на словы Якуба Коласа і Францішка Багушэвіча, — а гэта ж толькі тое, што ацалела, збераглося ў ягоных удзячных вучняў.

"Абышоўся без славы..." На жаль, сапраўды гэтак. Пры жыцці слава абышла Яна Тарасевіча. Аднак жа няма сумневу, што яна яго знойдзе. Ужо знаходзіць. Яго творы вяртаюцца з нябыту і ўжо гучаць у канцэртах хоць бы "Беларускай Капэлы", створанай тым жа В. Скоробагатавым, побач з творами іншых нашых кампазітараў, якія воляю лёсу былі адлучаны ад Бацькаўшчыны.

Аб тым, што слава знойдзе Я. Тарасевіча, сведчыць і гэтая кніга пра ягоны жыццё і творчасць, выдадзеная летась нашым ужо досыць вядомым і аўтарытэтным у краіне і за яе межамі выдавецтвам "Тэхналогія" (рэдактар — Алена Трусава, мастацкае афармленне Віталія Катовіча). Кнігі "Тэхналогіі" вылучаюцца сярод сённяшняй кніжнай прадукцыі не толькі сур'ёзнасцю тэматыкі і важкасцю зместу, але й высокай культурнай выданнем. Не стала выключэннем і кніга В. Скоробагатава пра Я. Тарасевіча: яна вабіць і цешыць вока, яе прыемна ўзяць у рукі, бездакорны густ адчуваецца літаральна ва ўсім — ад фармату і паперы да шрыфтоў, шмуц-тытула і вокладкі.

Шкадаванне хіба адно, сумна-традыцыйнае: наклад гэтай надзвычай прыгожай і доўгачаканай (ужо адно з пашаны да памяці забытага творцы) кніжкі — усяго 250 паасобнікаў.

М. МІХАЙЛАВА



ЗАСНАВАЛЬНИК

Саюз беларускіх
пісьменнікаў

ВЫХОДЗІЦЬ З 1932 ГОДА
У 1982 годзе
ўзнагароджана ордэнам
Дружбы народаў

Галоўны рэдактар
Алесь
ПІСЬМЯНКОЎ

РЕДАКЦЫЙНАЯ РАДА:
Вольга БАРАБАНШЧЫКАВА
Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
Алесь ГАЎРОН —
адказны сакратар,
Уладзімір МАРУК —
намеснік галоўнага
рэдактара,
Яўген РАГІН,
Людміла РУБЛЕЎСКАЯ,
Віктар ШНІП —
першы намеснік
галоўнага рэдактара

АДРАС
РЕДАКЦЫІ:

220005, Мінск,
вул. Захарова, 19



ТЭЛЕФОНЫ:

прыёмная рэдакцыі — 284-8461
намеснік галоўнага
рэдактара — 284-8525,
284-7985
АДДЗЕЛЫ:
публіцыстыкі — 284-8204
пісьмаў і грамадскай
думкі — 284-7985
літаратурнага
жыцця — 284-8462
крытыкі
і бібліяграфіі — 284-7985
паэзіі і прозы — 284-7985
музыкі — 284-8153
тэатра, кіно — 284-8153
выяўленчага
мастацтва — 284-8462
фота-
карэспандэнт — 284-8462
бухгалтэрыя — 284-8462
Тэл./факс — 284-7965

Пры перадруку просьба
спасылацца на "ЛіМ".
Рукапісы рэдакцыя
не вяртае і не рэцензуе.
Пазіцыя рэдакцыі
можа не супадаць
з меркаваннямі
і думкамі аўтараў
публікацый.

Набор і вёрстка
камп'ютэрнага цэнтра
тыднёвіка "ЛіМ"

Выходзіць раз на тыдзень
па пятніцах

Друкарня Рэспубліканскага
унітарнага прадпрыемства
"Выдавецтва
"Беларускі Дом друку"
(г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 79)

Індэкс 63856 Наклад 2226
Нумар падпісаны ў друку
16.05.2002 г. у 17.30

Рэгістрацыйнае
пасведчанне № 715
Заказ 1124

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Суфлёр

ПАДКАЗКІ—АНОНСЫ—ПАРАДЫ АД "ЛіМ"

Святая звону

25—26 мая 2002 г. у старажытным Полацку адбудзецца III Міжнародны фестываль звонавага мастацтва "Святая звону". У ім прымуць удзел звонары з Беларусі, Расіі, Украіны і Латвіі. Мэта фестывалю — адраджэнне звонавага мастацтва ў нашай краіне. Кожны, хто зацікавіцца святам, можа наведаць у гэтыя дні Полацк.

Беларуекая дзяржаўная акадэмія музыкі

аб'яўляе конкурс на замяшчэнне пасады прафесарска-
выкладчыцкага складу (для тых, хто мае мінскую прапіску):

кафедра спецыяльнага фартэп'яна
прафесар — 1.

Тэрмін падачы заяў — адзін месяц з дня апублікавання. Заявы і дакументы накіроўваць на імя рэктара на адрас: 220030, г. Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 30.

Даведкі па тэлефонах: 227-49-42; 226-06-70.



Наступны нумар штотыднёвіка "ЛіМ" выйдзе 31 мая 2002 г.

На хвалях Беларускага радыё

Нямала цікавых праграм прагучала ў маі на хвалях першага Нацыянальнага канала і канала "Культура". Гасцямі эфіру былі пісьменнікі Сяргей Панізнік, Мікола Мятліцкі, Алесь Пісьмянкоў, Віктар Шніп, Геннадзь Пашкоў, Кастусь Цвірка, Уладзімір Мехаў, Уладзімір Мархель, Уладзімір Юрэвіч і іншыя.

Перадача "Сучасная літаратура: ад задумы да твора" была прысвечана паездцы творцаў да войнаў-пагранічнікаў. Сваімі ўражаннямі дзяліліся Алесь Савіцкі, Уладзімір Карызна, Яўген Каршукі, Міхась Пазнякоў, Браніслаў Спрычан.

"Дзеяслоў" — так называецца новая праграма на канале "Культура", аўтарам якой выступіла Людміла Рублеўская.

Насычаным на літаратурныя праграмы будзе і наступны тыдзень. Адкрыецца ён праграмай Ганны Кашубы "Музейныя тайны" ў панядзелак, у 22-10. Праграма "Музейныя тайны" прысвечана Міжнароднаму Дню музеяў. Герой праграмы — дырэктар аб'яднання літаратурных музеяў Рэспублікі Беларусь, прэзідэнт Беларускага Камітэта міжнароднага савета музеяў Леанід Хадкевіч і галоўны рэдактар выдавецтва "Чатыры чвэрці" Ліліяна Фёдараўна Анцух.

У такі ж час у аўторак пісьменнік Уладзімір Дзюба запрасіць на перадачу "Пародненныя музеі", дзе прагучаць пераклады Анатоля Шаўні апавяданняў італьянскіх пісьменнікаў на беларускую мову.

У сераду "Белы аркуш" са Святланай Шалімай запрашае на сустрэчу з маладымі творцамі.

23 мая — чарговая перадача да 120-годдзя Я. Купалы і Я. Коласа, якую вядуць Навум Гальпяровіч і Галіна Шаблінская.

У пятніцу аматары прыгожага пісьменства змогуць паслухаць перадачу "Сучасная літаратура: ад задумы да твора" з удзелам пісьменніка Уладзіміра Ліпскага.

"Літаратурны праспект" у нядзелю, 26 мая, у 15.30 пазнаёміць з падзеямі літаратуры, кніжнымі навінкамі, а ў рубрыцы "Літклуб. Сустрэчы для вас" слухачоў чакае знаёмства з новай кнігай паэта Навума Гальпяровіча "Святло ў акне".

На канале "Культура" ў панядзелак ў 11 гадзін радыёпастаноўка па аповесці У. Караткевіча "Чазенія", у аўторак у 14-10 — "Гаспода" Галінай Шаблінскай, у 15.45 "Святліца" (пра навінкі рускай літаратуры), у 16-00 — "Пазычны радыётэатр".

У сераду, 22 мая, у 17-30 — інсцэніраваныя старонкі аповесці Р. Брэдбэры "Віно з дзьмухаўцоў".

У чацвер, у 17.00 — перадача, прысвечаная паэту У. Карызну.

Канал "Культура" паўтарае таксама ўсе літаратурныя перадачы, якія гучаць на першым канале.

Н. К.